



АБАРОНА
СПАЖЫЎЦА
ПА НОВЫМ
ЗАКОНЕ

4



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



ЗВЯЗДА

28 ВЕРАСНЯ 2018 г.
ПЯТНІЦА
№ 187 (28803)

9-24 стар.

МЯСЦОВАЕ
САМАКІРАВАННЕ

+TV ПРАГРАМА

ГАЗЕТА ДЛЯ ВЫКАРЫШЧАКІ І ДЭПУТАТАў МЯСЦОВЫХ САВЕТАў

СА СТАЛІЦЫ
Ў ЗАГАРАДНЫ
ДОМ

MC



ЦЫТАТА ДНЯ



Алена МАРГУНОВА,
намеснік генеральнага
дырэктара НПЦ НАН
Беларусі па харчаванні:

«Тое, што нашай харчовай прадукцыі ўсе давяраюць, трэба выкарыстоўваць для павышэння прывабнасці Беларусі. Свет зацікавіўся арганічным земляробствам і прадуктамі харчавання, якія вырабляюцца на такіх палях і фермах. Аднак пакуль гэты сегмент у краіне развіваецца слаба. Умоўна да яго можна аднесці частку фермерскай прадукцыі, дзе не прымяняюцца хімічныя метады абароны раслін і ветпрапараты для жывёл. У Беларусі распрацоўваецца закон аб арганічным земляробстве, у якім будзе вызначана паняцце арганічнай вытворчасці, а таксама замацаваны агульныя патрабаванні да вытворчасці і абарачэння арганічнай прадукцыі. Такі закон даўно працуе ва Украіне, рыхтуецца да зацвярджэння ў Расіі. Мы таксама не павінны адставіць ад усяго свету і суседзяў у прыватнасці».

ДВА ГАНЧАРЫ



Макар ШЭЛЕСТ — жыхар вёскі Гарадная Столінскага раёна — адзін з апошніх традыцыйных ганчароў Палесся. Такіх адданных справе сваіх продкаў — а яны ў Макара Іванавіча па мужчынскай лініі былі гаршкалепамі — яшчэ пашукаць: ён і сёння ўвіхаецца над

ганчарным колам, робіць гліняны посуд. Магчыма, менавіта гэты майстар стаў прататыпам вобраза ганчара, якога выразалі з дрэва і паставілі ў Гарадной некалькі гадоў таму.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.



КОРАТКА

• Чэмпіянат Еўропы па футболе ў 2024 годзе пройдзе ў Германіі.

• У Расіі Дзярждума ўчора прыняла законапраект аб павышэнні пенсійнага ўзросту: з 60 да 65 гадоў — для мужчын, з 55 да 60 гадоў — для жанчын.

• Каля 9 тысяч тон цукровых буракоў кожны дзень пастаўляюць гаспадаркі Гродзенскай вобласці на цукровы камбінат у Скідзелі.



• Ацяпленне ў дзіцячых садках, школах, медыцынскіх установах, бібліятэках Мінска пачнуць уключаць з 28 верасня.

Тэхналогіі

ЯК 5G ЗМЕНИЦЬ СВЕТ

«Халадзільнік паведамляе, што ў ім скончылася малако, ці сам замаўляе яго праз службу дастаўкі»

Пятае пакаленне мабільнай сувязі — 5G абяцае небывалыя хуткасці доступу да інтэрнэту. Нягледзячы на тое, што афіцыйна стандарты для разгортвання 5G-сетак яшчэ не працуюць, ужо сёння іх тэстуюць у розных кутках свету. Так, у ЗША анансавалі стварэнне сеткі пятага пакалення да канца 2018 года.

У Расіі ўжо паспелі запусціць першую адкрытую зону стандартам 5G/LTE 2020, якая працуе на тэрыторыі цэнтра «Сколкава». Не так даўно на міжнароднай выстаўцы Tibo-2018 у Мінску таксама прадэманстравалі магчымасці 5G, а спецыялісты заявілі, што беларускія аператары ўжо цяпер тэхналагічна гатовыя ўкараняць сувязь пятага пакалення, стандарты якой выйдучь гэтай восенню. Паводле ацэнак, неўзабаве гэтая сувязь будзе найбольш актуальнай для камерцыйнага выкарыстання. Толькі тут з'яўляецца цалкам лагічнае пытанне: а ці трэба яно нам? Можна прасцей давесці да розуму LTE, які ахоплівае ў Беларусі толькі 75 % насельніцтва? Пры выездзе на тую ж трасу М-1 недалёка ад Мінска не толькі 4G, але і 3G адмаўляецца працаваць. Нягледзячы на тое, што да цяперашніх магчымасцяў нашых аператараў у беларусаў часта з'яўляюцца прэтэнзіі, чакаецца, што менавіта ўкараненне 5G павінна вырашыць многія з іх. Новае пакаленне сувязі паўплывае і на больш глабальныя моманты, якія сур'ёзна зменяць жыццё людзей усяго свету.



На мяжы

ТРЫМАЙ СЯБЕ Ў РУКАХ!

Каму пагражае эмацыянальнае выгаранне і як яго пазбегнуць

У зону рызыкі мы трапляем на рабоце, кантактуючы з вялікай колькасцю людзей, асабліва калі яны нясуць у сабе негатыўныя эмоцыі і перажыванні. Найбольш схільныя да выгарання людзі нераўнадушныя і спачувальныя. Паглыбіўшыся ў чужую бяду, яны проста забываюць, што іх уласная псіхіка можа не вытрымаць. Калі на рабоце атмасфера як на спаборніцтвах («вышэй, хутчэй, мацней»), калі кіраўнік не стамляецца патрабаваць ад работнікаў максімальнай аддачы, — эмацыянальнага выгарання таксама не пазбегнуць. Як свечасова заўважыць праявы гэтага сіндрому, які апошнім часам стаў вельмі распаўсюджаны, ці трэба мяняць работу, калі знайшлі ў сябе ўсе сімптомы, і як супрацьстаяць прафесійным стрэсам, расказаў ўрач-псіхатэрапеўт Гарадскога клінічнага псіхіятрычнага дыспансера г. Мінска Наталля ФАЦЕЕВА.

— Наталля Яўгенаўна, што такое эмацыянальнае выгаранне?
— Гэта своеасаблівае рэакцыя нашага арганізма на працяглае ўплыў прафесійных стрэсаў. Яна праяўляецца ў разумовым, фізічным і псіхаэмацыянальным знясіленні. Іншымі словамі, гэта механізм псіхалагічнай абароны ад стрэсаў, якія ўзнікаюць на рабоце. У абсалютна здаровага чалавека, калі ён вымушаны знаходзіцца ў эмацыянальна напружанай атмасферы, дзе, умоўна кажучы, у яго за плячыма стаяць і патрабуюць поўнай аддачы, хутка страчваецца большая частка фізічнай і эмацыянальнай энергіі. Такі работнік незадаволены сабой і сваёй работай, ён перастае спачуваць людзям, якім аказвае прафесійную дапамогу. Упершыню гэты феномен, дарэчы, быў апісаны ў ЗША ў пачатку 70-х мінулага стагоддзя і атрымаў назву «burnout».

СТАР. 2

СТАР. 4

ISSN 1990 - 763X



9 771990 763008

ЯК 5G ЗМЕНИЦЬ СВЕТА

Трэба больш хуткасці

Хуткасць, як заўсёды, лепш за ўсё тлумачыць, чаму ўкараненне сеткі 5G будзе зручным для карыстальнікаў. Так, вядома, што ў чацвёртым пакаленні хуткасць інтэрнэту вар'іруецца ад 100 Мбіт/с да 1 Гбіт/с. У сваю чаргу 5G нам абяцае пачатковую хуткасць у 2 Гбіт/с, а на піку будзе дасягаць 20 Гбіт/с. А гэта ў 20 разоў хутчэй.

Навошта так хутка? Сёння ў многіх кропках свету ёсць праблема з пакрыццём LTE. Прынцыпова ўкараненне 5G таксама яе не вырашыць, але чакаецца, што, з улікам таго, што нават на самых нізкіх значэннях новая мабільная сувязь будзе ў некалькі разоў хутчэйшая за LTE на яе піку сёння. Гэта дазволіць не адчуваць карыстальнікам ніякіх праблем падчас спажывання кантэнта, які ўжо звыклы для нас.

Разам з тым хуткасць сеткі 5G усё яшчэ знаходзіцца на стадыі тэставання. Самы вялікі яе паказчык быў устаноўлены на ўзроўні 71.75 Гбіт/с.

Разумны дом, разумны горад, разумныя заводы...

Вялікія хуткасці і паляпшэнне доступу мабільнага інтэрнэту дазваляць змяніць саму сутнасць работы з глабальнай сеткай, калі не толькі карыстальнік дае заданне гаджэтам на адлегласці, але і самі прыборы змогуць весці дыялог і каардынаваць работу.

Гаворка ідзе пра «інтэрнэт рэчаў»: бесправядныя аб'екты аб'ядноўваюцца ў адну сетку і дапаўняюць адзін аднаго, падладжваюцца і спрашчаюць жыццё чалавека. Напрыклад, уявіце, што вы едзеце дадому з работы і адпраўляеце галасавое паведамленне ў бартавы камп'ютар свайго аўта, задаючы маршрут. Пасля гэтага праз 5G машына перадае інфармацыю вашай мікрахвалёўцы дома, што вы едзеце, і ўжо можна пачынаць разгараваць вячэру, а халадзільнік паведамляе, што ў ім скончылася малако і што па маршруце трэба заехаць у краму, ну, ці сам замаўляе яго праз службу дастаўкі. Прычым малако можна даставіць да патрэбнага часу таксама без дапамогі чалавека — з падобнай задачай неўзабаве змогуць спраўляцца лятучыя дроны.

Гэта зусім не футурыстычныя апісанне таго, што можа здарыцца ў нейкай там далёкай будучыні. Шмат што з гэтых элементаў ёсць ужо цяпер, аднак глабальна ўсё гэта не злучана ў адзіную сетку. З магчымаасцямі 5G мы наблізімся да «інтэрнэту рэчаў».

Разважаючы далей, можна сказаць, што «інтэрнэт рэчаў» паспрыяе з'яўленню «разумнага дома», які зможа самастойна падладжваць усё для зручнасці жыхара без яго ўдзелу. Гэта дазволіць зберагаць час і нават эканоміць на аплаце паслуг

(Заканчэнне.

Пачатак на 1-й стар.)



ЖКГ, бо нават калі вы забудзецеся выключыць дзе-небудзь святло, то сам разумны дом выключыць яго за вас.

Але аўтаномнае жыллё — гэта не мяжа магчымаасцяў «інтэрнэту рэчаў». Далей ідзе «разумны горад», які дазволіць на аснове метаду аўтаматычнай ідэнтыфікацыі аб'ектаў рэгуляваць вялікую колькасць працэсаў без удзелу чалавека. Святлафоры, рух, асвятленне горада, пачатак і канец ацяпляльнага сезона — можа працаваць узгоднена, эканамічна. Таксама сюды магчыма дадаць ідэю з аўтаномнымі заводамі і фабрыкамі, дзе чалавек выконвае функцыю маніторынгу, а не прадукцыйнай сілы.

Рэвалюцыя на дарогах

З «разумным горадам» праз новае пакаленне сувязі змогуць мець зносіны і разумныя аўта. Не так даўно на Сусветным кангрэсе мабільнай сувязі ў Барселоне быў прадстаўлены канцэпт 5G аўтамабіля ад Qualcomm. Распрацоўшчыкі сцвярджаюць, што ён здольны ўзаемадзейнічаць з прыладамі вакол сябе, апрацоўваючы інфармацыю на скрыжаваннях, напрыклад, пра тое, якое святло паказвае цяпер святлафор і калі яно зменіцца.

Машыны падчас паездкі будуць кантраляваць сваё месцазнаходжанне адносна іншых аўта. Гэта паменшыць колькасць «сляпых зон» кіроўцы і патэнцыяльна скароціць колькасць аварый, уратуе нямала жыццяў.

Вядома, што развіццё беспілотнага транспарту моцна затармажвае недасканаласць алгарытмаў, якія адказваюць за апрацоўку інфармацыі пра месцазнаходжанне пешаходаў на дарозе. Так, у сакавіку, беспілотнік Uber збіў у ЗША жанчыну, якая перасякала дарогу па-за пешаходнай зоны.

Чакаецца, што з 5G і «інтэрнэтам рэчаў» такіх сітуацый магчыма будзе пазбегнуць. Аўта зможа, напрыклад, праз 5G-смартфон вызначыць, што па дарозе ідуць людзі, і своечасова затармазіць.

Кантэнт для віртуальнай і дапоўненай рэальнасці

Укараненне 5G дазволіць змяніць і спажыванне відэакантэнта. З яго хуткасцю ў лічаныя секунды спампоўваюцца гігабайты відэа. Сёння ўсё шырэй у наша жыццё ўкараняецца відэа ў фармаце 4K. На змену яму хутка прыйдзе 8K. Давядзецца купляць

большыя маніторы і тэлевізары? І так, і не. Вы, вядома, зможаце працягнуць глядзець відэа па стандартнай схеме, але ў хуткім часе светам пачне кіраваць віртуальная рэальнасць. VR-шлем дазволіць наблізіць 5D-кіназатр бліжэй да дома. Фільмы, серыялы не проста можна будзе глядзець, але і паглыбляцца ў іх.

З тэхналогіямі дапоўненай рэальнасці павялічыцца ўзровень інтэрактыўнасці ўсяго свету. З дапамогай AR-акуляраў мы зможам атрымліваць звесткі аб навакольных аб'ектах, толькі зірнуўшы на іх. Таксама дзякуючы 5G зможам атрымліваць інфармацыю не толькі пра іншыя прылады вакол нас, але і пра карыстальнікаў, якія валодаюць імі. Верагодна, што магчымаасць зносінаў і знаёмстваў таксама перайначыцца.

Дзякуючы 5G VR- і AR-тэхналогіі можна будзе выкарыстоўваць і ў навучанні. Гаджэты змогуць мадэляваць любыя сітуацыі і заданні для вучняў школ, а настаўнік зможа быць з імі ўвесь час на сувязі. Прычым індывідуальна. Поле для развіцця ў гэтым кірунку практычна бязмежнае.

На гульні

І, вядома ж, зменіцца ўся гульнявая індустрыя. Каб уявіць, як менавіта можа выглядаць гульня найбліжэйшай будучыні, варта паглядзець фільм «Першаму гульцу падрыхтавацца». Там раскажваецца пра спецыяльны касцюм, які паглыбляе гульцоў у гульнівы свет, дапамагае ім ўзаемадзейнічаць, камунікаваць і фізічна адчуваць усе тонкасці гульнявога асяроддзя, напрыклад, змены тэмпературы, удары і стральбу.

Вы скажаце, што гэта фантастыка? Расчарую і парадую адначасова: у Беларусі распрацоўваюць такую разумную вопратку. У кампаніі TeslaSuit ствараюць касцюм, які дзякуючы ўбудаванай сістэме электрастмуляцыі і клімат-кантролю можа паглыбіць гульца ў віртуальны свет і прымусіць адчуваць яго тэмпературу, а таксама адчуваць усё, што адбываецца, на сабе.

Цяпер ён ўзаемадзейнічае з акулярамі віртуальнай рэальнасці і камп'ютарам. Аднак каманда распрацоўшчыкаў збіраецца ў далейшым адмовіцца ад «жалеза» на карысць воблачных тэхналогій. Актыўная праца над гэтым пачнецца са з'яўленнем 5G. Такім чынам можна будзе памяншаць падыход да гульні, якія стануць куды бліжэй да чалавека пасля 2020 года, калі чакаецца масавае ўкараненне 5G і падобны касцюм будзе не даражэй за гульнявую кансоль (яе прыкладная цана цяпер пачынаецца ад 300—400 долараў).

З менш фантастычнага — 5G прастымую з'яўленне новых смартфонаў, кансоляў, планшэтаў. Так што, калі хочаце ісці ў нагу з тэхналогіямі і рынкам, можаце ўжо пачынаць адкладаць грошы на абнаўленне сваіх гаджэтаў пасля 2020 года.

Ілья КРЫЖЭВІЧ.

Магчымаасць выказацца

Мінгарвыканкам і аблвыканкамы арганізуюць прамыя тэлефонныя лініі 29 верасня. Тэлефонныя лініі з 9.00 да 12.00 правядуць:

намеснік старшыні БРЭСЦКАГА аблвыканкама Алег Іванавіч ВЯЛІЧКА. Тэл. 8 016 221 31 21;
кіраўнік спраў ВІЦЕБСКАГА аблвыканкама Аляксандр Уладзіміравіч СЫСОЕЎ. Тэл. 8 021 222 22 22;
старшыня ГОМЕЛЬСКАГА абласнога Савета дэпутатаў Кацярына Анатолеўна ЗЯНКЕВІЧ. Тэл. 8 023 233 12 37;
першы намеснік старшыні ГРОДЗЕНСКАГА аблвыканкама Іван Алёйзавіч ЖУК. Тэл. 8 015 273 56 44;
кіраўнік спраў МАГІЛЁўСКАГА аблвыканкама Рыгор Аляксандравіч ВАРОНІН. Тэл. 8 022 250 18 69;
намеснік старшыні МІНСКАГА аблвыканкама Сяргей Пятровіч НЕЎМЯРЖЫЦКІ. Тэл. 8 017 500 41 60;
намеснік старшыні МІНСКАГА ГАРВЫКАНКАМА Аляксандр Пятровіч КРЭПАК. Тэл. 8 017 222 44 44.

Нагадаем, у Беларусі арганізавана штотыднёвае правядзенне аблвыканкамамі і Мінскім гарвыканкамам прамых ліній у мэтах павышэння эфектыўнасці работы са зваротамі грамадзян і юрыдычных асоб, выкаранення фактаў бюракратызму і цяганіны, паператворчасці, а таксама для аператыўнага рашэння праблемных пытанняў, якія ўзнікаюць у людзей. Такія прамыя лініі стартвалі ў студзені 2015 года і праводзяцца па суботах.

Парламенцкі дзённік

ТРЫМАЕМ РУКУ НА ПУЛЬСЕ

Дэпутацкі корпус у хуткім часе разгледзіць праграму дзеянняў урада

Пра гэта на пасяджэнні Савета Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу паведаміў яе старшыня Уладзімір АНДРЭЙЧАНКА. Дарэчы, восенская сесія адкрываецца 2 кастрычніка, цяпер у Палаце знаходзіцца больш за 40 законапраектаў, палову з іх плануецца разгледзець.

Па словах спікера, ужо ў найбліжэйшы час — 5 кастрычніка — дэпутатам трэба будзе разгледзець пытанне аб дачы згоды на прызначэнне Сяргея Румаса прэм'ер-міністрам, а некалькі пазней — заслухаць праграму дзейнасці абноўленага ўрада. «Цяпер праект праграмы актыўна абмяркоўваецца ва ўрадзе, і, мяркую, ужо ў другой палове кастрычніка мы атрымаем яго ў рабочым парадку для вывучэння і прапрацоўкі ў пастаянных камісіях», — адзначыў ён.

Уладзімір Андрэйчанка падкрэсліў: дэпутатам корпусу варта самым уважлівым чынам разгледзець палажэнні праграмы, перш за ўсё, праз прызму мэт і задач пяцігадовага плана развіцця краіны, стварэння належных умоў для фарміравання новых галін эканомікі, падтрымкі малага і сярэдняга бізнесу.

Акрамя таго, ён адзначыў, што на восенскай сесіі дэпутатам корпусу трэба будзе разгледзець праекты рэспубліканскага бюджэту на 2019 год і новага Падатковага кодэкса. Па словах Уладзіміра Андрэйчанкі, яны яшчэ не ўнесены ў Палату прадстаўнікоў, але ўжо сёння па выніках актыўнай працы шэраг ініцыятыў парламентарыяў падтрыманы.

«Варта завяршыць работу па ініцыяваных дэпутатамі праектах законаў па пытаннях інвестыцый і прыватызацыі. Мы дамаўляліся, што ў лістападзе правядзем парламенцкія слуханні па інвестыцыйнай тэматыцы з удзелам прадстаўнікоў дзяржаўных органаў, бізнес-супольнасці, міжнародных экспертаў», — дадаў спікер.

На думку старшыні Палаты прадстаўнікоў, важным крокам для падтрымкі прадпрыемстваў і разняволення дзелавой ініцыятывы стане прыняцце законапраекта аб дэкриміналізацыі правапарушэнняў у эканамічнай сферы, таксама самую пільную ўвагу трэба ўдзяліць зменам Жыллёвага і Працоўнага кодэксаў.

Уладзімір Андрэйчанка дадаў, што неабходна падводзіць рысу па законапраектах аб пільным водазабеспячэнні, імяных прыватызацыйных чэках. Акрамя таго, ён нагадаў, што парадак дня сесіі будзе напаяўняцца яшчэ цэлым шэрагам значных праектаў законаў, якія будуць унесены ў Палату прадстаўнікоў у найбліжэйшыя месяцы. Сярод іх — законапраекты па пытаннях гаспадарчых таварыстваў, натуральных манаполій, аплатных паслуг, гандлю, аўдытарскай, рэкламнай і інавацыйнай дзейнасці.

Дарэчы, асобна спікер выказаўся аб міжнароднай дзейнасці дэпутацкага корпуса. У кастрычніку дэпутаты возьмуць удзел у восенскім пасяджэнні ПА АБСЕ ў Бішкеку, у трэцім нарадзе спікераў парламентаў краін Еўразіі ў Анталіі, у 139-й сесіі Міжпарламенцкага саюза ў Жэневе. Таксама ў наступным месяцы чакаецца візіт парламенцкай дэлегацыі Кітая, сустрэча з дэлегацыяй Еўрапейскага парламента. Паводле яго слоў, вялікую цікавасць уяўляе візіт беларускай рабочай групы па супрацоўніцтве з парламентам Германіі ў Берлін. Вядзецца падрыхтоўка да візіту ў краіну парламенцкіх дэлегацый з Егіпта і Румыніі.

Не менш важным кірункам дэпутацкай дзейнасці Уладзімір Андрэйчанка назваў работу ў выбарчых акругах. Ён падкрэсліў: знаходзячыся ў рэгіёнах, асаблівую ўвагу дэпутатам варта звяртаць на рэалізацыю мерапрыемстваў, звязаных з правядзеннем Года малой радзімы. Важным таксама з'яўляюцца пытанні працаўладкавання грамадзян.

Уладзіслаў ЛУКАШЭВІЧ

Дэлегацыя армянскага парламента пабывала ў Брэсце

Парламенцкая дэлегацыя Арменіі на чале з віцэ-спікерам Эдуардам Шармазанавым спачатку наведвала Брэсцкую крэпасць, дэпутаты ўшанавалі памяць яе абаронцаў. Дарэчы, тры гады таму віцэ-спікер урачыста адкрыў у Брэсце хачкар (каменную стэлу-крыж) у памяць аб загінулых воінах-армянах.

Госці з Арменіі таксама наведвалі шэраг брэсцкіх прадпрыемстваў. Падчас сустрэчы ў абласным Савеце дэпутатаў абмеркавалі шляхі супрацоўніцтва паміж Арменіяй і самым заходнім рэгіёнам нашай краіны. Старшыня Брэсц-

кага абласнога Савета дэпутатаў Юрый НАРКЕВІЧ адзначыў, што сёлета за першае паўгоддзе тавараабарот Брэстчыны з Арменіяй склаў больш за 1,7 мільёна долараў і ўзрос у параўнанні з леташнім на 35 працэнтаў. У паўднёвую краіну пастаўляюцца ад нас мяса-малочная прадукцыя, мэбля, цацкі і іншыя тавары. У вобласці дзейнічае адно прадпрыемства з армянскім капіталам. Акрамя вытворчай сферы і сельскай гаспадаркі, у якасці перспектывіных кірункаў супрацоўніцтва быў абмеркаваны турызм.

Святлана ЯСКЕВІЧ.

■ Пасля падзеі

НАЙБЛІЖЭЙШАЕ
СУСЕДСТВА

Днямі беларускія выдаўцы вярнуліся з 25-га форуму выдаўцоў у Львове. Трэба адзначыць, што прыехалі надзвычай натхнёныя і па-добраму ўражаныя ўзроўнем украінскага кніжнага рынку. З кнігавыдаўцамі суседняй краіны былі дасягнуты некаторыя дамоўленасці аб супрацы.

Начальнік упраўлення выдавецкай і паліграфічнай дзейнасці Міністэрства інфармацыі Беларусі Алена ПАЎЛАВА адзначае, што амаль усе кнігі на рынку краіны-суседкі — на ўкраінскай мове.

— Таксама амаль уся расійская і замежная класіка перакладзены на ўкраінскую мову, — дадае Алена Паўлава. — І тыя выдаўцы, якія першымі ўбачылі і занялі свабодную нішу, цяпер на пад'ёме. Бо гэта вельмі вялікі пласт кніжнага рынку, які зрабіўся ўкраінамоўным.



Алена ПАЎЛАВА на прэзентацыі кнігі вядомага ўкраінскага пісьменніка Дзмітрыя ПАЎЛІЧКА «Омела».

У сваю чаргу дырэктар «Паліграфкамбіната імя Якуба Коласа» Ігар МАЛАНЯК звярнуў увагу на якасць прадстаўленай там літаратуры для дзяцей:

— Мы пабачылі надзвычай вялікую колькасць дзі-

цячай літаратуры, выкананую на высокім мастацкім і паліграфічным узроўні. Вялі перамовы аб набыцці аўтарскіх правоў на выданне некаторых кніг. Украінскія калегі станоўча паставіліся да ідэі перакласці іх кнігі на беларускую мову.

«Мяне ўразіла багацце ўкраінскай дзіцячай літаратуры, — дадала Алена Паўлава. — І нават не столькі колькасць аўтараў — гэта натуральна, бо краіна ў іх нашмат большая за нашу, — але іх мастацкае аздабленне. Яно надзвычай прафесійнае!»

Намеснік дырэктара выдавецтва «Мастацкая літаратура» Алена КА-ЗАК падзялілася сваімі ўражаннямі:

— Беларусь упершыню афіцыйна ўдзельнічала ў львоўскім форуме... У нас саміх шмат дзіцячай літаратуры, але было цікава паглядзець і на ўкраінскіх

аўтараў. Гэта нашы найбліжэйшыя суседзі, блізкія па духу і па гісторыі. Сапраўды цікава было пабачыць іх кнігі, у тым ліку дзіцячыя, бо яны надзвычай яркія і маляўнічыя. У сваю чаргу мы запрасілі ўкраінскіх калег на наш кніжны форум, каб працягнуць перспектыўнае супрацоўніцтва.

Дырэктар «Выдавецтва «Вышэйшая школа» Аляксандр НЯЧАЙ расказаў, што заключаны пагадненні аб перавыданні некаторых вучэбных дапаможнікаў, створаных у Беларусі, на ўкраінскую мову. «У іх у галіне адукацыйнай літаратуры невялікі прывал, — заўважае Аляксандр Нячай. — Таму важна, што нам удалося дасягнуць некаторыя дамоўленасці для таго, каб на іх кніжнай прасторы з'явіліся нашы вучэбныя дапаможнікі».

Ніна ШЧАРБАЧЭВІЧ

■ Чакаем!

БДПУ запрашае на «Гарбузовы фэст»

29 верасня на аграбіястанцыі «Зялёнае» пад Мінскам другі раз пройдзе «Гарбузовы фэст».

Удзельнікаў фестывалю чакае цікавая праграма. Яны змогуць прыняць удзел у «Гарбузовых забавках» і прадэманстраваць, што ж вырастала на ўласным падворку, а таксама абмяняцца сезоннай прадукцыяй. На фестывалі можна будзе пакаштаваць «Восеньскія прысмакі» з гарбуза і іншай гародніны ды садавіны, а таксама «Замежныя пачастункі». Іншаземныя студэнты, якія навучаюцца ў дзяржаўным педа-



гагічным універсітэце, будуць вучыць гатаваць стравы сваёй краіны. Не абы-

дзеца, вядома, і без «Пачастунку ад рэктарата» — смачнай кашы з гарбуза. За прызавыя месцы пазмагаюцца 11 студэнтаў і двух інстытутаў. Па суме балаў за ўсе конкурсныя заданні будуць вызначаны пераможца і прызёры «Гарбузовага фэсту».

Фестываль «Гарбузовы фэст» распачнецца аб 11-й гадзіне па адрасе: пасёлак Зялёнае, Мінскі раён (аграбіястанцыя «Зялёнае», навучальны корпус № 10).

Надзея НИКАЛАЕВА

ШТО Ё СВЕЦЕ РОБІЦА

Трампа перахацеў сябраваць з Сі Цзіньпінам

Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп заявіў, што, магчыма, перастане сябраваць са старшынёй КНР Сі Цзіньпінам. Пра гэта паведамляе Bloomberg. «Можа быць, ён больш мне і не сябар», — сказаў ён у адказ на пытанне журналістаў пра тое, ці захавваюцца сяброўскія адносіны паміж лідарамі. Такія словы прагучалі ўслед за абвінавачваннем Кітая ва ўмяшанні ва ўнутраныя справы ЗША «недапушчальнага ўзроўню». Як адзначае агенцтва, нягледзячы на ўзмацненую канфрантацыю паміж краінамі з-за гандлёвай вайны, амерыканскі лідар заўсёды падкрэсліваў свае прыяцельскія адносіны з кітайскім лідарам. Заява Трампа можа азначаць пачатак новага вітка пагаршэння адносін паміж краінамі, адзначае Bloomberg. Рыторыка Вашынгтона ў дачыненні да Пекіна ў выступах у Генасамблеі стала больш рэзкай. Днямі ў Бельям доме заявілі, што «Пекін выкарыстоўвае ўсе ўрадавыя рычагі, у тым ліку палітычныя, эканамічныя, гандлёвыя, вайсковыя і інфармацыйныя інструменты, каб уплываць на грамадскае меркаванне ў ЗША і прасоўваць інтарэсы Камуністычнай партыі Кітая».



Урад Эстоніі

ўхваліў рэкордныя выдаткі на абарону

Кабінет міністраў Эстоніі ўхваліў праект дзяржаўнага бюджэту на наступны год, аб'ём якога ўпершыню перавысіць 11 мільярдаў еўра, а выдаткі на абарону вырастуць да 585 мільёнаў еўра, што з'яўляецца рэкордным паказчыкам у гісторыі дзяржавы, паведамліла прэс-служба кабінета міні-

раў. На саміце НАТА ў 2014 годзе ў Бухарэсце было прынята рашэнне, што ў перспектыве ўсе краіны альянсу давядуць свае абаронныя выдаткі да патрабаванага ўзроўню (2% ад ВУП). Па ацэнцы НАТА з чэрвеня 2017-га, з 29 членаў блоку не менш за 2% ад ВУП на абарону выдзяляюць толькі ЗША, Грэцыя, Вялікабрытанія, Эстонія, Румынія і Польшча, перадае РІА «Навіны». Згодна з праектам дзяржаўнага бюджэту, на павышэнне заробкаў у паліцыі і паграніковае Эстоніі будзе выдзелена каля 13 мільёнаў еўра, а ў выратавальным дэпартаменце — 8 мільёнаў еўра. Пры гэтым сярэдні заробак настаўнікаў агульнаадукацыйных школ пры падтрымцы дадатковых сродкаў дзяржаўнага бюджэту налета вырасце да 1500 еўра. Акрамя таго, падымуцца зарплаты педагогаў дзіцячых садкоў, работнікаў сацыяльнай сферы, культуры і спецыялістаў шэрагу іншых сфер.

У Нігерыі 200 чалавек загінулі пры паводцы

Колькасць загінулых у выніку паводкі ў чатырох штатах Нігерыі склала каля 200, больш за тысячу чалавек пацярпелі, гаворыцца ў паведамленні нацыянальнага агенцтва па кіраванні надзвычайнымі сітуацыямі (NEMA). Урад Нігерыі на мінулым тыдні абвясціў аб нацыянальнай катастрофе ў чатырох штатах з-за паводкі. Іншыя штаты краіны таксама знаходзяцца пад наглядом. Для правядзення пошукавых і выратавальных аперацый былі адкрыты пяць цэнтраў аказання дапамогі. Урад выдзеліў тры мільярды найр (каля 8,2 мільёна долараў) на аказанне медыцынскай дапамогі для людзей, закранутых паводкамі ў розных частках краіны.



■ Надвор'е

УНАЧЫ МАГЧЫМЫ
МОКРЫ СНЕГ

У гэтыя дні тэмпературны фон будзе на 2—4 градусы ніжэй за норму

На гэтым тыдні ў нашай краіне ўсталявалася па-асенню найўстойлівае, ветранае надвор'е. Атмасферныя франты, якія союваюцца з боку Заходняй Еўропы, абумовяць ветранае з кароткачасовымі дажджамі надвор'е. У выхадныя дні з ростам атмасфернага ціску надвор'е пачне паляпшацца, аднак пахаладае. У ноч на нядзелю ў многіх раёнах краіны чакаюцца замаразкі ад нуля да мінус чатырох градусаў, паведамлі спецыялісты Рэспубліканскага цэнтра па гідрометэаралогіі, кантролі радыеактыўнага забруджвання і маніторынгу навакольнага асяроддзя Мінпрыроды.

Сёння днём у многіх раёнах краіны пройдуць кароткачасовыя дажджы. На большай частцы тэрыторыі краіны чакаецца ўзмацненне ветру з парывамі да 15—20 м/с. Максімальная тэмпература паветра будзе ад плюс 13 да плюс 18 градусаў, па поўдні Брэсцкай і Гомельскай абласцей паветра прагрэецца да 20 цяпла. А вось у суботу надвор'е ў асноўным будзе вызначаць няўстойлівая больш халодная паветраная маса, якая паступае з паўночнага захаду Еўропы. У асобных раёнах, пераважна па ўсходзе краіны, пройдуць кароткачасовыя дажджы. Уначы і раніцай па паўночным усходзе магчымы мокры снег. Тэмпература паветра ўначы складзе 1—8 цяпла, пры працягненні па паўночным усходзе краіны магчымы замаразкі ад нуля да мінус двух градусаў. Удзень будзе таксама халадна — ад плюс сямі да плюс трынаццаці градусаў.

Самая халодная ноч (у гэтым верасні) будзе назірацца ў нядзелю. У гэты дзень надвор'е ў краіне будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, сфарміраваная ў халоднай паветранай масе. Будзе без ападкаў. Уначы на большай частцы тэрыторыі краіны чакаюцца замаразкі ад нуля да мінус чатырох градусаў, толькі месцамі тэмпература паветра не апусціцца ніжэй за плюс 1—4 градусаў. Днём паўсюдна — 8—15 цяпла.

Паводле папярэдніх прагнозаў айчынных сіноптыкаў, у панядзелак таксама ападкаў не чакаецца.

Сяргей КУРКАЧ

■ Ну і ну!


Зноў знайшлі змяю

Гэтым разам — у гасцініцы

Паведамленне пра рэптылію ў гасцініцы паступіла ў Мінскае гарадское ўпраўленне МНС увечары. Змяя знаходзілася на чацвёртым паверсе комплексу «Юбілейны». Яе адвалілі, гэта быў маісавы полаз-альбінос. Змяю змясцілі ў заапарк да таго моманту, пакуль не знойдзецца гаспадар.

Нагадаем, што нядаўна Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя ініцыявала маніторынг дзікіх жывёл, якія ўтрымліваюцца ў няволі. Адбылося гэта пасля таго, як у Мінску на тэрыторыі дзіцячага сада выявілі вялікага тыгравага пітона. Апошні, як высветлілася, збег ад гаспадара. Мужчыну, які потым прад'явіў дакументы аб законнасці набыцця змяі, усё роўна аштрафавалі на 20 базовых велічынь. Вышэйназваны маніторынг і закліканы правухіліць такія выпадкі.

Даведка. Маісавы полаз — неядавітая змяя, у большасці выпадкаў яе даўжыня не перавышае 1,2—1,5 метра. Арэал — паўднёва-ўсходняя частка ЗША. Жыве найперш на кукурузных палях (за што і атрымаў назву маісавага), а таксама на лясных палянах, у закінутых будынках. Добра разводзіцца ў няволі.



Фота МНС.

Захрас у смеццэправодзе

Калі нападнітку палез у яго за ключом

Паведамленне сталічным ратавальнікам пра мужчыну ў канале смеццэправода паступіла са шматпавярховага дома па вуліцы Нёманскай.

Высветлілася, што 24-гадовы грамадзянін прыйшоў у госці да знаёмага. Выкідваючы смецце, ён разам з ім выпадкова ўпусціў і ключы. Прыняўшы рашэнне самастойна іх дастаць, мужчына пачаў самавольна спускацца з узроўню дзвярэтага паверхы ўніз па канале смеццэправода. На ўзроўні шостага паверхы яму ўдалося дастаць ключы, аднак потым ён захрас і выбрацца самастойна ўжо не мог, паведамліў у Мінскім гарадскім упраўленні МНС.

Ратавальнікі з выкарыстаннем інструмента дасталі мужчыну і перадалі медыкам. З папярэднім дыягназам «траўмы тазавых костак, галавы, у стане алкагольнага ап'янення» пацярпелага шпіталізавалі ў бальніцу.

Сяргей РАСОЛЬКА.

■ Будзьце ў курсе

СПАЖЫВЕЦ ПАВІНЕН БЫЦЬ БОЛЬШ АБАРОНЕННЫ

23 снежня ўступаць у сілу змяненні і дапаўненні ў Закон «Аб абароне правоў спажываўцаў». Пра гэта журналістам расказала намеснік начальніка ўпраўлення абароны правоў спажываўцаў і кантролю за рэкламай Міністэрства антываганальнага рэгулявання і гандлю (МАРГ) Беларусі Ірына БАРЫШНИКАВА.

Што зменіцца ў законе ў канцы гэтага года?

Пакупнікам будуць даваць больш інфармацыі аб таварах. З'явіцца норма аб тым, што да спажываўца павінна даводзіцца інфармацыя аб краіне паходжання тавару, калі адрас вытворцы і краіна паходжання не супадаюць. Інтэрнэт-крамы абавязаныя будуць паказваць кошт тавару шрыфтам, які робіць інфармацыю чытальнай, каб знізіць колькасць выпадкаў увядзення спажываўцаў у зман адносна кошту пакупкі.

Законам замацоўваецца права абыякавага спажываўца на адрозненні ад абыякавага спажываўца ў наяўнай і безнаяўнай форме, на выбар па-

Больш за ўсё скаргаў ад спажываўцаў паступае на якасць паслуг ЖКГ і працу гандлю.



купкі. Пры гэтым кошт не павінен залежаць ад формы аплаты.

Будзе спрошчаны парадак вяртання дарагіх і складанатэхнічных тавараў неналежнай якасці. Дарэчы, раней, каб вярнуць халадзільнік, неабходна была наяўнасць істотных дэфектаў. Цяпер з'явіцца магчымасць вярнуць яго пры наяўнасці нават неістотных недахопаў, але толькі на працягу 30 дзён з моманту набыцця.

Пры гэтым калі чалавек захацеа здаць тавар, грошы за яго будуць вяртацца ў той жа форме, што і была праведзена яго аплата. Так, калі пакупнік заплаціў карткай, значыць, грошы вернуцца на

картку, калі гатоўкай — вернуць наяўныя.

Акрамя таго, будуць дапоўнены ўмовы вяртання тавараў належнай якасці: іх трэба будзе здаваць ва ўпакоўцы, аднак яна можа быць адкрытая.

Змяняцца тэрміны правядзення праверкі якасці тавараў па заяве спажываўца. Цяпер такая праверка будзе праводзіцца на працягу сямі дзён замест чатырнаццаці. Гарантыйны ремонт не павінен будзе перавышаць 30 дзён. Таксама прадавец (вытворца, рамонтная арганізацыя) атрымае права спагнаць выдаткі на захоўванне тавару са спажываўца, якія пасля

заканчэння двух месяцаў з моманту правядзення экспертызы або бясплатнага рамонтнага рамонту не з'явіліся па тавар без важных прычын.

Будзе прадугледжана права спажываўца на аднабаковую адмову ад дагавора аб выкананні работ (паслугі) пры ўмове аплаты выканаўцу фактычна панесеных выдаткаў.

І пра рамеснікаў і падарункавыя сертыфікаты...

Абмяркоўвалася ў Міністэрстве антываганальнага рэгулявання і гандлю і пытанне аб абароне правоў спажываўцаў у адносінах з фізічнымі асобамі. Так, ёсць шэраг відаў дзейнасці, якімі людзі могуць займацца без афармлення ІП, а рэгіструючыся як рамеснікі. Адносіны з імі, па словах Ірыны Барышнікавай, таксама рэгулююцца Законам «Аб абароне правоў спажываўцаў». Ён жа распаўсюджваецца на фізічных асоб, якім дадзена права гандлю на рынках або ў іншых устаноўленых месцах. На іншых асоб, якія маюць права аказваць паслугі, Закон «Аб абароне правоў спажываўцаў» не распаўсюджваецца. Адносіны з імі рэгулююцца Грамадзянскім кодэксам.

За першае паўгоддзе Міністэрства антываганальнага рэгулявання і гандлю сумесна з мясцовымі выканаўчымі органамі разгледзела больш за 6,5 тысячы пісьмовых зваротаў.

Таксама цяпер Міністэрства антываганальнага рэгулявання і гандлю распрацоўвае палажэнні аб рэалізацыі тавараў, работ, паслуг па падарачных сертыфікатах ці іншых падобных дакументах. Як расказала Ірына Барышнікава, мяркуецца даць спажываўцу магчымасць вярнуць сертыфікат на працягу тэрміну яго дзеяння, а таксама абавязаць прадаўцаў выдаваць спажываўцу рэшту, калі той набыў тавар на суму, меншую, чым паказана ў сертыфікаце.

Намеснік начальніка ўпраўлення абароны правоў спажываўцаў і кантролю за рэкламай адзначыла, што падарункавы сертыфікат — гэта тыя ж грошы, таму лагічна, што будуць даваць рэшту ў выпадку, калі чалавек не патраціў усю суму. Цяпер многія крамы сапраўды не даюць рэшту, калі чалавек узяў тавар на меншую суму, чым каштаваў падарункавы сертыфікат. У многіх нават прапісана такое правіла на сайтах.

Святлана БУСЬКО



(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

— **Прадстаўнікі якіх прафесій найбольш схільныя да эмацыянальнага выгарання?**

— Вялізных эмацыянальных затрат заўсёды патрабуе кантактаванне з людзьмі. Таму да падобнага паталагічнага стану найбольш схільныя педагогі, медыцынскія работнікі, прадаўцы і гандлёвыя прадстаўнікі, кіраўнікі прадпрыемстваў, сацыяльныя работнікі. Гэта людзі тых прафесій і сфер, дзе патрабуецца пэўны суд, які не заўсёды магчымы: калі ўрач, то ён абавязкова павінен выратаваць, калі настаўнік, то з кожнага зрабіць вундэркінда ці выдатніка, калі гандлёвы прадстаўнік, то абавязкова прадаць. Калі атмасфера такая, што ўсё неабходна аддаць праце, што кліент заўсёды павінен быць задаволены, чаго ён ні захацеў, — выгаранне адбудзецца вельмі хутка.

— **Але, нягледзячы на тое, што людзі працуюць у адной кампаніі і ў аднолькавых умовах, эмацыянальна выгараюць не ўсе...**

— Так, ёсць некаторыя асаблівасці характару і ладу жыцця, якія абумоўліваюць схільнасць да такога стану. Гэта і пэўны прафесійны вопыт, працагалізм, арыентацыя на вынік, жаданне ўсё кантраляваць, ідэалізаваны чаканні ад работы і жыцця ў цэлым. Таксама такія асаблівасці характару, як трывожнасць, рыгіднасць (няздольнасць мяняць намечаную праграму ва ўмовах, якія аб'ектыўна патрабуюць яе перабудовы), эмацыянальная няўстойлівасць і нізкая самапавага. Акрамя гэтага, празмерны аб'ём работы, яе манатоннасць, адказнасць за вынік, ненармаваны графік, вялікая інфармацыйная нагрузка, міжсабовыя канфлікты ў калектыве, адсутнасць належнага матэрыяльнага і маральнага ўзнагароджання, неабходнасць кантактавання са складаным кантынгентам (пацыенты, падлеткі) і эмацыянальная ўцягненасць у іх праблемы, недавальнае становішча

ТРЫМАЙ СЯБЕ У РУКАХ!

ў калектыве і грамадстве, адсутнасць часу на адпачынак, высокая канкурэнцыя, пастаянная крытыка.

— **Як зразумець, што пачынаецца эмацыянальнае выгаранне?**

— Яно здараецца не ў адзін дзень, а развіваецца паступова, ад аднаго ўзроўню да наступнага. Першая стадыя — так званы «мядовы месяц», калі першапачатковы энтузіязм работніка пад уплывам пастаянных стрэсавых сітуацый паціху зніжаецца, а работа пачынае здавацца ўсё менш цікавай. Паступова пачынаецца наступная стадыя — «недахоп паліва»: з'яўляюцца першыя прыкметы эмацыянальнага выгарання — апатыя, парушэнні сну, павышаная стомленасць. Работнік працуе менш прадукцыйна і пачынае дыстанцыравацца ад сваіх прафесійных абавязкаў. Далей наступае хранічная раздражняльнасць, сіндром хранічнай стомленасці, падаўленасць, адначасова пагаршаецца і фізічны стан — зніжаецца імунітэт, абвастаюцца хранічныя хваробы. Наступны ўзровень — «крызіс». У чалавека да гэтага часу хутчэй за ўсё ўжо развіліся пэўныя хранічныя паталогіі, што вядзе да яшчэ большага зніжэння працаздольнасці. Псіхалагічныя сімптомы таксама ўзмацняюцца. Апошняя стадыя — «прабіванне сцяны», калі праблемы фізічнага і псіхалагічнага плана абвастаюцца настолькі, што магчыма развіццё цяжкіх станаў, якія пагражаюць жыццю. Але трэба адзначыць, што развіццё сіндрому эмацыянальнага выгарання ў кожнага адбываецца індывідуальна.

«**Трэба памятаць, што эфектыўнасць нашай работы залежыць ад паўнаўважанага расслаблення. На адпачынак, гэтак жа, як і работу, трэба патраціць пэўны час, каб вярнуцца да сваіх абавязкаў з новай порцыяй энергіі.**»

— **Яго можна не заўважаць?**

— Усё залежыць ад прафесійных умоў, так і ад асабовых рыс. Можа працякаць і не прыкметна для чалавека.

— **Калі адчуваеш сімптомы выгарання, трэба мяняць працу?**

— У нейкіх выпадках — так. А часам гэта не дапамагае, бо тая ж праблема знаходзіць вас і на новым месцы. Таму ёсць сэнс паспрабаваць спачатку мяняць сябе.

— **Як гэта зрабіць, калі на рабоце, як вы трапілі сказанні, стаяць за плячыма і патрабуюць выконваць ранейшы аб'ём абавязкаў?**

— Трэба ўсведамляць, што работа, умоўна кажучы, доўжыцца толькі з 9 да 18 гадзін, і гэтую мяжу варта дакладна ўстанавіць. Што паспелі за гэты час, тое і зрабілі. Адаваць праце 24 гадзіны ў суткі і ўсю сваю энергію — няправільна. Не трэба заседжвацца да ночы, не варта браць работу дадому, калі гэта не з'яўляецца чымсьці дастаткова абгрунтаваным. Напрыклад, цяпер для асабістага росту мне трэба напружыцца, таму можна нейкі час працаваць больш, а потым, калі гэта не трэба, зноў вярнуцца да звычайнага рытму. Але калі так адбываецца штотыднёва, месяц за месяцам, калі так пабудавана жыццё, вельмі хутка наступае выгаранне.

— **У маладых мам, для якіх догляд дзіцяці, па сутнасці, — праца 24 гадзіны ў суткі, здараецца эмацыянальнае выгаранне?**

— Гэта іншы стан, больш падобны на трывожна-дэпрэсійнае расстройства. Так, яны працуюць суткамі і ўсё імкнучыся зрабіць хутка, якасна і па максімуме. Але для маці дзіця — гэта ўсё ж частка яе самой, за якую яна нясе адказнасць. Эмацыянальнае выгаранне характэрна толькі для работы. У выгаранні, дарэчы, ёсць і пазітыўны аспект. Калі мы праце аддаём усё жыццё, забываемся пра дом, сямя, адпачынак, то лішні час, які мы ёй прысвячаем, тая лішняя «тэрыторыя» павінна таксама рана ці позна выгараць. Іншае справа, што выгаранне шкодзіць і самой рабоце, што мы ўжо ўвогуле не хочам на яе ісці, з ёй не спраўляемся і на ўсіх кідаемся.

— **Што рабіць, каб пазбегнуць эмацыянальнага выгарання?**

— Пра дакладныя межы, якія трэба сабе выстаўляць, я сказала. Варта ўсведамляць,

што я — не толькі частка маёй работы, што ёсць яшчэ і маё жыццё па-за работай, і яно таксама для мяне не менш важнае. Не трэба саромецца заяўляць пра свае патрэбы і правы, адмаўляцца ад выканання работы, якой няма ў вашых службовых абавязках. І натуральна, наладзіць цікавае жыццё па-за работай. Напрыклад, дадаць у свой расклад спорт. Фізічная актыўнасць — не толькі прафілактыка захворванняў і лішняй вагі, але і панацея ад многіх псіхалагічных траўмаў. Таксама трэба памятаць, што эфектыўнасць нашай работы залежыць ад паўнаўважанага расслаблення. На адпачынак, гэтак жа, як і работу, трэба патраціць пэўны час, каб вярнуцца да сваіх абавязкаў з новай порцыяй энергіі. Гэта можа быць і змена абстаноўкі ў сувязі з паездкай, і новыя станойчыя ўражанні ад сустрэчы з сябрамі, і атрыманы адраэліну для аматараў экстрэму. Упарадкаваны і расплаваны рэжым дня дапамагае сканцэнтравацца на рабоце і своечасова прывучыць сябе да адпачынку.

Калі ў калектыве не вельмі спрыяльная атмасфера, трэба вучыцца прыёмам псіхалагічнай абароны. Пастаўце ўяўны бар'ер паміж сабой і непрыемным для вас чалавекам, гэта дазволіць кантраляваць свае эмоцыі і не рэагаваць на правакацыі навакольных, што захаве вашы нервовыя клеткі і засцеражэ ад непатрэбнага стрэсу. Добрым сродкам барацьбы з эмацыянальным выгараннем з'яўляецца творчасць, таму, нягледзячы на ўзрост, карысна развіваць свой творчы пачатак.

Лячэнне эмацыянальнага выгарання павінна быць накіравана найперш на ліквідацыю стрэсавага фактару, а таксама на ўстаноўку балансу паміж энергетычнымі затратамі на прафесійную дзейнасць з аднаго боку і ўзнагароджаннем — з іншага. Справіцца са стрэсам можа дапамагчы і псіхатэрапеўт. Сумесна з псіхатэрапіяй звычайна прызначаюцца прэпараты для зняцця паталагічнага стану. Аднак ільвіная доля поспеху ў барацьбе з выгараннем залежыць ад самога пацыента і яго жадання змяніць сітуацыю.

Алена КРАВЕЦ.

■ Жыццёвінкі

ТВАРАМ ДА АКНА

ЧЫМ НЕ ЖАНИХ?

Не скажу дакладна, якім чынам трапіў у рукі Пятру часопіс, дзе ён вычытаў аб'яўку, што незамужняя Кацярына, даярка па прафесіі, шукае сабе прынца. Аднак гэта зацікавіла яго не на жарт. Пятро адразу падумаў: «А чым я не прынц?! Можа, я той самы, хто ёй, незамужняй даярцы, у самы раз?» І пачаў дзейнічаць — рашуча і энергічна. Раскапаў у сямейным архіве фотакартку — нічога, што на ёй ён быў малады і з шавялюрай. Яшчэ і падбадзёрыві сябе: «Чым не жаніх?!» Купіў на пошце канверт, уклаў туды пісульку, што гатовы стварыць сямейны саюз. Пра сябе напісаў зусім мала. Што мае «коркі» трактарыста, жыве з маці. Прызнаўся таксама, што быў жанаты. Але далей пайшло-паехала: і жонка быццам трапілася гультаявата, і не гатавала яму, і паглядала на чужых мужчын, а гэта ўжо — выбачайце! Давялося разбегчыся. Аліменты ўжо выплаціў два гады таму. Цяпер — вольны птах з усіх бакоў. Арал, адным словам. А там хай сама вырашае. Не напішаш жа той незамужняй даярцы Кацярыне, што жонка была як жонка, і таксама, дарэчы, рабіла на ферме даяркай, але паколькі яе Пятро злоужываў, то яна ўцякла разам з дзіцем да маці ў суседняе сяло... Потым ён прыводзіў яшчэ адну кабету, другую... і ўсё заканчвалася аднолькава: жыві ты, Пятро, лепш адзін. Шчасліва заставацца. У сваёй мясцовасці ніхто з жанчын больш з ім не хацеў мець ніякіх стасункаў. І вось цяпер у яго з'явіўся шанс. Тым больш што Кацярына жыве далёка — нават у іншай вобласці. Паспрабуй даведацца, хто ён ёсць на самай справе...

Адказала жанчына даволі хутка: прыезджай, чакаю. Тызень Пятро не піў, раз-пораз паглядаючы ў люстэрка: ну, як там твар, свежы ці не? Аднойчы, глянуўшы ў тое ж самае люстэрка, заявіў сам сабе: «Ажур! Цяпер можна ехаць!» Маці пахваліўся: так і так, рыхтуйся пабачыць неўзабаве новую нявестку. З гэтай прычыны мяне не будзе колькі дзён. А паколькі на працы ў калгасе ў яго даўным-даўно адабралі трактар, то адпрошвацца там не было патрэбы. Сустрэкай, Кацярына!

Яна і сустрэла. Прыветна, як і мае быць. Накрыла стол. У цэнтр яго паставіла бутэльку гарэлкі. Выпілі па чарцы, а калі Пятро сабраўся напоўніць па другой, жанчына сваю адставіла ўбок.

— Мне хопіць, пара на ферму, — сказала. — А ты тут пачакай. Вярнуся, тады бліжэй і пазнаёмімся. Так ты мне падабаешся, не налягаеш на гарэлку — па твары ж бачна. А без мужчыны цяжка ў вёсцы.

— Яшчэ б! — не без гонару падтанкуў Пятро.

Калі Кацярына вярнулася з дойкі, ён ляжаў на канапе і моцна хроп. На стале стаяла пустая бутэлька, а побач з ёй пачатая: яе Пятро прывёз з сабой, але не спяшаўся адразу выстаўляць.

Жанчына не стала яго будзіць. А раніцай, перад тым як ісці на ферму, паказала жаніху на дзверы.

— Едзь, даражэнькі туды, адкуль прыехаў. Такага мужчыну я магу знайсці далёка не ходзячы...

ПРЫВЫЧКА

Алергалагічнае аддзяленне бальніцы, дзе давялося мне нядаўна папраўляць здароўе, часова знаходзіцца на чацвёртым паверсе. Нічога страшнага, вядома, у гэтым няма, нават калі некаторым хворым і цяжка падымацца на такую вышыню, — ёсць, у рэшце рэшт, грузавы ліфт, дзяжурныя жанчыны разумеюць, што за катэгорыя хворых (астматыкі ў асноўным), таму выручаюць, падвоззяць.

— Пацярпіце яшчэ крышачку: хутка скончыцца ремонт у аддзяленні, пераедзем на свой першы паверх, — суцяшаюць хворых.

Аднак не гэта мне запомнілася найбольш. Памяшканне сталовай было надзвычай светлае, і гэта зразумела: на ўсю сцяну — два шырокія і высокія акны. Як на тэрасе. А калі яшчэ і кормяць добра, то чым не курорт!

У першы ж дзень звярнуў увагу на аднаго даволі саліднага мужчыну сярэдняга веку. Атрымаўшы ежу на раздачы, ён сеў спачатку спінай да акна. Пакорпаўся ў страве, потым зрабіў кіслы выгляд, нешта прамумкаў сабе пад нос і перасеў — тварам да акна. І адразу ж хуценька запрацаваў лыжкай. Ажно, як кажучы, нос упрысядкі хадзіў.

Далей, колькі ні назіраў за тым мужчынам, ён сядзеў заўсёды тварам да акна. Так атрымалася, што давялося і мне прымасціцца побач з ім. І тут я ўсё зразумеў! За акном віравала жыццё. А з чацвёртага паверха, ды яшчэ калі стол перад самым акном, усё відаць бы на далоні. Вунь ідзе прыгажуня-медычка ў белым халаціку, за ёй спяшаецца малады хлопец, а крыху паводдаль кульгае старэнькая бабулька. У прыёмны пакой, відаць, шлёгае, бо закінула за спіну пузатую торбу, а хадзе дапамагае кавенькай. На суседнім двухпавярховым будынку кідаецца ў вочы шылдчакка: «Буфет». Туды заходзяць, адтуль выходзяць. Не з пустымі рукамі. Цікава, што яны там набылі? Рэшткі лячэбніцы, а яны ў спецопратцы, іх ні з кім не зблытаеш, пераносыць нейкі грувацкі лячэбны апарат. Спыняцца, адпачнуць і зноў бяруцца за яго. Сапраўды, цяжкавата, мусіць. Непадалёк ад іх дворнік падмятае, шаркае мятлой даволі энергічна, натрэніравана. Адрозніваецца спецыяліст... Жыццё ідзе! Так-так, амаль як на экране тэлевізара. Толькі што без гуку. І тут мне ўсё стала зразумела: мой сусед прывык дома прымаць ежу толькі перад экранам тэлевізара. На ўсялякі выпадак я пазней пацікавіўся ў яго, ці не памыляюся. Аказалася, у самую кропку. Ён шырока ўсміхнуўся і шчыра прамовіў:

— Ну так! Чым не тэлевізар, га?! Пакуль назіраеш, што адбываецца на двары бальніцы, глядзіш, і талерка пустая. А так бы корпаўся паўдня. Прыемнага апетыту! А я пабег на працэдурку.

Прывычка, пагадзіцеся, усё ж моцная рэч!

БЕЗ ЛЮДЗЕЙ

Некалі гэтае балота было неад'емнай часткай жыцця нашай вёскі. Ды не адной нашай — і некаторых навакольных таксама. Тут нарыхтоўвалі мае землякі торф на паліва. Уручную. Капалі, сушылі, а потым ставілі на калёсы шырокія, надта аб'ёмныя кашы і, загрузіўшы іх з горкай, везлі да хат. Калі не памыляюся, дзясць такіх кашоў торфу хапала нам на зіму.

Нарыхтоўка гэтага паліва вялася кампанейна, як і нарыхтоўка сена. У прызначаны час і вельмі дружна, арганізавана. Людзі працавалі-варушыліся, як мурашы. Гэта потым наладзілі выраб брыкету ў раёне і выпісвалі яго ўсім, хто жадаў, а маім бацькам, паколькі яны працавалі настаўнікамі, дык прывозілі нават бясплатна. Быў час, як кажучы, была эпоха!..

Пазней і зусім людзі махнулі на балота рукою.

Яшчэ запомнілася балота дурніцамі. Гэтых ягад было заўсёды шмат, і хто не ленаваўся, той усю зіму быў з варэннем ці проста так наядаўся дасыта, душу адводзіў, а некаторыя цёткі і дзяткі нават неслі дурніцы на базар у Старыя Журавічы, прадавалі, а на выручаныя грошы там жа нешта куплялі. Мой землячок і сусед Колька Шчарбакоў, пухам зямелька яму, таксама не адставаў ад жанчынак — меў спрыт у зборы гэтых ягад, сам адносіў на той жа журавіцкі кірмаш, а на выручаныя грошы купляў сабе да школы тое-сёе з адзення. Сям'я была вялікая, трэба было круціцца. А балота ахвотна выручала працавітых і разваротлівых.

Раслі там і абабкі на тонкіх высокіх ножках, бо ім няпроста было выбіцца з-пад моху.

Нядаўна я спісаўся ў «Аднакласніках» з зямлячкай Тамарай Філімонавай. Гэта цяпер яна сталічная жыхарка, мінчанка, а раней жыла ў Кашалёўках — яе хата была якраз праз дарогу ад балота. У вёсцы ўжо нікога няма. Нічога не паробіш: такі лёс напаткаў не толькі гэтае паселішча. Пацікавіўся неяк у зямлячкі, ці бывае яна калі на сваім балоце, ці не сумуе па ім? Жанчына ў адказ: «Што ты! Якое балота?! Цяпер там пабываць немагчыма — усё зарасло, бо зайсці туды людзі баяцца, няма ні дарожак, ні сцежак. Кажучы, якіх толькі істот не развяслося цяпер там! Жак!..»

Калі мы, малеча, беглі збіраць на балота дурніцы, перад тым як зайсці на яго, абавязкова казалі: «Багун, багун, мы ў балота, ты — з балота!» Гэта каб не балела галава.

І ўсё ж хочацца пабываць на балоце. І зноў сказаць: «Багун, багун...» Ну, а калі і сапраўды туды небяспечна заходзіць, то хоць бы пастаяць перад ім. І пакланіцца. За торф. За ягады. За шчаслівае дзяцінства...

Васіль ТКАЧОЎ

■ Неасабісты суб'ектыў

УЛІКОВЫ ЗАПІС



Прастора неабмежаванай шчырасці і гэткага ж самага неабмежаванага падману перастала быць віртуальнай

СПРАВУ, якую на гэтым тыдні разбіраў суд Савецкага раёна сталіцы — з папулярнага разраду «Як нас дураць», — інакш чым абсурднай не назавеш. Малады хлопец у сеціве прыкідваўся жанчынай. Прычым зусім не з мэтай рэалізаваць свае нетрадыцыйныя фантазіі. Аляксандр М. ператвараўся ў віртуальнай прасторы то ў Таццяну, то ў Ірыну, заводзіў знаёмства з мужчынамі (сапраўднымі) і пачынаў скардзіцца на лёс. То ў яго (выбачайце — у яе) не хапала грошай, каб аплаціць камуналку, то неадкладна трэба было купіць жыццёва важныя лекі, то зрабіць аборт ад нягодніка, які «яе» пакінуў без сродкаў на існаванне. І што вы думаеце — ніхто без праверкі на гэты шыты бельмі ніткамі «развод» не клюнуў? А вось і не: вынаходліваму махляру спагадлівыя прадстаўнікі моцнага полу пералічылі 26 тысяч долараў! Прычым без якіх-небудзь гарантый ці авансаў на ўдзячнасць хоць у якім яе ўвасабленні. А вы кажаце, людзі чэрствыя сталі, мужчын у нас сапраўдных няма. Ёсць, аказваецца. Як мінімум шэсцьдзясят тры асобы (менавіта столькі пацярпелых праходзяць па справе) — нават у адной судовай зале змясціцца не маглі, прынамсі, так тыя, хто там быў, казалі...

Пра тое, чым думалі «джэнтльмены», якія, нават не бачачы чароўную незнаёмку, пераводзілі ёй на мабільны тэлефон грошы (прычым, здаралася, немалыя: адзін умудрыўся паслаць «няшчаснай» аж трыццаць дзевяць тысяч рублёў), разважаць не хочацца. Тым больш многія з іх на судзе заявілі, што прэтэнзіі да абвінавачанага няма — што і не дзіўна: прэтэнзіі ў іх тут могуць быць да ўласнай неабачлівасці, і гэта мякка сказана. Мяне ў гэтай трагікамічнай гісторыі больш вольны момант зачэпіў. Пракурор, звяртаючыся да аднаго з пацярпелых, пыталася: «Калі вы пазнаёміліся з...» І тут павісла няёмкая паўза, бо абвінаваўца не ведала, якім чынам назваць падсуднага: ці то па сапраўдным імені, ці то па жаночым, па якім яго пацярпелы ў віртуальнай прасторы і ведаў. «...з уліковым запісам», — дапамог пракурору суддзя, знайшоўшы нейтральна-ўніверсальнае і вельмі дакладнае паняцце.

ПА сутнасці, мы ўсе, тыя, хто мае хоць адну старонку ў сацыяльных сетках, хто каментуе публікацыі ў сеціве, — не людзі, не асобы, а «ўліковыя запісы». Колькі ў гэтым запісе будзе сапраўднага, — вырашаеш толькі ты сам. У інтэрнэце ніхто не спытае пасведчанне асобы, не зверыць фота з арыгіналам. Ты можаш сябе назваць Аленам Дэлонам ці Здыхлікам Несмяротным, памаладзіцца на дваццаць гадоў, а на аватарку (фота на галоўнай старонцы) паставіць здымак бабулі ў маладосці, мадэлі з таго ж сеціва або любімага сабачкі, які здох у мінулым годзе. Ты можаш весці ў сеціве дзённік, дзе будзеш пісаць тое, што сапраўды хвалюе, ці проста «выкалупаць» разумныя думкі з кніг класікаў, выдаючы іх за ўласныя. Ты можаш у жыцці быць спакойным і разважлівым, а на старонцы ў сацсетках — казановаў ці месалінай, прычым твая сапраўдная прыналежнасць да полу тут не мае ніякага значэння. І ў цябе, хто б ты ні быў і што б у віртуальнай прасторы не вычараў, абавязкова знойдзецца як мінімум некалькі дзясяткаў сяброў. Сярод іх, напэўна, будзе толькі працэнтаў пяцьдзясят тых, каго ты асабіста ведаеш у твар (але гэта толькі пры ўмове, што на тваёй старонцы аб табе самім будзе ўсё ж больш праўды, чым фантазіі)...

Што ў тым страшнага, спытаеце? Калі паглядзець павярхоўна, дык наадварт: столькі магчымасцяў рэалізаваць свае патэмныя жаданні, пабыць такім, якім не можаш дазволіць быць у рэальным жыцці, адолець усе свае страхі і сумненні. І тады ў рэальнае жыццё, дзе ты ніякі не ўліковы запіс, а жывы чалавек з пашпартам, прапіскай і месцам працы, выходзіш з гэтага віртуальнага чыстага з яснай галавой, незаплямленым сумленнем, прасветленымі вачыма... Ідэальнае грамадства ідэальных людзей будзе ўладарыць на зямлі ў хуткім часе.

ТОЛЬКІ вось... Ведаеце, чаму гэтага ніколі не будзе? Таму што «ўліковыя запісы» ўжо вырваліся з сеткі і перамагаюць жывых людзей. Бо інтэрнэт — прастора неабмежаванай шчырасці і гэткага ж самага неабмежаванага падману, — стаў ужо не віртуальнай, а самай што ні ёсць рэальнай рэальнасцю. Бо мы, самі ператварыўшыся ва «ўліковыя запісы», усё часцей маем зносіны з гэтакімі ж самымі «ўліковымі запісамі». Нашмат часцей, чым з жывымі людзьмі. І гэта ўжо нармальна — пералічыць грошы чалавеку, якога ніколі ў жыцці не бачыў і нават не ведаеш, ці існуе ён на самай справе і якога ён полу, але які так жаласліва піша. Замест таго, каб, калі ўжо так хочацца быць высакародным дабрачынцам, пайсці ў найбліжэйшы дзіцячы прытулак ці дом састарэлых, які, магчыма, знаходзіцца пад вокнамі дома, і дапамагчы тым, хто (і гэта на свае вочы можна ўбачыць) мае ў гэтым патрэбу. Але ж «ўліковыя запісы» не ходзяць нават праз дарогу. Яны сядзяць за гаджэтамі і гуляюць у прыдумане жыццё, якое так мала агульнага мае з сапраўдным.

ВЫНАХОДЛІВАГА хлопча, які выцягнуў у даверлівых мужыкоў маёмасці па артыкулах за махлярства ў асабліва буйных памерах і вымагальніцтва. «Так яму і трэба», — скажучы адны. «За што?» — абсалютна шчыра здзіўляцца іншыя. І адны, і другія будуць мець сваю аргументаваную рацыю. Бо мы яшчэ не выпрацавалі адзінай формулы паводзін, адзіных адносін у сітуацыях, якімі кіруюць «ўліковыя запісы». Што ж, у нас на гэта будзе яшчэ не адна нагода.

Алена ЛЯЎКОВІЧ



Извещение о проведении 24 октября 2018 года повторных торгов с условиями по продаже имущества, принадлежащего открытому акционерному обществу «Мостострой»

Предмет торгов
«здание склада-цеха мастерских» общей площадью 70,9 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 330/С-16500; «здание проходной» общей площадью 43,3 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 330/С-16501; «ворота въездные металлические», инв. № в ЕГРНИ 330/С-16502; «забор (ограждение базы (железобетонное)) протяженностью 248,42 м», инв. № в ЕГРНИ 330/С-16503; «площадка базы со смотровой ямой», инв. № в ЕГРНИ 330/С-16504; «забор (ограждение базы (металлическое)) протяженностью 81,58 м», инв. № в ЕГРНИ 330/С-16505; «здание надворной уборной» общей площадью 3,8 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 330/С-16506; растрово-бетонный узел (инв. № 9278); шкаф КТП 100-10 (инв. № 192); трансформатор ТМГ-100-10 (инв. № 198)
Местонахождение: Гомельская обл., Мозырский р-н, г. Мозырь, ул. Гоголя Н. В., 151
Площадь земельного участка: 0,5642 га, кадастровый номер: 341500000001000134
Начальная цена: 36 657,60 бел. руб. с учетом НДС
Сумма задатка: 3 600,00 бел. руб.

Продавец имущества: ОАО «Мостострой», пер. Домашевский, 11, 220036, г. Минск, тел. (017) 208-87-81.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск, тел. (017) 327-05-62.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение результативного аукциона, в размере 3 процентов от цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах торгов, в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского кодекса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества ОАО «Мостострой», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внесшие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по соответствующему предмету торгов, а также представившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором торгов); заявление об ознакомлении с документами, прода-

ваемым имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного предприятия «МГЦН» № ВУ34 ВРСП 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной дирекции № 700 пог. Минску Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», БИК ВРСПВУ2Х, УНП 190398583, в срок, установленный для приема документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и включает НДС. В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии с порядком проведения аукциона.

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление на участие в них подано только одним участником или для участия в них явился только один участник, предмет торгов продается этому участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) заключается после предъявления копии платежных документов о перечислении суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи.

Торги проводятся 24 октября 2018 года в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам участия в торгах осуществляются с 02.10.2018 по 22.10.2018 включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

Телефоны для справок: (017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»); (029) 669-82-46, (029) 395-99-47 (ОАО «Мостострой»).

Уважаемые акционеры ОАО «Белкотлоочистка»!

Внеочередное собрание акционеров состоится 23 октября 2018 года, начало собрания – 10.00, место проведения – г. Минск, ул. Аранская, 22а. Регистрация проводится с 9.00 до 9.45 (при себе иметь паспорт).

Повестка дня:
Об отчуждении недвижимого имущества ОАО «Белкотлоочистка».
Наблюдательный совет
Тел. для справок (017) 298-27-57. УНП 100071353

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению граждан Черняка В. Э. и Колоса С. А. (продавцы) проводит открытый аукцион по продаже долей в праве (по 1/2 доли в праве каждым из Продавцов) на административно-производственное здание общей площадью 1520,2 кв. м, инв. № 614/С-1349, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 624882503101000003 площадью 0,6065 га по адресу: Минская область, Смолевичский район, Курганский с/с, д. Дуброва, ул. Ленина, 20А. На земельном участке имеются ограничения прав в использовании: охранные зоны линий электропередач (0,0138 га и 0,1159 га).

Начальная цена без НДС – 350 000,00 бел. руб. (задаток 10 % от начальной цены – 35 000,00 бел. руб.).

Задатки перечисляются на р/с № ВУ55ВРСП30121082600169330000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК ВРСПВУ2Х, г. Минск, УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Победитель (единственный участник) аукциона оплачивает Организатору аукциона вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение результативного аукциона в размере 3 (трех) процентов от окончательной цены продажи предмета аукциона. Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rft.by. Аукцион состоится 29.10.2018 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 26.10.2018 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17, (8033) 320-50-44.

ООО «Фрондера» извещает о проведении открытого аукциона по продаже имущества ОАО «Управляющая компания холдинга «Забудова»

Лот	Наименование	Местонахождение	Начальная цена без НДС, бел. руб.	Задаток, бел. руб.	Шаг аукциона, без НДС, бел. руб.
1	Предприятие как имущественный комплекс ОАО «Управляющая компания холдинга «Забудова» с регистрационным № 0001397 (комплекс зданий)	г. Минск, ул. Антоновская, 2	822 000,00	8 220,00	41 100,00
2	Предприятие как имущественный комплекс ОАО «Управляющая компания холдинга «Забудова» с регистрационным № 0001399 (завод извести)	окраинная часть п. Чисть Молодечненского р-на на производственной площадке	2 263 000,00	22 630,00	113 150,00
3	Предприятие как имущественный комплекс ОАО «Управляющая компания холдинга «Забудова» с регистрационным № 0001393 (база отдыха «Щарка»)	Минская обл., Вилейский р-н, Хотенчицкий с/с, д. Щарка	330 000,00	3 300,00	16 500,00
4	Предприятие как имущественный комплекс ОАО «Управляющая компания холдинга «Забудова» с регистрационным № 0001409 (лесосоцех)	окраинная часть п. Чисть Молодечненского р-на на производственной площадке	2 299 000,00	22 990,00	114 950,00
5	Предприятие как имущественный комплекс ОАО «Управляющая компания холдинга «Забудова» с регистрационным № 0001404 (завод кровельной черепицы)	окраинная часть п. Чисть Молодечненского р-на на производственной площадке	3 228 000,00	32 280,00	161 400,00
6	Предприятие как имущественный комплекс ОАО «Управляющая компания холдинга «Забудова» с регистрационным № 0001403 (завод сухих смесей)	окраинная часть п. Чисть Молодечненского р-на на производственной площадке	1 414 000,00	14 140,00	70 700,00

В отношении вышеуказанного имущества проводятся первые торги. Окончание приема заявлений в 18.00 26.10.2018.

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано единственным участником, либо единственным участником, явился для участия в аукционе, и он согласен приобрести Объект (Объекты) по начальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов), – Претендент на покупку должен заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта (Объектов) после возмещения затрат на организацию и проведение аукциона, затрат на публикацию в течение 14 (четырнадцати) дней со дня проведения аукциона.

Оплата приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) производится в соответствии с договором купли-продажи, но не позднее 30 (тридцати) дней со дня проведения аукциона.

Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого аукциона и затрат по размещению публикации в газете и на сайте bankrot.gov.by на основании счета-фактуры в течение 5 (пяти) дней со дня проведения аукциона.

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона.

Аукцион состоится 30.10.2018 в 13.00 (регистрация участников – с 12.30 до 12.50) по адресу: Минская обл., Молодечненский р-н, п. Чисть, ул. Заводская, 1 (приемная).

Порядок оформления участия в аукционе, критерии выявления победителя торгов и порядок оформления результатов торгов содержатся на сайте <https://sites.google.com/site/pcjuristcom/torgi>.

До подачи заявления необходимо внести задаток на р/с ВУ80АЛФА30122215570140270000 в Отделении «На Красной» ЗАО «Альфа-Банк», код банка ALFABY2X, УНП 192789344. Получатель – ООО «Фрондера». Назначение платежа: «задаток для участия в аукционе по продаже имущества ОАО «Управляющая компания холдинга «Забудова» (Лот №___), проводимом 30.10.2018 г.».

Участник торгов, желающий участвовать в торгах по нескольким лотам, вносит задаток в размере, установленном для лота с наибольшей начальной ценой.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 10.00 до 18.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121. Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектами аукциона. Контактное лицо для осмотра Объектов: Мацюк Андрей Богданович, тел. 8 (029) 698 51 76.

По вопросам наличия обременений на вышеуказанные лоты обращаться по телефону 8 (029) 171-09-46 (Кибзюк Дмитрий Николаевич).

Организатор аукциона вправе после опубликования извещения о проведении аукциона отказаться от его проведения в любое время, но не позднее чем за пять дней до наступления даты его проведения. Организация и проведение аукциона осуществляются на основании норм Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)».

Организатор аукциона – ООО «Фрондера»: тел. 8 (029) 305 86 50 • e-mail: frondera@mail.ru

ООО «Центр Белинвентаризация»

г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

✓ Раздел и установление порядка пользования земельным участком
✓ Раздел и вычленение изолированных помещений из капитального строения
✓ Пересчет долей в связи с изменением капитального строения

Извещает о проведении аукциона по продаже имущества ОАО «Гомельский радиозавод», тел. 8 (0232) 21 60 07

№ лота	Наименование объекта	Начальная цена продажи лота, руб. с НДС	Сумма задатка, руб.
1	– Капитальное строение (столовая) с инв. № 350/С-141588, площадью 5842,7 кв. м, расположенное по адресу: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Объездная, 9/20, (составные части и принадлежности: галерея, забор, бордюр проезжей части, мощение, забор, бордюр тротуара, мшенице) по начальной цене – 887 785,01 руб. Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 340100000005006508 площадью 0,7415 га. – Оборудование: 1. Конденсаторная установка БСК-0,76кВар с инв. №10268 по начальной цене – 960,00 руб. 2. Конденсаторная установка БСК-0,76кВар с инв. №10269 по начальной цене – 960,00 руб. 3. Лифт грузовой с инв. № 12288 по начальной цене – 840,00 руб. 4. Лифт грузовой с инв. № 12588 по начальной цене – 1 320,00 руб. 5. Лифт грузовой с инв. № 1611 по начальной цене – 1 200,00 руб. 6. Лифт грузовой с инв. № 1613 по начальной цене – 1 560,00 руб. 7. Трансформаторная подстанция 2КТП с инв. № 221/1М по начальной цене – 9 360,00 руб.	903 985,01 руб.	90 398,50 руб.
Срок и место подачи заявления	По 29 октября 2018 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00 от даты опубликования настоящего извещения по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1		
Дата, время и место проведения аукциона	30 октября 2018 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1		
Номер р/с для перечисления задатка	Р/с ВУ71 ВРСП 3012 1783 3901 0933 0000 в РД № 300 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК ВРСПВУ2Х, УНП 491323266. Получатель платежа: ООО «Центр Белинвентаризация». Назначение платежа: задаток на участие в аукционе согласно извещению в газете «Звязда» от 28.09.2018 г.		
Условия продажи	Объекты продаются в собственность. Шаг аукционных торгов – 5 %, заключить договор купли-продажи в течение 20 календарных дней после подписания протокола о результатах аукциона, оплатить стоимость объекта согласно договору купли-продажи. Победитель возмещает затраты на организацию и проведение аукциона		
Дополнительная информация на сайте www.bti-gomel.by, по тел.: (0232) 75 06 62, (029) 341 15 45			

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА РУП «БЕЛОРУСНЕФТЬ-БРЕСТОБЛНЕФТЕПРОДУКТ»

Предмет торгов	Начальная цена без НДС, руб.	Размер задатка, руб.
Лот № 1. Автоцистерна MAZ 5337 АЦ10/3, шасси УЗМ5337А2А0002745, регистрационный номер АЕ 4750-1, инвентарный номер 24761Б	8 577,99	857,79
Условия продажи	Без условий	
Организатор торгов	РУП «Институт недвижимости и оценки» Брестский филиал	
Срок заключения договора купли-продажи	В течение 10 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона	
Условия оплаты	В соответствии с договором купли-продажи	
Номер р/с для перечисления задатка	ВУ76ВРСП30121789380179330000 в ОАО «БПС-Сбербанк» Региональная дирекция № 100 по Брестской области, г. Брест, ул. Мицкевича, 10, ВИС Банка ВРСПВУ2Х, УНП 201028245	
Аукцион состоится 30 октября 2018 г. в 11.00 по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-325		
Сведения о документах, которые необходимо предоставить для участия в аукционных торгах, а также иную информацию об объектах торгов, можно узнать у организатора аукционных торгов по телефонам: 8-(0162)-20-92-13, 21-88-81, 8-(029)-626-72-52		
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10, каб. 329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00		
Последний день приема заявлений – 29 октября 2018 г. до 17.00		

Вниманию предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей!

Комитетом «Гроднооблимушество» проводится аукцион со снижением начальной цены продажи на 80 процентов по продаже неиспользуемого имущества, находящегося в собственности Волковыского района.

Лот № 1 – Здание овощехранилища с принадлежностями г. Волковыск, ул. Октябрьская, 127В с начальной ценой продажи 20 860 руб., размер задатка 2 100 руб.

Аукцион состоится 25 октября 2018 года в 11.30.

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, ул. 17 Сентября, 39.

Последний день подачи заявлений на участие в аукционе 19 октября 2018 до 17.00.

Подробная информация по телефонам:
В городе Волковыске: 8 (01512) 4 50 25, 32556.

В городе Гродно: 8 (0152) 77 29 15, 72 25 18, 72 21 02.

Подробная информация размещена на сайте www.region.grodno.by, <http://volkovysk.region.by>. УНП 500029455

УП «Минская волна»
220039, г. Минск, ул. Чкалова, д. 5
Рекламная служба: (017) 228-13-44
e-mail: reklamamv@mail.ru
www.mvradio.by

Хорошее радио — для хороших людей!

УНП 690262964

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Открытое акционерное общество «Стеклозавод «Залесье» (продавец) проводит открытый аукцион по продаже:

1. Недвижимого имущества, расположенного по адресу: Минская область, Вилейский район, п. Партизанский, ул. Ломоносова, 10, в составе:
Лот № 1 административно-бытовой корпус –1827,5 кв. м, лот № 2 составной цех – 1526,9 кв. м, лот № 3 главный производственный корпус – 3097,2 кв. м, лот № 4 компрессорная станция – 263,9 кв. м, лот № 5 склад ГСМ –15,1 кв. м, лот № 6 заправочная – 24,2 кв. м, лот № 7 склад для мазута – 62,9 кв. м, лот № 8 насосная станция – 15,8 кв. м, лот № 9 насосная станция – 24,0 кв. м, лот № 10 гараж – 859,1 кв. м лот № 11 проходная – 16,5 кв. м, лот № 12 контора – 260,1 кв. м, лот № 13 склад готовой продукции – 201,4 кв. м.

2. Недвижимого имущества, расположенного по адресу: Минская область, Молодечненский район, д. Красное, ул. Привокзальная, 42 «А», в составе: Лот № 14 – железнодорожная ветка; – повышенный пульт;

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах, а также подробная информация об имуществе оговорены в условиях его проведения, размещенных на сайтах:

1) www.minsk-region.gov.by в разделе Работа с инвесторами «Одно окно» (Раздел 5. Аукционы по продаже недвижимости), 2) www.molodechno.minsk-region.by/ru/economy/aukcio в разделе «Аукцион», 3) www.vileyka.minsk-region.by, 4) www.peramoga.by

Аукцион состоится **17.10.2018 г.** в 11.00 по адресу: Минская обл., г. Вилейка, ул. 17 Сентября, д. 32. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по **15.10.2018 г.** в рабочие дни до 15.00 по указанному адресу. Тел. +375 29 6853677.

УНП 600010636

ЗВЯЗДА

28 верасня 2018 г.

7

				Центр Промышленной Оценки		<ul style="list-style-type: none">Организация аукционовОценка всех видов имущества	
Извещение о проведении повторного аукциона							
Организатор аукциона		ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа 5/2, пом. 1703					
Продавец		Минское районное потребительское общество, г. Минск, ул. Бровки, 24					
Предмет аукциона							
Местоположение – Минская обл., Минский р-н							
Наименование		Общая площадь		Инвентарный номер		Адрес (населенный пункт)	
Лот № 1							
Заготовительный павильон		257,2 кв. м		600/С-153282		г. Заславль, ул. Набережная, д. 2Г	
Составные части и принадлежности: пристройка							
Сведения о земельном участке: пл. 0,0534 га , предоставлен продавцу на праве аренды для размещения объектов розничной торговли (срок действия по 16.05.2021). Обременения: водоохранная зона Заславского водохранилища, охранная зона линий электропередачи (до 1000 В) пл. 0,0030 га							
Начальная цена лота № 1 с НДС 20 % – 59 000,00 бел. руб. (снижена на 35 %)							
Лот № 2							
Магазин		47,6 кв. м		600/С-137949		Боровлянский с/с, д. Слободщина	
Составные части и принадлежности: крыльцо, сарай							
Сведения о земельном участке: пл. 0,0129 га , предоставлен продавцу на праве постоянного пользования для обслуживания здания магазина							
Начальная цена лота № 2 с НДС 20 % – 33 900,00 бел. руб. (снижена на 30 %)							
Лот № 3							
Здание магазина № 20		97,3 кв. м		600/С-160436		Щомыслицкий с/с, д. Новый Двор	
Составные части и принадлежности: две пристройки, сарай, уборная							
Сведения о земельном участке: пл. 0,1047 га , предоставлен продавцу на праве аренды для обслуживания здания магазина № 20 (срок действия по 12.11.2116). Обременения: водоохранная зона, охранные зоны электрических сетей (до 1000 В), пл. 0,0088 га							
Начальная цена лота № 3 с НДС 20 % – 28 400,00 бел. руб. (снижена на 53 %)							
Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях перечисляется на р/с BY60BLBV30120191021390001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области, БИК BLBBVY2X, УНП 191021390, получатель платежа ЗАО «Центр промышленной оценки»							
Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней после проведения аукциона							
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты вознаграждения за организацию аукциона оговорены в Условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by							
Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звезда» 06.09.2018							
Аукцион состоится 12.10.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 11.10.2018 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17 280-36-37; 8029-317-95-42. www.cpo.by . Email: auction@cpo.by							

УП «Белконфискат»

объявляет о проведении электронных торгов 19.10.2018 г. по продаже имущества, изъятого у Кузьмина В. В.

Легковой седан «Мерседес-Бенц Е200», 1986 г. в., газ-бензин, начальной стоимостью 800 рублей. На сайте Belkonfiskat.by размещена информация о лоте, порядке проведения торгов и участия в них. Справки по тел.: 8 (017) 2269489, 8 (029) 6350326.

УНП 190431606

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр маркетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 47-20-56.

Продавец: ОАО «Классика индустрии моды», 210004, г. Витебск, ул. М. Горького, 42, тел. (0212) 64-83-35.

Лот 1: кап. строение с инв. № 200/С-96913 (трансформаторная подстанция), пл. 227,1 кв. м, по адресу: г. Витебск, ул. М. Горького, 42/17, с оборудованием и передаточными средствами, 1/17 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97495 (водопроводная сеть) протяж. 2508,2 м, 1/12 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97511 (канализационная сеть) протяж. 2691,5 м, 1/13 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97512 (тепловая сеть) протяж. 1269,8 м. **Начальная цена:** 7 347,73 руб. **Задаток:** 734,77 руб.

Лот 2: кап. строение с инв. № 200/С-64177 (административный корпус с пристройкой) пл. 4086,9 кв. м, по адресу: г. Витебск, ул. М. Горького, 42/1, кап. строение с инв. № 200/С-97505 (сеть наружного освещения) протяж. 42,5 м, 1/17 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97495 (водопроводная сеть) протяж. 2508,2 м, 1/12 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97511 (канализационная сеть) протяж. 2691,5 м, 1/10 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97506 (ливневая канализационная сеть) протяж. 1899,4 м, 1/13 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97512 (тепловая сеть) протяж. 1269,8 м, 1/10 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97125 (отстойник) пл. 74 кв. м. **Начальная цена:** 395 872,22 руб. **Задаток:** 39 587,22 руб.

Лот 3: кап. строение с инв. № 200/С-98277 (склад пряжи и химических материалов) пл. 3482,6 кв. м, по адресу: г. Витебск, ул. М. Горького, 42/4, с оборудованием и передаточными средствами; кап. строение с инв. № 200/С-97498 (проекторная мачта), пл. 2 кв. м, по адресу: г. Витебск, ул. М. Горького, 42/4, 1/17 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97495 (водопроводная сеть) протяж. 2508,2 м, 1/12 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97511 (канализационная сеть) протяж. 2691,5 м. **Начальная цена:** 200 854,50 руб. **Задаток:** 20 085,45 руб.

Лот 4: кап. строение с инв. № 200/С-51891 (склад готовой продукции), пл. 2083 кв. м, по адресу: г. Витебск, ул. М. Горького, 42/29, 1/17 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97495 (водопроводная сеть) протяж. 2508,2 м, 1/3 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97509 (канализационная сеть) протяж. 167,9 м, 1/10 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97506 (ливневая канализационная сеть) протяж. 1899,4 м, 1/13 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97512 (тепловая сеть) протяж. 1269,8 м, 1/10 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97125 (отстойник) пл. 74 кв. м. **Начальная цена:** 9 611,53 руб. **Задаток:** 961,15 руб.

Лот 5: кап. строение с инв. № 200/С-51887 (здание кондиционеров) пл. 4200 кв. м, по адресу: г. Витебск, ул. М. Горького, 42/28 с оборудованием ТП и передаточными средствами, 1/3 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97509 (канализационная сеть) протяж. 167,9 м. **Начальная цена:** 42 343,84 руб. **Задаток:** 4 234,38 руб.

Лот 6: кап. строение с инв. № 200/С-51894 (пристройка к красильному цеху) пл. 1442 кв. м, по адресу: г. Витебск, ул. М. Горького, 42/27, 1/17 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97495 (водопроводная сеть) протяж. 2508,2 м, 1/13 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97512 (тепловая сеть) протяж. 1269,8 м, 1/12 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97511 (канализационная сеть) протяж. 2691,5 м. **Начальная цена:** 70 378,14 руб. **Задаток:** 7 037,81 руб.

Лот 7: кап. строение с инв. № 200/С-51885 (главный корпус с пристройкой) пл. 10700 кв. м, по адресу: г. Витебск, ул. М. Горького, 42/26, с оборудованием: кондиционер ВВУ-60 – 2 шт., кондиционер КТЦ-63 – 3 шт., конвейер КО-1, конвейер цепной КПН-50-200Д, конвейер подвесной ГН-200, 1/17 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97495 (водопроводная сеть) протяж. 2508,2 м, 1/12 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97511 (канализационная сеть) протяж. 2691,5 м, 1/10 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97512 (тепловая сеть) протяж. 1269,8 м, 1/10 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97125 (отстойник) пл. 74 кв. м. **Начальная цена:** 171 276,07 руб. **Задаток:** 17 127,60 руб.

Лот 8: кап. строение с инв. № 200/С-51890 (красильный корпус) пл. 7339 кв. м, по адресу: г. Витебск, ул. М. Горького, 42/16, с оборудованием: паропровод и конденсаторопровод, кап. строение с инв. № 200/С-97098 (пункт розгорева, подготовки и перекачки химматериалов) пл. 39,1 кв. м, по адресу: г. Витебск, ул. М. Горького, 42/40, кап. строение с инв. № 200/С-97088 (склад), пл. 33,1 кв. м, по адресу: г. Витебск, ул. М. Горького, 42/41; кап. строение с инв. № 200/С-97497 (сети технологического водоснабжения) протяж. 1136,7 м, 1/17 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97495 (водопроводная сеть) протяж. 2508,2 м, 1/12 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97511 (канализационная сеть) протяж. 2691,5 м, 1/10 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97506 (ливневая канализационная сеть) протяж. 1899,4 м, 1/10 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97125 (отстойник) пл. 74 кв. м. **Начальная цена:** 165 314,58 руб. **Задаток:** 16 531,45 руб.

Лот 9: изолир помещ. с инв. № 200/Д-174995 (столовая) в кап. строении с инв. № 200/С-51889, пл. 2537,2 кв. м, по адресу: г. Витебск, ул. М. Горького, 42/2-2, кап. строение с инв. № 200/С-97144 (артезианская скважина), пл. 6 кв. м, кап. строение с инв. № 200/С-97500 (водопроводная сеть), протяж. 275,3 м, 1/17 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97495 (водопроводная сеть) протяж. 2508,2 м, 1/12 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97511 (канализационная сеть) протяж. 2691,5 м, 1/10 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97506 (ливневая канализационная сеть) протяж. 1899,4 м, 1/13 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97512 (тепловая сеть) протяж. 1269,8 м, 1/10 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97125 (отстойник) пл. 74 кв. м. **Начальная цена:** 113 330,27 руб. **Задаток:** 11 333,02 руб.

Лот 10: кап. строение с инв. № 200/С-87245 (сырьевая лаборатория), пл. 1016,3 кв. м, по адресу: г. Витебск, ул. М. Горького, 42/24, 1/17 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97495 (водопроводная сеть) протяж. 2508,2 м, 1/12 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97511 (канализационная сеть) протяж. 2691,5 м, 1/13 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97512 (тепловая сеть) протяж. 1269,8 м. **Начальная цена:** 48 778,13 руб. **Задаток:** 4 877,81 руб.

Лот 11: кап. строение с инв. № 200/С-98243 (механическая мастерская и гаражи) пл. 1552,6 кв. м, по адресу: г. Витебск, ул. М. Горького, 42/23, кап. строение с инв. № 200/С-97095 (склад для хранения ГСМ) пл. 124,3 кв. м, по адресу: г. Витебск, ул. М. Горького, 42/39, кап. строение с инв. № 200/С-97087 (склад для хранения металлоконструкций) пл. 166,3 кв. м, по адресу: г. Витебск, ул. М. Горького, 42/38, кап. строение с инв. № 200/С-97092 (навес для хранения листового металла) пл. 58,6 кв. м, по адресу: г. Витебск, ул. М. Горького, 42/37, кап. строение с инв. № 200/С-97090 (навес) пл. 92,5 кв. м, по адресу: г. Витебск, ул. М. Горького, 42/36, 1/17 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97495 (водопроводная сеть) протяж. 2508,2 м, 1/12 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97511 (канализационная сеть) протяж. 2691,5 м, 1/13 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97512 (тепловая сеть) протяж. 1269,8 м. **Начальная цена:** 120 972,84 руб. **Задаток:** 12 097,28 руб.

Лот 12: кап. строение с инв. № 200/С-97716 (столярная мастерская) пл. 588 кв. м, по адресу: г. Витебск, ул. М. Горького, 42/13, с находящимся в нем оборудованием: вентилятор центробежный пылевой, кап. строение с инв. № 200/С-96996 (дом быта с растворным узлом) пл. 421,4 кв. м по адресу: г. Витебск, ул. М. Горького, 42/10, с оборудованием: электротельфер; кап. строение с инв. № 200/С-97086 (склад стальных изделий с 2 площадками) пл. 129,9 кв. м по адресу: г. Витебск, ул. М. Горького, 42/35, кап. строение с инв. № 200/С-97094 (навес для хранения сыпучих строительных материалов) пл. 43,8 кв. м, по адресу: г. Витебск, ул. М. Горького, 42/34, кап. строение с инв. № 200/С-97116 (склад хранения мокрой соли с крытым резервуаром для подготовки соляного раствора) пл. 38,7 кв. м, по адресу: г. Витебск, ул. М. Горького, 42/33; 1/17 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97495 (водопроводная сеть) протяж. 2508,2 м, 1/12 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97511 (канализационная сеть) протяж. 2691,5 м, 1/13 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97512 (тепловая сеть) протяж. 1269,8 м. **Начальная цена:** 50 457,35 руб. **Задаток:** 5 045,73 руб.

Лот 13: кап. строение с инв. № 200/С-98245 (пилорама и склад РСЦ) пл. 264,2 кв. м с оборудованием: электротельфер, вентилятор центробежный пылевой Цп 7-40-6, оборудование тельферной площадки; кап. строение с инв. № 200/С-97502 (прожекторная мачта), пл. 2 кв. м, по адресу: Витебск, ул. М. Горького, 42/14, кап.

строение с инв. № 200/С-97126 (градирня) объем 82 куб. м. по адресу: г. Витебск, ул. М. Горького, 42/15. **Начальная цена:** 22 662,11 руб. **Задаток:** 2 266,21 руб.

Лот 14: кап. строение с инв. № 200/С-96944 (кладовая ЭЦ) пл. 81,6 кв. м, по адресу: г. Витебск, ул. М. Горького, 42/20; кап. строение с инв. № 200/С-96948 (гараж) пл. 107,0 кв. м, по адресу: г. Витебск, ул. М. Горького, 42/19. **Начальная цена:** 10 722,00 руб. **Задаток:** 1 072,20 руб.

Лот 15: кап. строение с инв. № 200/С-96997 (теплоточный пункт) пл. 1492,2 кв. м, по адресу: г. Витебск, ул. М. Горького, 42/18, с оборудованием: паропровод и конденсаторопровод, цистерна, выпрямитель 160/70, выпрямитель селеновый УЗА-150-80 – 3 шт., 1/10 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97125 (отстойник) пл. 74 кв. м, 1/10 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97506 (ливневая канализационная сеть) протяж. 1899,4 м, 1/17 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97495 (водопроводная сеть) протяж. 2508,2 м, 1/12 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97511 (канализационная сеть) протяж. 2691,5 м. **Начальная цена:** 54 749,15 руб. **Задаток:** 5 474,91 руб.

Лот 16: кап. строение с инв. № 200/С-96912 (здание компрессорной станции) пл. 281 кв. м, по адресу: г. Витебск, ул. М. Горького, 42/15, 1/17 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97495 (водопроводная сеть) протяж. 2508,2 м, 1/12 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97511 (канализационная сеть) протяж. 2691,5 м, 1/13 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97512 (тепловая сеть) протяж. 1269,8 м. **Начальная цена:** 11 520,27 руб. **Задаток:** 1 152,02 руб.

Лот 17: кап. строение с инв. № 200/С-96998 (насосная 2 подъема), пл. 498,7 кв. м, по адресу: г. Витебск, ул. М. Горького, 42/8, кап. строение с инв. № 200/С-96942 (контора хозяйства), пл. 69,6 кв. м по адресу: г. Витебск, ул. М. Горького, 42/7, кап. строение с инв. № 200/С-97097 (домик для охраны) пл. 2,7 кв. м по адресу: г. Витебск, ул. М. Горького, 42/32, кап. строение с инв. № 200/С-97128 (насосная 1-го подъема) пл. 55,5 кв. м по адресу: г. Витебск, ул. М. Горького, 42/31, с оборудованием: электротельфер; кап. строение с инв. № 200/С-97118 (водонапорная башня) пл. 57 кв. м по адресу: г. Витебск, ул. М. Горького, 42/9, кап. строение с инв. № 200/С-97496 (прожекторная мачта), пл. 1 кв. м по адресу: г. Витебск, ул. М. Горького, 42/8, кап. строение с инв. № 200/С-97508 (сеть наружного освещения), протяж. 275,3 м, 1/17 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97495 (водопроводная сеть) протяж. 2508,2 м, 1/12 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97511 (канализационная сеть) протяж. 2691,5 м, 1/13 доля в праве собственности на кап. строение с инв. № 200/С-97512 (тепловая сеть) протяж. 1269,8 м. **Начальная цена:** 42 330,37 руб. **Задаток:** 4 233,03 руб.

Повторные торги состоятся 16.10.2018 в 12.00 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения задатка и подачи заявления: с 28.09.2018 в 8.30 по 15.10.2018 до 17.30 в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Сумма задатка перечисляется на р/с BY60BLBV30120300200516001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Витебской области, БИК BLBBVY2X, УНП 300200516. Получатель платежа: ОАО «Классика индустрии моды». Шаг аукциона устанавливается в сумме 5 % от нач. цены лота. Нач. цена указана с учетом НДС. Капитальные строения расположены на зем. участке с кад. № 24010000003001399, пл. 9,9940 га, который является неделимым и после продажи недвижимого имущества будет предоставлен в общую долевую аренду. Ранее опубликованное извещение: газета «Звезда» 07.04.2018, 19.05.2018, 12.06.2018, 30.06.2018, 05.07.2018, 07.08.2018, 08.09.2018. Торги проводятся в соответствии с Законом Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)». Имущество считается проданным лицу, которое предложило на торгах самую высокую цену. В случае если торги признаны несостоявшимися, предмет торгов продается единственному участнику, подавшему заявление на участие в торгах (либо явившемуся для участия в них), при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 %. Победитель торгов в день проведения торгов подписывает протокол. Победитель торгов (претендент на покупку) обязан: в течение 5 дней со дня проведения торгов: возместить затраты на организацию и проведение торгов, затраты по оценке имущества, изготовлению документации, необходимой для проведения торгов; в течение 5 дней со дня проведения торгов подписать договор купли-продажи; оплатить предмет торгов в порядке и в сроки, установленные договором купли-продажи. Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее, чем за 5 дней до даты их проведения. Имущество, выставленное на торги, бывшее в употреблении. Перечни оборудования и передаточных средств, входящих в капитальные строения, опубликованы на сайтах www.bankrot.gov.by, на сайте marketvit.by. Ознакомление с объектами осуществляется в рабочие дни с 8.30 до 17.00. Конт. тел.: (0212) 47-20-56, (029) 510-07-63, e-mail: vcn74@mail.ru.

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

АВЕН. На гэтым тыдні будзеце схільныя ўскладняць сітуацыю і заблытаваць свае адносіны з людзьмі. Магчыма, варта пагаварыць з тым, каму вы давараеце, не выключана, што вам падкажуць просты і дакладны шлях. Вас чакае перыяд важных сустрэч і нарад. У сераду будзеце як ніколі лёгкія на пад'ём, але лепш большую частку часу прысвяціць завяршэнню неадкладных спраў. У пятніцу падумайце, што вы хацелі б змяніць у найбліжэйшай будучыні.

ЦЯЛЕЦ. Вяўляйце больш актыўнасці і творчай ініцыятывы на працы. Забудзьцеся пра тое, што такое лянота і стомленасць, працуйце столькі, колькі зможаце. У панядзелак атрымаеце рэалізацыю вашых задум. У аўторак усё будзе выдатна, калі не станеце спрачацца з начальствам. У сераду ёсць магчымасць з лёгкасцю вырашыць праблемы, якія вас вельмі хвалюць. У пятніцу сачыце за сваімі словамі, не выдайце чужыя сакрэты.

БЛІЗНЯТЫ. На гэтым тыдні вас чакаюць спрыяльныя перамены. Кантакты і сустрэчы ў гэтыя дні зоймуць шмат часу, але прынясуць прыбытак у будучыні. Вы адчуеце прыліў натхнення, будзеце фантаваць ідэямі і з лёгкасцю дамагацца поспеху. У выхадныя вас чакаюць прыемныя ўражанні і паездкі.

РАК. Вас па-ранейшаму не пакідае прыўзняты настрой, якім вы імкняцеся падзяліцца з навакольнымі. У адносінах з калегамі варта ўсвядоміць, што існуюць ведаеце не толькі вы, і тады працоўныя поспехі гарантаваны. У аўторак можа паступіць цікавая інфармацыя. У чацвер да вашых ідэй прыслушаецца начальства, з'явіцца ўзаемавыгадныя канструктыўныя прапановы. Выхадныя правядзіце так, каб аднавіць свой энергетычны патэнцыял.

ЛЕЎ. На гэтым тыдні не перажывайце з нагоды дробных непрыемнасцяў на працы, вашы ідэі перспектыўныя, і хай імгненнае іх непрыманне вас не засмучае. У панядзелак назапашаныя справы не церпяць адкладу, правільна плануйце свой дзень. У аўторак канфлікты непазбежныя, але з любой сітуацыі можаце атрымаць карысць для сябе, напрыклад паскорыць перамены, якія даўно наспелі. У пятніцу вас будуць перапаўняць моцныя пачуцці. Паспрабуйце не губляць самакантроль.

ДЗЕВА. На гэтым тыдні спатрэбяцца такія якасці, як хуткасць прыняцця рашэнняў, унутраны спакой і цягавітасць. Чым больш вы папрацуеце ў аўторак, тым больш атрымаеце прыбытку. У пятніцу старайцеся не ціснуць на навакольных, бо яны ў гэты дзень будуць крыўдлівыя і не схільныя выконваць вашы патрабаванні. У суботу не адмаўляйцеся ад запрашэння ў госці, магчыма, менавіта сябры і сваікі дадуць вам слушную параду.

ШАЛІ. На гэтым тыдні вам будзе цяжка падпарадкоўвацца камусяці, але не варта ісці на канфлікт з начальствам. Калі хтосьці падумае, што валодае сітуацыяй лепш за вас, не варта яго пераконваць — лепш выкарыстоўваць гэты зман у сваіх інтарэсах. У аўторак будзеце незалежным чалавекам у прамым сэнсе гэтага слова. У другой палове тыдня засяродзьцеся на рэалізацыі мэты, да якой вы імкнуліся не адзін год. Праўда, папярэдне не шкодзіла б пераканацца, што вам гэта яшчэ трэба.

СКАРПІЁН. Вас чакаюць кар'ерны рост і дадатковы прыбытак. Адна з важных задач тыдня — пастарацца ўраўнаважыць шалі вашага настрою і эмацыянальнага стану. Інакш можаце выдаткаваць шмат каштоўнай энергіі марна. Усміхайцеся, радуіцеся жыццю, і яно парадзе вас.

СТРАЛЕЦ. На гэтым тыдні вам проста неабходна засяродзіцца на адной галоўнай мэце, тады яна стане дасягальнай. Спрыяльны час для дзеянняў, накіраваных на ўмацаванне рэпутацыі і павагі, станаўленне кар'еры і прафесійны рост. У першай палове тыдня магчымы пэўныя цяжкасці са старымі сябрамі або калегамі па працы. Будзьце асцярожныя з плёткамі і чуткамі.

КАЗЯРОГ. Вы рухаецеся ўверх, але, магчыма, занадта хутка. Не паспяваючы ўсё прааналізаваць і абдумаць. Ад пачатку можа паступіць прывабная прапанова, задумайцеся, ці варта згаджацца на павышэнне, бо становішча ваша можа стацца дваістым. Другая палова тыдня можа прымусіць напружыцца і прыдумаць, якія дзеянні лепш распачаць у складанай сітуацыі.

ВАДАЛІЎ. Рашучасць і імклівасць — вось вашы асноўныя козыры, бо часам прамаруджванне пагражае сур'ёзнымі праблемамі. У панядзелак пастарайцеся спакойна ўспрыняць інфармацыю не зусім прыемнага зместу. У сераду поспех будзе спрыяць тым, хто збіраецца адправіцца ў далёкую паездку. Паспрабуйце сувымераць сваю сілу і не ціснуць на навакольных аўтарытэтам. У гэты дзень варта баяцца канфліктаў са сваякамі і суседзямі. У пятніцу добра б удзяліць больш часу сабе.

РЫБЫ. Можаце расчаравацца ў блізкіх сябрах альбо калегах. Так што разлічвайце трэба будзе толькі на ўласныя сілы. Паспрабуйце пазбягаць усяго таемнага і закуліснага, не дазваляйце ўцягваць сябе ў якія-небудзь інтрыгі і змовы. Уласнымі перажываннямі лепш дзяліцца толькі з самымі правяранымі людзьмі. У суботу давядзецца выдаткаваць шмат сіл, каб прымусіць навакольных прыслухацца да вашага меркавання.

СЁННЯ

Сонца

	Усход	Захад	Даўжыня дня
Мінск	7.06	18.54	11.48
Віцебск	6.55	18.43	11.48
Магілёў	6.56	18.44	11.48
Гомель	6.52	18.41	11.49
Гродна	7.21	19.09	11.48
Брэст	7.21	19.10	11.49

Месяц

Поўня 25 верасня.
Месяц у сузор'і

Цэльца.


Імяніны

Пр. Людмілы, Марыі, Дзмітрыя, Івана, Ігната, Максіма, Мікіты, Сцяпана, Якава.
К. Вацлава, Лаўрэнцыя, Марка, Сымона.



Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.

ЗАЎТРА



Даты

28 верасня

1768 год — створана Слонімскага капэла Агінскага, прыдворны аркестр гетмана вялікага літоўскага Міхала Казіміра Агінскага. Існавала да 1793 года. Абслугоўвала пастаноўкі Слонімскага тэатра Агінскага, балі, касцельныя службы, здзяйсняла канцэртныя паездкі. У розныя часы мела вялікі штат інструменталістаў і вакалістаў (да 53 чалавек). Ансамбль складаўся пераважна з мясцовых жыхароў, часткова з прыгонных, якія атрымалі прафесійную падрыхтоўку.

1898 год — нарадзіўся (вёска Балбечына, цяпер у Горацкім раёне) Фёдар Ісідаравіч Кузняцоў, савецкі военачальнік, генерал-палкоўнік. З 1938 года — намеснік камандуючага войскамі БВА, начальнік Ваеннай акадэміі Генштаба, камандуючы Паўночна-Каўказскай і Прыбалтыйскай ваеннымі акругамі. Удзельнік савецка-фінляндскай вайны 1939—1940 гадоў. У Вялікую Айчынную вайну з чэрвеня 1941 года — камандуючы войскамі Паўночна-Заходняга і Цэнтральнага франтоў, намеснік камандуючага войскамі Заходняга, Волхаўскага, Карэльскага франтоў. Памёр у 1961 годзе.

1943 год — воінамі 238-й стралковай дывізіі 50-й арміі Бранскага фронту з удзелам партызан атрада № 45 «За Радзіму» падчас Бранскай аперацыі вызвалены горад **Клімавічы** Магілёўскай вобласці. У той жа дзень вызвалены горад **Касцюковічы** Магілёўскай вобласці. У вызваленні ўдзельнічалі 120-я, 283-я стралковыя

дывізіі 3-й арміі Бранскага фронту; партызанская брыгада 2-я Клятынская. Вызвалены таксама горад **Ветка** Гомельскай вобласці. У вызваленні ўдзельнічалі 89-я, 159-я танкавыя брыгады, 44-я мотастралковая брыгада 1-га танкавага корпуса, 17-я гвардзейская кавалерыйская дывізія 2-га гвардзейскага кавалерыйскага корпуса Бранскага фронту. І нарэшце — вызвалены горад **Мсціслаў** Магілёўскай вобласці. У вызваленні ўдзельнічалі 344-я стралковая дывізія, 196-я асобная танкавая брыгада, 54-ы гвардзейскі мінамётны полк 49-й арміі Заходняга фронту.

1773 год — пачалася Сялянская вайна пад кіраўніцтвам Е. І. Пугачова.

1797 год — нарадзіўся Фёдар Пятровіч Літке, рускі марплавец і географ, граф, адмірал, даследчык Арктыкі. Удзельнік кругасветнага падарожжа на шлюпе «Камчатка» (1817—1819). Кіраваў кругасветнай экспедыцыяй на шлюпе «Сянявін», якая сабрала шырокі матэрыял па акіянаграфіі, этнаграфіі, біялогіі і батаніцы, апісала заходняе ўзбярэжжа Берынгава мора.

1803 год — нарадзіўся Праспер Мэрымэ, французскі пісьменнік, драматург, гісторык, археолаг і майстар навелы. Аўтар рамана «Хроніка панавання Карла IX», навел «Каломба», «Кармэн», «Блакитны пакой» і іншых. Памёр у 1870 годзе.



УСМІХНЕМСЯ

— Траваеднае, якое не дае ні мяса, ні малака, пяць літар?
— Веган.

Дзеці — гэта шчасце. Шчасце пачаць адпачываць у выхадны не з 11—12, а гадзін з 7!

— Я — чалавек творчы, і мне чужыя гэтыя вашы крэдыты, айфоны, стартапы. Вы ж не бачыце галоўнае...
— За цябе заплаціць?
— Так, калі можна.

Гадзіна пік, метро. — Мужчына, што вы на да мной навісаеце?! — Я ж да вас не дакранаюся! — Вы мне аўру мняце!

Пафарбавалі сцены ў пад'ездзе, цяпер свой паверх не пазнаю!

Раней было зразумела: дзверы ліфта адчыніліся, і калі «Ганна — дурніца», а «Дынама — чэмпіён!», то я дома.



ТЭМА ТЫДНЯ



Фота Анастасія КЛЕЦЬКА

ЖЫЛЛЁ ЯК МАРА І РЭАЛЬНАСЦЬ

ПРАЦЯГ ТЭМЫ — на 3–15-й стар.

ДЭПУТАЦКАЯ ІНІЦЫЯТЫВА

НЕ ЗАБАРАЊАЊ, А ЗРАБІЦЬ КУЛЬТУРНЫМ

Як у Баранавічах упарадкавалі стыхійны гандаль сельгаспрадукцыяй

Работа Баранавіцкага гарадскога Савета дэпутатаў 28-га склікання пачалася з рэалізацыі некалькіх дэпутацкіх ініцыятыў. Спачатку прапановы агучваюцца, выносяцца на абмеркаванне, потым іх праводзяць асобным рашэннем і вызначаюць шляхі выканання. Адной з першых спраў новага прадстаўнічага органа ўлады стала, напрыклад, фарміраванне дэпутацкіх груп па тэрытарыяльнай прыкмеце.

Работа ў групе і пошук прыхільнікаў

У кожную з груп увайшлі дэпутаты, якія маюць акругі ў межах аднаго ЖЭСа. У большасці выпадкаў гэта пяць чалавек, якія працуюць разам. Яны вядуць агульныя прыёмы грамадзян, вызначаюць прыярытэтыя задачы па паляпшэнні сваёй тэрыторыі. Паводле слоў **старшыні гарадскога звязда**

Савета дэпутатаў Рыгора КАСАБУЦКА-ГА, такую форму работы ўжо ацанілі і самі дэпутаты. Гэта дае ім магчымасць мысліць больш шырока. Напрыклад, на тэрыторыі ёсць асабліва праблемны ўчастак дарогі альбо аварыйны будынак. І калі сродкі будуць накіраваны на гэты аб'ект, то астатнія народныя выбраннікі не будуць прырэчыць, цягнуць, як той казаў, коўдру на сябе, і выбаршчыкам растлумачаць, чаму іх вуліцы альбо двару яшчэ давядзецца пачакаць

добраўпарадкавання. Ды і многія іншыя праблемы, як высветлілася, прасцей вырашаць разам.

Яшчэ адна ініцыятыва дэпутата гарсавета Уладзіміра Зуева па развіцці веласіпеднага руху знайшла падтрымку ў многіх гараджан, цяпер актыўна рэалізуецца, у яе з'яўляецца ўсё больш актыўных прыхільнікаў. Ладзяцца велапрабегі, велафестывалі, літаральна ў верасні прайшло некалькі мерапрыемстваў. Падобных пачынанняў у баранавіцкіх дэпутатаў няма. Але ж заслугоўвае асаблівай увагі адна добрая справа, якая ўжо зробленая і ў многім палепшыла гарадское асяроддзе.

16 стар.

СЁННЯ Ў НУМАРЫ

Асобны дом ці таўнхаус?



Хто пасяліўся ў «лясным» пасёлку пад Гроднам?

4 стар.

Патрэбны сад!



У Бараўлянах у чарзе ў дзіцячы садок стаіць каля 5000 малых.

14 стар.

Мікрараён для шахцёраў



Сёлета на Гомельшчыне здадуць 450 тысяч «квадратаў» жылля.

14 стар.

Дасье на Каложу



Міжнароднага эксперта шукаюць нават у Францыі...

15 стар.

Небяспечныя гульні з токам



Скраў на 1,5 тысячы рублёў — заплаці ў 5 разоў больш.

16 стар.

КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 9



Фармацевтика и инвестиции — с Индией

Наша страна заинтересована в активизации инвестиционного сотрудничества и в новых белорусско-индийских проектах

Такое мнение высказал **председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси, уполномоченный по сотрудничеству с Индией Михаил МЯСНИКОВИЧ** на встрече с **государственным министром торговли и промышленности Индии Чхотта Рам ЧОУДХАРИ**.

На совещании стороны затронули следующие направления: торгово-экономическое, инвестиционное, научно-техническое и гуманитарное взаимодействие.



«Мы удовлетворены уровнем нашего сотрудничества, но вместе с тем могли бы иметь больше экономических проектов. У нас очень много точек соприкосновения», — обратил внимание он.

По каким темам мы можем углубить работу? Прежде всего, это фармацевтика, IT-технологии, инвестиционное сотрудничество, уверен Михаил Мясникович.

Что касается контактов в фармацевтической области, то здесь у Беларуси и Индии богатый опыт: сейчас осуществляется строительство трех современных заводов. При этом председатель Совета Республики заявил, что в ближайшее время может начаться возведение четвертого завода, а также попросил министра взять этот вопрос на особый контроль.

Еще одно перспективное направление — это белорусская карьерная техника, ее возможные поставки на индийский рынок. Михаил Мясникович подчеркнул: Беларусь выполнила необходимые условия индийской стороны, поэтому ожидает положительного решения по допуску.

Интересно, что во время переговоров обе стороны обратили внимание на особую роль белорусско-индийской межправительственной комиссии по сотрудничеству в области торговли, экономики, науки, технологий и культуры, которая действительно позволяет укреплять двустороннее взаимодействие.

По итогам встречи министр торговли и промышленности Индии побеседовал с журналистами. Он отметил, что у наших стран есть чем гордиться в вопросах производства лекарственных препаратов, однако это не конец сотрудничества — в этой области есть хорошие возможности.

Взгляд на юго-восток

Парламентская делегация Армении посетила Беларусь

Так, в начале недели **председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности Сергей РАХМАНОВ** провел встречу с парламентской делегацией Армении во главе с **заместителем председателя Национального собрания Армении Эдуардом ШАРМАЗАНОВЫМ**.

Во время встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, при этом акцент был сделан на роль парламентского измерения в усилении и расширении контактов.

Сергей Рахманов отметил, что наша страна заинтересована в наращивании взаимодействия с Арменией в сферах, которые представляют взаимную заинтересованность. Интерес к дальнейшей конструктивной работе выразил и Эдуард Шармазанов.

С советом от Совета

Виктор Сиренко принял участие в слете студенческих отрядов Беларуси и России «Молодежь строит Союз»

Заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор СИРЕНКО в прошлую субботу оказался в Новополюцке. Здесь состоялась слет студенческих отрядов Беларуси и России «Молодежь строит Союз», который прошел в преддверии юбилейного V Форума регионов Беларуси и России.

Организатором мероприятия выступил Белорусский республиканский союз молодежи, для которого движение студенческих отрядов является одним из ключевых направлений деятельности. Так, за последние годы порядка 700 тысяч молодых людей приняли участие в этой работе, совмещающей трудовую занятость и гражданско-патриотическое воспитание.

Добавим только, что данное движение действительно не имеет границ, поскольку сегодня существуют и белорусско-российские студотряды.

«Убежден, что объединение потенциалов студенческих отрядов Беларуси и России придаст новый импульс развитию и укреплению дружбы и сотрудничества между молодежью наших братских стран», — отметил Виктор Сиренко.

ПАРЛАМЕНТСКАЯ НЕДЕЛЯ

ОТ ХАНОЯ ДО НЬЮ-ЙОРКА

Текущая неделя для руководства **Совета Республики Национального собрания Беларуси** стала диаметрально противоположной по наполнению. Так, **председатель Совета Республики Михаил Мясникович** по поручению Президента Александра Лукашенко прибыл в Ханой для участия в траурных мероприятиях по случаю кончины Президента Вьетнама Чан Дай Куанга. В свою очередь, **заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина** отправилась в Нью-Йорк, где возглавила белорусскую делегацию на саммите по устойчивому развитию **Всемирного экономического форума**.



В БЕДУ ПРОТЯГИВАЕМ РУКУ

Беларусь одной из первых выразила свои соболезнования руководству и народу Вьетнама и направила в страну представителя высокого уровня.

Так, Михаил Мясникович встретился со спикером Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нганом и выразил ему глубокие соболезнования от имени главы белорусского государства, Национального собрания и белорусского народа.

Несмотря на траур, стороны провели рабочую встречу, на которой рассмотрели широкий спектр вопросов межпарламентского взаимодействия. Кроме того, обговорили направления расширения нормативно-правовой базы. По мнению сторон, это

настоящим патриотом своей Родины, мудрым, пронзительным и дальновидным государственным деятелем, — написал глава белорусской делегации. — Это невосполнимая утрата не только для Вьетнама, но и для Беларуси. Ушел из жизни истинный друг нашей страны, который внес огромный личный вклад в развитие двустороннего сотрудничества между государствами. Мы ценим это и всегда будем помнить».

Церемония похорон состоялась вчера в родной провинции Президента Вьетнама Ниньбинь.

Напомним, Чан Дай Куанг скончался 21 сентября от тяжелой болезни. В должность главы государства он вступил в 2016 году.



будет способствовать развитию в ближайшей перспективе двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, в том числе в рамках действующего Соглашения о зоне свободной торговли между государствами — членами ЕАЭС и Вьетнамом.

Кроме того, председатель Совета Республики выразил надежду на скорый официальный визит в Беларусь спикера Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нгана. Кстати, тогда же возможно подписание межпарламентского соглашения о сотрудничестве.

На другой день Михаил Мясникович принял участие в траурной церемонии прощания в Национальном похоронном доме Ханоя. Он возложил венок от имени нашей страны и народа, после оставил следующую запись в книге соболезнований:

«Чан Дай Куанг навсегда останется в наших сердцах

ДЕЛИМСЯ СВОИМИ НАРАБОТКАМИ И УЧИМСЯ САМИ

На полях саммита по устойчивому развитию **Всемирного экономического форума** в Нью-Йорке заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина встретилась с президентом **Всемирного экономического форума** Бёрге Бренде.

На встрече Марианна Щеткина поблагодарила организаторов за приглашение и подключение ВЭФ к работе по продвижению Целей устойчивого развития. По ее словам, Беларусь заинтересована в укреплении партнерства с организацией для достижения глобальных целей и по иным направлениям работы.

Состоялась и иная встреча — с главой **Фонда социального предпринимательства** Шваба

Хильдой Шваб. Центральной темой дискуссии стала организация фонда премии «Социальный предприниматель года».

Еще одни переговоры Марианна Щеткина провела с членом исполнительного совета ВЭФ Терри Тойотой. На встрече заместитель председателя Совета Республики обозначила интерес нашей страны к проведению совместных исследований по актуальным вопросам экономической политики и включению Беларуси в Индекс глобальной конкурентоспособности **Всемирного экономического форума**.

Кроме того, глава белорусской делегации побеседовала с Исполнительным директором **Международного торгового центра (МТЦ)** Аранчей Гонсалес. Марианна Щеткина подчеркнула: Беларусь готова подключиться к инициативе центра, которая направлена на повышение предпринимательской активности женщин, в том числе с ориентацией на внешнюю торговлю. Также стороны обсудили возможность проведения в нашей стране специального семинара для женщин-предпринимателей по пользованию базами данных и информационными ресурсами МТЦ.

Заместитель председателя Совета Республики активно участвовала в саммите. К примеру, она приняла участие во встрече на тему создания устойчивых рынков, а также дискуссии по гендерному паритету. Еще она представила участникам саммита информацию о том, что делается в Беларуси для достижения Целей устойчивого развития.

В ходе визита Марианна Щеткина приняла участие в общей дискуссии высокого уровня 73-й сессии **Генеральной Ассамблеи ООН**.

Одно из заседаний на саммите было посвящено борьбе с рабством — и здесь заместитель председателя Совета Республики рассказала об отечественных наработках по этой теме, а также международном вкладе Беларуси в борьбу с торговлей людьми.

Кстати, одну из многочисленных встреч она провела с генеральным директором **Международной организации труда** Гаем Райдером.

Материалы подготовил Владислав ЛУКАШЕВИЧ.

СТРАТЭГІЯ РОСТУ

Урад рыхтуе прапановы для далейшага развіцця будаўнічай галіны

Пра гэта паведаміў прэм'ер-міністр Сяргей РУМАС на пасяджэнні Прэзідыума Саўміна.

Паводле інфармацыі БелТА, на пасяджэнні разглядаўся праект стратэгіі развіцця будаўнічай галіны Беларусі да 2025 года і план мерапрыемстваў па яе рэалізацыі. Са справаздачай аб выкананні даручэнняў кіраўніка дзяржавы па забеспячэнні эфектыўнага функцыянавання будгалоўны выступіла Мінбудархітэктуры.

Сяргей Румас нагадаў, што ў лістападзе адбудзецца семінара-нарада з удзелам кіраўніка дзяржавы па пытаннях павышэння эфектыўнасці будаўнічай галіны. Запланавана справаздача ўрада аб выпраўленні сітуацыі ў галіне з прадстаўленнем канкрэтных прапаноў па яе далейшым развіцці.

— Яшчэ ў 2013 годзе работа будаўнічага комплексу была падрабязна разгледжана на нарадзе ў кіраўніка дзяржавы. Усе неабходныя рашэнні прыняты і рэ-

лізоўваюцца. Разам з тым умовы работы як на знешніх, так і на ўнутраным рынках дынамічна мяняюцца, што, безумоўна, уплывае на сацыяльна-эканамічнае развіццё краіны ў цэлым і будаўнічага комплексу ў прыватнасці. Мы павінны адэкватна, а самае галоўнае — своечасова рэагаваць на гэтыя змяненні, — падкрэсліў кіраўнік урада.

— За мінулы час мы істотна нарасцілі вытворчыя магутнасці будаўнічага комплексу — як падрадных прадпрыемстваў, так і арганізацый прамысловасці будаўнічых матэрыялаў, істотна павялічылі кадравы патэнцыял галіны. Але сёння, выходзячы з прадстаўленых дакументаў, гэты патэнцыял выкарыстоўваецца недастаткова эфектыўна, — лічыць прэм'ер-міністр.

Паводле яго слоў, створаныя ў краіне ўмовы даюць магчымасць выкарыстоўваць новыя пункты росту і адысці ад залежнасці ў бюджэтным фінансаван-

ні. Прынятыя ўрадам і Нацбанкам меры па стрымліванні інфляцыі пашырылі доступ да рэсурсаў камерцыйных банкаў на даволі камфортных умовах. З улікам гэтага Сяргей Румас лічыць мэтазгодным больш шырокае выкарыстанне магчымасцяў банкаўскай сістэмы пры будаўніцтве сацыяльнай, інжынернай і транспартнай інфраструктур.

На пасяджэнні ва ўрадзе абмяркоўвалася таксама нарошчванне экспарту будаўнічых паслуг і яго далейшая дыверсіфікацыя.

Прэм'ер-міністр акцэнтаваў увагу, што для ацэнкі эфектыўнасці работы будаўнічай галіны павінны быць дакладныя, зразумелыя і абгрунтаваны крытэрыі. У цэнтры ўвагі застанецца і вырасценне жыллёвага пытання — размова ідзе аб тым, каб забяспечыць ва ўстаноўлены тэрміны жыллём усе шматдзетныя сем'і, якія больш за адзін год стаяць на ўліку тых, хто мае патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў.



Фота: Алегора КЛЕШЧУКА

АРЫЕНТАЦЫЯ НА СПАЖЫЎЦА

У Беларусі будуць прапаноўваць кватэры з паменшанай плошчай

Мінбудархітэктуры прапануе будаваць кватэры з паменшанай плошчай па больш даступных цэнах. Пра гэта паведаміў журналістам міністр архітэктуры і будаўніцтва Дзмітрый МІКУЛЕНАК, каментуючы праект стратэгіі развіцця будаўнічай галіны Беларусі да 2025 года, які абмяркоўваўся на пасяджэнні Прэзідыума Саўміна, паведамляе БелТА.

— Мы маем намер прапанаваць планіроўкі кватэр (такая задача ўжо стаіць), якія будуць аптымізаваны ў параўнанні з тым, што цяпер ёсць на рынку, каб максімальна аптымізаваць кошт самой кватэры. Гэта значыць, мінімум на 10–15 % паменшыць плошчу прапанаваных аднапакаёвых, двухпакаёвых, трохпакаё-

вых кватэр, — расказаў Дзмітрый Мікулёнак.

Адказваючы на пытанне аб прагнозе па сярэднім кошце квадратнага метра, міністр адзначыў, што ён будзе трымацца ў дыяпазоне сярэдняй зарплаты, як гэта назіраецца цяпер. Што датычыцца якасці работ, то, як лічыць Дзмітрый Мікулёнак, гэта не пытанне стратэгіі да 2025 года, а бягучае пытанне адказнасці ўсіх задзейнічаных у будаўніцтве.

Дзяржабуддоўшчыкі таксама будуць больш актыўна працаваць на рынку індывідуальнага жыллёвага будаўніцтва.

— Асноўныя пункты развіцця будаўнічай галіны — гэта арыентацыя на масавага спажыўца. Безумоўна, будзем змагацца за

рынак індывідуальнага будаўніцтва. Там працуюць у асноўным прыватныя прадпрыемствы, але мы маем намер адваіваць частку рынку, — заявіў міністр.

Адно з прапанаваных новаўвядзенняў — стварэнне электроннай базы будаўнічых аб'ектаў, што, паводле папярэдніх ацэнак, дапаможа скараціць дакументаабарот у два разы. Такая электронная сістэма акумуляе ўвесь дакументаабарот працэсу будаўніцтва (ад першапачатковых дазваляў на будаўніцтва да дакументаў на знос аб'екта). Гэта дазволіць у патрэбны момант пры рэканструкцыі, капрамонце знайсці неабходныя дакументы, што сёння бывае зрабіць праблематычна, растлумачыў Дзмітрый Мікулёнак.

ЖЫЛЛЁВАЯ ПАЛІТЫКА

НАМ БЫ КВАДРАТНЫХ МЕТРАЎ БОЛЬШ

Будаўнікі могуць узвесці для шматдзетных сем'яў нават 15 тысяч кватэр у год, былі б грошы

У студзені — жніўні бягучага года ў нашай краіне сумарна пабудавана 22,8 тысячы новых кватэр. У эксплуатацыю ўведзена 2 мільёны 24,1 тысячы квадратных метраў агульнай плошчы жылля. Амаль 37 % кватэр пабудаваны для грамадзян, якія стаяць на ўліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў, — 742,1 тысячы квадратных метраў. Сёння на пытанні аб арэндным жыллі і аб шматдзетных сем'ях расказаў начальнік упраўлення жыллёвай палітыкі Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва Аляксандр АЎРАМЕНКА.

— Колькі жылля неабходна пабудаваць сёлета, каму і дзе?

— Усяго па краіне, улічваючы ўсе крыніцы фінансавання, у бягучым годзе запланавана ўзвесці 4 мільёны квадратных метраў жылля. З дзяржапдатрымкай трэба пабудаваць 800–900 тысяч квадратных метраў жылля. З агульнага аб'ёму ўведзенага жылля для маючых патрэбу 491 тысяча «квадратаў» пабудавана з выкарыстаннем дзяржапдатрымкі, 460,4 тысячы — у шматкватэрных жылых дамах у гарадах. У сельскіх населеных пунктах уведзена ў эксплуатацыю 596,2 тысячы квадратных метраў агульнай плошчы жылля (29,5 % ад сумарнага ўводу па краіне).

ДАГНАЦЬ ШМАТДЗЕТНУЮ ЧАРГУ — ЦАЛКАМ РЕАЛЬНА

— У Беларусі на пачатак гэтага года на ўліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў было 678 тысяч сем'яў, з іх 35 тысяч — шматдзетныя. Чарга рухаецца вельмі павольна. Не забяспечваецца магчымасць уступлення ў будаўніцтва ў якасці шматдзетнай сям'і на працягу года. Гэта назіраецца ў цэлым шэрагу рэгіёнаў, асабліва ў буйных гарадах, у тым ліку ў Мінску.

— Па шматдзетных. На працягу года гэтую катэгорыю людзей трэба накіраваць на будаўніцтва жылля з дзяржапдатрымкай. Гэта так. Трэба, але пры ўмове наяўнасці сродкаў.

— Наколькі мне вядома, праблема чэргаў для шматдзетных пачала вырашацца менавіта ў бягучым годзе. Пастаўлены грандыёзныя задачы. На ваш погляд, яны будуць выкананы?

— «Даганяць» вялікую чаргу і сапраўды цяжка. Але можна і трэба гэта рабіць. Толькі сёлета за першае паўгоддзе для шматдзетных было пабудавана больш, чым за ўвесь мінулы год. Усяго сёлета запланавана пабудаваць для гэтай катэгорыі чаргавікоў 7 тысяч 29 кватэр. Гэтая задача цалкам выканальная. Больш за тое, мінулым урадам ставілася задача на 2019–2020 гады выходзіць на будаўніцтва не менш як 10 тысяч кватэр у год для шматдзетных. Для будаўнікоў і гэтыя лічбы цалкам рэальныя. Пытанне толькі ў грашах.

— Цяпер ільготныя крэдыты шматдзетным выдаюцца не толькі сістэмнымі банкамі?

— Так, гэта ўжо не дырэктывае крэдытаванне асобнымі банкамі, а крэдытаванне з элементамі субсідый і іншымі камерцыйнымі банкамі. Тут мы задзейнічаем банкаўскі капітал, які таксама атрымае сваю карысць. Калі прыватныя банкі пачнуць больш актыўна ўкладваць фінансы ў крэдытаванне жылля, то будаўнічыя кампаніі могуць узвесці ў год нават 15 тысяч кватэр для шматдзетных. Гэта таксама рэальна.

ДЗЕЦІ-СІРОТЫ САМАСТОЙНА ЖЫЛЛЁ НЕ ПАБУДУЮЦЬ

— Акрамя шматдзетных каму яшчэ дзяржава плануе павялічваць дапамогу пры будаўніцтве жылля?

— У нас яшчэ ёсць пэўная катэгорыя людзей, якой будзе цяжка вырашыць жыллёвую праблему без дапамогі краіны. Гэта дзеці-сіроты. Зараз нашым міністэрствам рыхтуецца адпаведны праект указа, дзе мы прапануем павелічэнне (значнае) субсідый. Пакуль гэты дакумент толькі ў распрацоўцы. Яго абавязкова неабходна ўзгадніць з Мінфінам краіны. Бо нашы прапановы не могуць быць адарванымі ад рэальнага бюджэту, яго выканання. Канчатковыя лічбы па гэтым праекце павінны быць вывераныя і ўзгажаныя. Таксама міністэрства прапануе павялічыць дапамогу пры будаўніцтве жылля сем'ям, якія выхоўваюць дзяцей-інвалідаў.

(Працяг на 4-13-й стар. «МС».)

НЕАБХОДНА ЎЛІЧВАЦЬ ГУСТЫ ЛЮДЗЕЙ

На пасяджэнні Брэсцкага аблвыканкама абмеркавалі ход будаўніцтва і цэны на жыллё ў раёнах

Пытанне аб тым, як ідзе выкананне дзяржаўнай праграмы «Будаўніцтва жылля» на 2016–2020 гады, не так даўно разглядалася на пасяджэнні Брэсцкага аблвыканкама.

— Вобласць па стане на 1 студзеня 2018 года займае трэцяе месца ў краіне па ўзроўні забеспячэння насельніцтва жыллём, — адзначыў **старшыня Брэсцкага аблвыканкама Анатоль Ліс**. — У разліку на аднаго жыхара пасля Мінскай вобласці, дзе



Фота Анатоля КІШЧУКА.

прыходзіцца 30,2 квадратнага метра на чалавека, Гродзенскай — адпаведна 29,7 метра, у нашай вобласці гэты паказчык складае 28,1 квадратнага метра. Мы традыцыйна займаем першыя месцы ў краіне па агульным ўводзе жылля. Але ж нельга сказаць, што ў гэтай галіне не маем праблем, — працягваў кіраўнік вобласці. — І перш за ўсё гаворка ідзе пра выкананне зводных мэтавых паказчыкаў праграмы. Яны не ў поўнай меры выконваюцца. Гэта датычыцца найперш забеспячэння кварталаў жылой забудовы аб'ектамі інфраструктуры, асабліва кварталаў індывідуальнага жыллёвага будаўніцтва. Трэба шукаць шляхі выпраўлення недахопаў. Такім выйсцем бачацца, напрыклад, кааператывы, у якія могуць аб'ядноўвацца індывідуальныя забудовшчыкі. Кааператывы з дапамогай дзяржавы могуць пракладваць сеткі электразабеспячэння, вады, каналізацыі.

Старшыня камітэта па архітэктуры і будаўніцтве аблвыканкама Сяргей ЛАБАДЗІНСКІ зазначыў, што для выканання вызначаных праграмай паказчыкаў неабходна захаваць цяперашнія аб'ёмы будаўніцтва. Зводны мэтавы паказчык выкананы ўсімі раёнамі вобласці. У гарадах ён ніжэйшы за даведзены планам і на пачатак года ў Брэсце складаў 24,3 квадратнага метра на чалавека, у Баранавічах — 24,7, у Пінску — 23,1. Апошняе абгрунтавана канцэнтрацыяй значнай часткі насельніцтва ў гарадах, а таксама працэсам урбанізацыі ў цэлым, — лічыць Сяргей Лабадзінскі.

Старшыня камітэта паведаміў таксама, што за два папярэднія гады вобласць справілася з заданнем уводу ў эксплуатацыю жылля за кошт усіх крыніц фінансавання. Па выніках першага паўгоддзя ўвод жылых памяшканняў склаў 307 тысяч метраў квадратных альбо 48,9 працэнта ад гадовага задання. Адстаюць ад прагнозных паказчыкаў пакуль Брэсцкі гарвыканкам, Жабінкаўскі, Лунінецкі і Ляхавіцкі райвыканкамы.

Сёлета ў рэгіёне плануецца пабудаваць не менш за 292,5 тысячы квадратных метраў шматкватэрнага энергаэфектыўнага жылля класа В. Гэта складае 97,3 працэнта ўсяго запланаванага аб'ёму ўводу шматкватэрных жылых дамоў.

Штогод пастановай Саўміна ў рамках даведзенага ключавых паказчыкаў Дзяржпраграмы ўстанаўліваецца гранічны паказчык кошту квадратнага метра агульнай плошчы жылля з дзяржпадтрымкай. У 2017 годзе кошт метра жылля склаў у вобласці 807 рублёў пры даведзеных заданнем 848 рублях. Аднак у Івацэвіцкім, Камянецкім, Пружанскім раёнах гэта лічба перавысіла 1000 рублёў. Для кантролю за названымі паказчыкамі даручана да апублікавання праектнай дакументацыі прадстаўляць яе ў Брэсцкі абласны цэнтр па цэнаўтварэнні ў будаўніцтве.

Падчас абмеркавання пытання Анатоль Ліс заклікаў праекціроўшчыкаў падыходзіць да справы больш творча, ўлічваць сучасныя тэндэнцыі жыллёвага будаўніцтва. «Час адыходзіць ад тыпавых праектаў, — лічыць губернатар. — У цяперашняй моладзі ёсць попыт на такія кватэры, у якіх вялікая прастора сканцэнтраваная вакол камп'ютарнага стала пры абсалютным мінімуме мэблі. Густы спажываць неабходна ўлічваць».

Святлана ЯСКЕВІЧ.

АСОБНЫ ДОМ

«Лясны» пасёлак пад Гродна

Дамы ў тыпавым пасёлку, які пабудавалі на месцы былой ваеннай базы, сёлета поўнаасцю распрадалі. Гэты працэс доўжыўся амаль тры гады. Многія пабудовы і цяпер не заселены — там вядуцца будаўнічыя работы. Але жыхары пасёлка гатовы пераадоўваць цяжкасці за магчымасць жыць у экалагічна чыстай зоне і гаспадарыць на сваім участку.

Мару здзейснілі, але ёсць недаробкі

Кажуць, што падчас выхадных пасёлка ажывае, яго напаяняюць дзіцячыя галасы, сюды з'язджаецца шмат народу, і на кожным двары кіпіць работа. Я трапіла сюды ў звычайны будны дзень. І хоць пасёлак выглядаў бясплюдна, сляды будоўлі можна было заўважыць паўсюдна, а ў некаторых дамах працавалі майстры. Адзін з работнікаў будаўнічай фірмы раскажаў, што працуе тут больш як год, за гэты час даводзіў да патрэбнай кандыцыі не адзін катэдж. Патрабаванні гаспадароў у большасці супадаюць: усе імкнуцца ўцяпліць падлогу, скараціваць ацяпленне, а ў некаторых дамах — «зашыць» электраправодку. Пры ўсім аб'ёме работ недахопаў тут не больш, чым у звычайнай гарадской шматпавярхоўцы, упэўнены майстар. І ў тым, і ў іншым выпадках на плячах гаспадары — усе ўнутраныя работы.

Частка дамоў выглядае даволі абжыта. Гэта тыя, што засяліліся ў ліку першых. Наведваю адзін дом на вуліцы Булата. М а л а д а я



жанчына, якая выйшла на веранду, паведаміла, што жыве тут з дзецьмі 1,5 года. Яна спецыяльна шукала такі прыватны домік, бо і сама не жыла ў кватэры, хоць і гараджанка. На сайце знайшла аб'яву аб продажы жылля ў індустрыяльным пасёлку і ў хуткім часе набыла асобны каркасны дом. Відаць, што ў сям'і ёсць аматары актыўнага адпачынку на свежым паветры: на верандзе некалькі ровараў, на дворыку — спартыўная пляцоўка, вісяць гамакі і чуваць дзіцячыя галасы.

А вось Віктар Мікалаевіч з жонкай Святланай Фёдараўнай выбралі блочны варыянт — таўнхаус на шэсць кватэр. Асноўны аргумент — трываласць бетоннай канструкцыі. Яны таксама сталі навацэламі ў ліку першых. Недаробкаў хапала. Два разы перакладвалі дах. Гэтыя работы выконвалі забудовшчыкі (дамы знаходзяцца пяць гадоў на гарантыі).

— Я 30 гадоў марыў пра асобны дом, — раскажае Віктар Мікалаевіч. — Жонка гэтую ідэю таксама падтрымала, і вось тут мы нарэшце сваю мару здзейснілі.

Як высветлілася, мара абышлася ў 80 тысяч долараў у эквіваленце за чатырохпакітую кватэру. Пазней цана знізілася, адзначыў гаспадар. Гэта звязана ў першую чаргу з агульнай сітуацыяй на рынку жылля, што не магло не адбіцца і на

продажы тыпавага пасёлка. Але цяпер можна казаць аб тым, што попыт на загарадныя ўчасткі паступова расце. Многія мараць пабудаваць дом сярод прыроды.

Побач лес і дрэнная дарога

Уявіце сабе тэрыторыю ў 13 гектараў за гарадам, з акуратнымі дамамі, вуліцамі, ліхтарамі. Дарэчы, амаль еўрапейскі квартал сядзібных, мансардавых і аднапавярховых дамоў з усімі выгодамі. Ёсць гаражы, прысідзібныя ўчасткі, уся неабходная інжынерная інфраструктура. Пракладзены тратуары, вуліцы заасфальтаваны. А на вокал — лес, прырода, птушкі плячюць, дрэвы шумяць. Непадалёку працякае рэчка Ласасянка, за кіламетр адсюль — возера Юбілейнае. З аднаго боку — наладжаны быт, з другога — экалагічна чыстае асяроддзе...

Ідэя пабудовы пасёлка эканомкласа з'явілася ў краіне гадоў пяць таму. Тэндэр выйграла ААТ «Гроднажылбуд», і ў 2014 годзе прадпрыемства пачало будаваць тыпавы пасёлак «Ласосна-4». Было вырашана ўзводзіць два тыпы дамоў: сядзібныя з выкарыстаннем зборных драўляных канструкцый і блочныя катэджы — таўнхаусы — на 2,4 і 6 кватэр. Галоўнай пераагатай такіх дамоў стала іх гнуткая планіроўка. Гаспадары самі распараджаюцца сядзібнай прасторай.

Дзе-нідзе ўжо з'явіліся дзіцячыя і спартыўныя пляцоўкі, амаль паўсюды — гаражы і гаспадарчыя пабудовы.

Па словах прадстаўнікоў ААТ «Гроднажылбуд», найбольш папулярнымі ў пакупнікоў аказаліся сядзібныя домкі. Ёсць магчымасць іх пашырыць і атрымаць дадатковую жылую плошчу за кошт гарышча, а таксама прыбудаваць тэрасу.

Усяго ўзведзена 63 дамы на сто сем'яў. Літаральна нядаўна продаж дамоў завяршыўся. Разам з тым уражвае маштабнае будаўніцтва, якое ідзе амаль на кожным участку. Але не толькі гэта. Яшчэ дарога. Дабрацца да пасёлка без свайго транспарту немагчыма. Гарадскі аўтобус прыпыняецца за два кіламетры ад яго, а апошнія 800 метраў наогул даводзіцца ісці па жвіры.

...МЕТРАЎ БОЛЬШ

— **Цэны для чаргавікоў будучы стымлівацца дырэктыва?**

— Тут пытанне не адназначнае. Калі ўтрымліваць цэны пастаянна, не даваць ім ходу наогул, то можна «пакласці» будаўнічую галіну, загубіць яе. У той жа час адпускаяць цэны ў свабоднае плаванне — няправільна, не гатовыя нашы людзі жыць падчас «дзікага капіталізму». Тут больш за ўсё падыходзіць слова «рэгуляванне». Ёсць устаноўка, каб кошт квадратнага метра быў не большы за ўзровень сярэдняй зарплаты па краіне. Так яно і ёсць. Цяпер цана квадратнага метра для

(Працяг. Пачатак на 3-й стар. «МС».)

тых, хто будзе з дзяржпадтрымкай, каля 830 рублёў. Павышаюцца заробкі — адпаведна расце кошт метра.

Летась мы даведзеную цану квадратнага метра жылля з дзяржпадтрымкай вытрымалі, уклаліся ў меншую суму, чым была вызначана. Да канца года максімальны кошт не павінен перавысіць 923 рублі за квадратны метр. Зараз перад будаўнічай галіной стаіць задача адшукваць унутраныя магчымасці для зніжэння сабекошту сваёй прадукцыі.

ЗА АРЭНДНЫМ ЖЫЛЛЁМ БУДУЧЫНЯ

— **Ваша меркаванне аб камерцыйным жыллі: ці сапраўды яно трэба на-**

шым людзям на сучасным этапе? У свой час амаль 100 % жылля зрабілі прыватным, а цяпер што?

— Не разумею вашага сарказму. На маю асабістую думку камерцыйнае жыллё, або як яго называюць у народзе «арэнднае», нашым людзям проста неабходна. Такая форма рашэння жыллёвага пытання дае таленавітым і актыўным людзям шанец шукаць работу па прызванні, не азіраючыся на наяўнасць «метраў» дзесьці ў іншым месцы. У той жа час наяўнасць арэнднага жылля дазваляе мясцовым уладам па магчымасці вырашаць кадравыя праблемы, іншыя задачы з неабходнымі працоўнымі рэсурсамі.

— **Колькі арэнднага жылля будзе пабудавана сёлета?**

— Усяго па краіне будзе пабудавана 90 тысяч «квадратаў» камерцыйнага жылля. Менш за ўсё пабудуюць такога жылля ў Віцебскай вобласці (5,5 тысячы квадратных метраў), а больш — на Гродзеншчыне (23,5 тысячы). Акрамя таго, у Гомельскай вобласці будзе пабудавана 18,9 тысячы квадратных метраў арэнднага жылля, у Брэсцкай — 17,5 тысячы, у Магілёўскай — 10 тысяч, у Мінскай — 7,6 тысячы і Мінскай вобласці — 7 тысяч «квадратаў». Шмат гэта ці мала — цяжка сказаць адназначна. У кожным рэгіёне праблема арэнд-

СУБОТНІ ПЕРЛІН

Палёт на работу на прыватным верталёце, «камерныя» штотыднёвыя пасядзелкі з vip-персонамі, новымі героямі інтэрнэту і вядомымі медыйнымі асобамі з розных сфер... Тэлеведучы Яўген Перлін абяцае, што ў новым суботнім шоу «Макаёнка, 9» і ён сам, і ўся вялікая творчая каманда ўразыць глядачоў не толькі гэтым.



Фота прэс-службы Белтэлерадыёкампаніі.

Праект, які рыхтаваўся да запуску цэлы год, абяцае стаць своеасаблівым міксам інфармацыйнай праграмы і класічнага вячэрняга тэлешоу. Суправаджаць гарачыя сюжэты, задушэўныя гутаркі з гасцямі і гумарыстычныя адступленні будуць музычныя нумары ад групы «Агонь Аркестр» і жарты ў фармаце stand up. Вам гэта штосьці падазра нагадвае?.. «Мы гатовыя іранізаваць у тым ліку з сябе, бо ў любым выпадку нас будуць параўноўваць з вядомымі расійскімі і замежнымі вячэрнімі шоу, — спакойна ўспрымае крытыку аўтар і вядучы праекта Яўген Перлін. — Насамрэч усе фарматы выдуманія ўжо даўно, а мы ад кожнага возьмем найлепшае і скамбінуем».

Так, напрыклад, гасцямі 60-хвіліннай праграмы будуць і самі карэспандэнты Белтэлерадыёкампаніі, якія прадставяць актуальныя навіны з нефармальнага боку і раскажуць, што засталася па-за кадрам сюжэтаў. Акрамя таго, у кожным выпадку плануецца прадстаўляць новыя рубрыкі, а якія з іх застаюцца ў эфіры — вырашаць глядачам. Прэм'ера суботняга шоу «Макаёнка, 9» адбудзецца ўжо 29 верасня.

Вікторыя ЦЕЛЯШУК.

ШАШКІ


«ЗВЯЗДА» Выпуск № 72

Як мы паведамлялі, у канцы жніўня і ў пачатку верасня ў пасёлку Кранева (Балгарыя) адбыўся камандны чэмпіят свету па шашках-64. Да залатых медалёў, здабытых у маланкавай праграме, абедзве беларускія зборныя дадалі медалі і ў класічнай праграме. Жанчыны выйгралі золата, а мужчынская каманда бронзу. За нашы каманды выступалі міжнародныя гросмайстры Ігар Міхальчанка, Андрэй Валюк, Яўген Кандрачэнка і міжнародны майстар Сяргей Садоўскі ў мужчын, міжнародны гросмайстар Дар'я Федаровіч і міжнародны майстры Вера Хвашчынская і Анастасія Барышава.

У юніёрскім чэмпіянаце свету, які праходзіў паралельна, чэмпіёнамі ў класічнай праграме ў сваіх узростах сталі Міхал Семянюк, Марыя Міронава, Марыя Часнакова, Марат Леў, Вікторыя Нікалаева, Арцём Ціханаў і Яўгенія Швед. Аляксеі Куніца, Эма Макаравіч, Дзмітрый Немец, Аляксандра Спірына, Дар'я Нікіфарова, Марк Нямера — сярэбраныя прызёры, Анастасія Барышава і Яна Якубовіч — бронзавыя. У камандным заліку па выніках класічнай праграмы зборная Беларусі стала найлепшай другі год запар.

Для самастойнага рашэння прапануем вам дамачны кампазіцыі.

№ 63



№ 63 В. Варушыла
Белыя простыя шашкі: b6, c7, d2, d4, d6, e5, Белыя дамкі: e3 (7).

Чорныя простыя шашкі: a3, a7, d8, f6, g7, h2 (6).

№ 64 Ю. Мурадаў (Барысаў)

Белыя простыя шашкі: c1, e3, e5, f2, g3, h2, h4 (7).

Чорныя простыя шашкі: a3, a5, b2, b4, c3, c7, e7, f6, g7, Чорныя дамкі: a1, c5, e1 (12).

№ 65 В. Варушыла

Белыя простыя шашкі: 28, 29, 33, 37, Белыя дамкі: 50 (5).

Чорныя простыя шашкі: 12, 13, 19, 32, 35, 43 (6).

Ва ўсіх пазіцыях белыя пачынаюць і выйграюць.

Прозвішчы чытачоў, якія дашлюць правільныя адказы, будуць апублікаваныя. Праверце свае рашэнні: Выпуск № 71 ад 07.09.2018.

№ 59 1. f6-e7 f8xd6 2. e5-f6 c3xg7 [2...c3xg3 3. a7-b8 h6xd2 4. f6-e7 d6xf8 5. b8xh2]

3. f4-e5 d6xd2 4. a7-b8 h6xf4 5. b8xf8 2-0 № 60 1. e5-d6 e7xc5 2. d4xb6 f2xd4 3. g5-f6 a5xc7 4. f6-e7 d8xf6 5. h4-g5 f6xh4 6. h2-g3 h4xf2 7. g1xc1 c7-d6 8. c1-d2 d6-e5 9. d2-e3 2-0

№ 61 1.3430 2846 (трэба біць большасць шашак) 2.3028 4611 (і зноў большасць) 3.0648+

№ 62 1.0701 1618 2.0128 3746 3.2805+

Дакладныя адказы даслалі В. Дударэвіч (в. Новая Мыш, Баранавіцкі раён), Ф. Карпей (Мядзёл), В. Статкевіч (п. Зялёны Бор, Івацэвіцкі раён), В. Панько (Камянец), І. Ананіч (Гродна), А. Шурпін (Івянец), В. Ваўчоў (Маладзечна), П. і В. Шульгі, А. Ліцьвінаў (усе Мінск), В. Таўкачоў (Клімавіцкі раён), В. Бандарык (Мінскі раён).

Пішыце на адрас: газета «Звязда», вул. Б. Хмяльніцкага, 10А, 220013, г. Мінск, e-mail: info@zviazda.by, або vorush@yandex.ru

Віталь ВАРУШЫЛА, майстар спорту.

«Са «Звяздою» не замерзнеш!»

Калі вы падпісаліся на газету «Звязда» на IV квартал або II паўгоддзе 2018 года — запаўняйце картку ўдзельніка, выразаіце і дасылайце да 10 кастрычніка 2018 года ў рэдакцыю на адрас: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.

Сярод падпісчыкаў 11.10.2018 года будуць разыграны сем цеплавентылятарай Normann і суперпрыз — ЭЛЕКТРАКАМІН ELECTROLUX. Вынікі будуць апублікаваны ў газеце «Звязда» да 21.10.2018 г.

Прызы можна будзе атрымаць у рэдакцыі па 31.12.2018 г. пры падачы квітанцыі аб падпісцы на «Звязду» на IV квартал або II паўгоддзе 2018 года і пашпарта. Пасля 31 снежня выдача прызоў спыняецца і прэтэнзіі падпісчыкаў не прымаюцца. Умовы рэкламнай гульні «Са «Звяздою» не замерзнеш!» чытайце ў нумары газеты «Звязда» ад 4 верасня 2018 г.

Тэлефон для даведак (017) 263 66 73.
Тэрмін правядзення гульні — з 05.09.2018 па 31.12.2018.
Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі № 3366 ад 27.08.2018 г. выдадзена Міністэрствам антыманапольнага рэгулявання і гандлю Рэспублікі Беларусь.



Картка ўдзельніка — падпісчыка «Звязды» на IV квартал або II паўгоддзе 2018 года

Прозвішча, імя, імя па бацьку _____

Падпіска аформлена і аплачана ў _____

(адрозненне сувязі)

на IV квартал або II паўгоддзе 2018 года

Жатні адрас і тэлефон _____

(абавязкова)

(індэкс)

Удачы ў розыгрышы!

ТЭЛЕТЫДЗЕНЬ

■ Сядзі і глядзі

РАЗБУРАЛЬНАЯ СІЛА ПАЧУЦЦЯЎ

СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ: РАСКАЖИ СВОЮ

«Сямейныя гісторыі» «Беларусь 2», з 2 кастрычніка

Дакудрама — папулярны апошнім часам жанр спалучэння пастановачных здымак і рэальных падзей. Вось і Белтэлерадыёкампанія запускае ўласны дакументальна-драматычны серыял, героі якога знаходзяць шкідлеты ў шафах сямейнага дабрабыту. «Мы нікога не прыдумляем, жыццё часам прапануе такія закучаныя сюжэты, што фантазіі сотні сцэнарыстаў не хапіла б на гэкія павароты», — рэзюмуе аўтар і кіраўнік праекта Ксенія Луцкіна. Што рабіць у, здавалася б, безвыходных сітуацыях, падказваюць спецыялісты: псіхологі, педагогі, юрысты і медыкі.

«Хронікі здрады» «МІР», 3 кастрычніка

У жыцці сямейнай пары Андрэя і Ганны аказваецца трэці — «камп'ютарны геній» Ягор. Стомленая непаразумеаннямі з мужам, Ганна завязвае палкі раман з хлопцам, маладзейшым за яе на 10 гадоў. А вось паставіць у рамане кропку аказваецца цяжэй, чым хацелася б: Ягор закідвае каханую лістамі, тэрарызуе званкамі. І ў дадатак да ўсяго, вярнуўшыся аднойчы дадому, жанчына бачыць, што яе кватэра згарэла, а муж знік...



«Мне не баліць» TV1000Ru, 5-7 кастрычніка



Дызайнер-пачатковец Міша прапануе свае паслугі Натэле, гаспадыні дарагой кватэры. Той мала цікавыя эскізы, затое вельмі цікавы сам Міхал, і яна шчодра дае яму і яго сябрам рэкамендацыі — пропуск у свет багатых кліентаў і завоблачных ганарараў. Толькі выпадкова закаханы дызайнер даведваецца, што дзяўчына ўтойвае ад яго штосьці важнае, што робіць

немагчымай сумесную будучыню.

«3 каханымі не расставайцеся» «Беларусь 3», 6-7 кастрычніка

Маладая пара разводзіцца ў судзе, міжволі назіраючы іншыя працэдурны разводзіцы, як драматычныя, так і пацешныя... Такіх гісторыяў тысячы. Але ў гэтай неўзабаве пасля разводу былая жонка Каця (Ірына Алфёрава) трапляе ў бальніцу — і былы муж Міця (секс-сімвал савецкага кіно Аляксандр Абдулаў, на той момант яшчэ муж Алфёравай) прыходзіць яе наведаць. Гонар, крыўды, расчараванне адыходзяць на другі план, пакідаючы толькі неабсяжнае каханне і жаданне зноў з'яднаць сваё жыццё з каханым...

«Чорны лебедзь» ТВ3, 5 кастрычніка



Грацыёзная Ніна жыве балетам і марыць выканаць галоўную партыю ў «Лебядзіным возеры», таму з фанатычнай упартасцю рэпетыруе — да гузакоў, да траўмаў. А канкурэнткі не дрэмлюць, дый рэжысёр толькі падбурхвае Ніну, маўляў, для партыі Чорнага Лебедзя ў яе не хопіць страснасці і імпульсу. Ужываючыся ў дзве супрацьлеглыя ролі, у пагоні за ідэалам дзяўчына паступова вар'яецца і страчвае саму сябе.



БЯРЫ РЫШТУНАК І ДАВАЙ ЦЯГУ

Штотыдзень у эфіры тэлеканала «Беларусь 3» тэлевіктарына «Размаўляем па-беларуску». Для таго каб стаць яе ўдзельнікамі, неабходна зайсці на сайт tvrgomel.by або 3belarus.by і праз банер «Размаўляем па-беларуску» запоўніць заяўку на каманду з трох чалавек. Ну, а правярыць сваё веданне роднай мовы пасля таго як праграма выйшла ў эфір, можна з дапамогай «Звязды». Ці ведалі вы, што:

асвёр (абласн.) — журавель калодзежа. «Вот зробіць (людзі) азёры і рэкі, крыніцы і студні, а к студням — і зруб і асвер!» — пісаў Янка Купала; ганок — бярвенні, звязаныя для сплаву;

крэмзаць (разм.) — неакратна пісаць або чарціць;

чаўпці — гаварыць бязглуздзіцу;

каламянка — густая моцная льянная тканіна;

рыштунак — набор прыстасаванняў для працы. Рыбацкі рыштунак, паходны, вадалазны;

разяўляць рот — 1) нечаму моцна здзіўляцца; 2) пачынаць гаварыць; 3) быць няўважлівым. Беларускія адпаведнікі: дзіву давацца, раскрываць рот. Рускі: делать большие глаза;

даваць цягу — уцякаць, кідацца наўцёкі. Беларусы яшчэ скажуць: даваць драла, вастрыць лыжы, даваць лататы. Рускія: задавать стрекача.

Для тых, хто разважае пра свой удзел у тэлепраграме, нагадаем: каб стаць удзельнікамі, неабходна зайсці на сайт http://tvrgomel.by або http://3belarus.by і праз банер «Размаўляем па-беларуску» запоўніць заяўку на каманду з трох чалавек. Паўторы выпускаў тэлевіктарыны — у ранішнім эфіры «Беларусь 3» кожную суботу.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

1 Беларусь 1

6.00, 7.20, 8.15 «Добрай раніцы, Беларусь!»
 7.00, 8.00 (з сурдаперакладам), 9.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 1.10 Навіны.
 7.05, 8.05 Навіны эканомікі.
 7.10, 8.10, 18.15, 0.50 «Зона Х» (16+).
 9.10 «Галоўны эфір».
 10.20, 12.10, 18.35, 19.20 **Серыял «Усмешка перасмешніка» (16+).**
 12.45, 13.05, 14.40, 15.25 **Меладрама «Каханне нечакана з'явіцца» (12+).**
 15.15, 18.00 Навіны рэгіёна.
 17.05 «Беларуская часінка».
 21.00 «Панарама».
 21.50 «Нашы» (6+).
 22.10 **Серыял « След» (16+).**
 0.30 «Арэна».
 1.30 «Дзень спорту».

2 Беларусь 2

7.00 «Тэлераніца» (12+).
 9.00, 18.30, 22.05 «Тэлебарометр».
 9.30, 22.10 **Серыял «Зразумець. Дараваць» (16+).**
 10.50 «Капейка ў капейку» (12+).
 11.25 «Камень, нажніцы, папера» (16+).
 12.05 «Спатканне для мамы» (12+).
 13.10 «Свет навыварат. Японія» (16+).
 14.10 М/с «Чып і Дэйл спяшаюцца на дапамогу» (0+)
 15.00 Анімацыйны фільм «Добры дыназаўр» (0+).
 16.40 **Мюзікл «Рыкі і Флэш» (16+).**
 19.15 «Суперлато».
 21.05 «Ароп і рэшка». (16+).
 22.00 КЕНО.
 22.10 **Серыял «Цэнтральная бальніца» (16+).**
 23.15 «Ідзі сюды і танцуй».
 23.20 «Вярніце мне прыгажосць» (16+).
 0.30 «Сыграй мяне, калі зможаш» (12+).

3 Беларусь 3

7.00 «Дабраранак».
 7.35 «Беларуская кухня». Рыбныя клецкі.
 8.05, 12.00, 19.55 Навіны культуры.
 8.25, 12.20 «Гэты дзень».
 8.30, 18.10 **«Не было б шчасця...» Маст. фільм (12+).**
 9.30, 19.15 «Апошні дзень».
 Людміла Пахомава (12+).

10.10 «Навукаманія» (6+).
 10.35, 16.00 «Вясковая гісторыя». Маст. фільм (12+).
 12.25 «Гарады Беларусі». Брэст.
 12.50 «Наперад у мінулае».
 13.15, 21.05 «ТАСС упаўнаважаны заявіць...» Маст. фільм. 1-я серыя (12+).
 14.25, 22.15 «ВМФ СССР. Хроніка Перамогі». «Падводныя лодкі серыі «С» (12+).
 14.50 «Выпрабаванне». «Крэпасць».
 15.15 «Залаты шлягер — 2017». Канцэрт ВІА «Синяя птушка».
 17.30 «Люблю і памятаю». Заслужаны артыст БССР Барыс Райскі.
 20.15 «Майстэрня. Гісторыя аднаго мастака». Аляксандр Некрашэвіч.
 20.40 «Калыханка» (0+).
 22.40 «Вялікія мастакі». Леанарда да Вінчы (12+).

5 Беларусь 5

6.50 Вялікі спорт.
 7.30, 10.45, 16.00 Тэніс. WTA. Пекін.
 9.20 Спартыўныя бальныя танцы. Шоу «Пара па парах».
 15.30 Гульні «навыраст».
 18.25 Футбол. Беларусбанк — чэмпіянат Беларусі. «Нёман» (Гродна) — ФК «Гомель». (У перапынку — Спорт-цэнтр.)
 20.25 Час футбола.
 21.10 Футбол. Чэмпіянат Англіі. Агляд тура.
 22.05 Настольны тэніс. Камандны ЧЕ-2019. Кваліфікацыя. Жанчыны. Беларусь — Расія.

АНТ

6.00, 6.30, 7.00 (з субцітрамі), 7.30, 8.00 (з субцітрамі), 8.30, 9.00 (з субцітрамі), 11.00, 13.00, 16.00, 18.00 (з субцітрамі), 20.30 Нашы навіны.
 6.10, 7.10, 8.10 «Наша раніца».
 9.10 «Контур».
 10.00 «Жыць здорава!» (16+).
 11.10 «Кантрольная закупка» (12+).
 11.50 «Модны прыгавор» (12+).
 13.10 **Серыял «Серафіма прыгожая» (16+).**
 15.00 «Давай пажэнімся!» (16+).
 16.20 «Мужчынскае/Жаночае» (16+).
 17.30, 18.20, 0.20 «На самай справе» (16+).
 18.55 «Удача ў прыдачу!». Дзённік (12+).
 19.00 «Няхай гавораць» (16+).
 20.00 «Час».

21.10 **Серыял «Аперацыя «Сатана» (16+).**
 22.15 Ток-шоу «Наша жыццё».
 23.15 **Серыял «Павук» (16+).**
 1.25 «Начныя навіны».

СТБ

5.30 «Вялікі горад».
 6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 Навіны «24 гадзіны».
 6.10, 20.15 «Міншчына».
 6.20, 7.45 «Раніца. Студыя добрага настрою» (6+).
 9.05 «Скардзіцца дзваляецца».
 9.25 «Тыдзень».
 10.40 Дакументальны спецпраект (16+).
 12.20 «Вадзіць па-пуску» (16+).
 12.40, 23.55 «Самыя шакіруючыя гіпотэзы» (16+).
 13.45 «Сакрэтныя тэрыторыі» (16+).
 14.40 «Жывая тэма» (16+).
 15.35, 16.50 «Разумнік». **Серыял (16+).**
 19.55, 23.00 «СТБ-спорт».
 20.05 «Сталічныя падрабязнасці».
 20.25 «Баец». **Серыял (16+).**
 22.00 «Глядзець усім!» (16+).
 23.05 «Загадкі чалавецтва» (16+).
 0.35 «Мінтранс» (16+).
 1.10 «Самая карысная праграма» (16+).

МІР

6.00 «Культ/Турызм» (16+).
 6.30 **Серыял «Сэрцы трох» (16+).**
 8.20, 10.10 **Серыял «Участак» (12+).**
 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Навіны (бягучы радок).
 13.10 «Зала суда. Битва за грошы» (16+).
 14.00, 1.40 «Справы сямейныя. Битва за будучыню» (16+).
 15.00, 2.30 «Справы сямейныя. Новыя гісторыі» (16+).
 16.15, 0.45 «Гульня ў кіно» (12+).
 17.10 **Серыял «Вяртанне Мухтара-2» (16+).**
 19.20, 3.20 **Серыял «Метад Лайровай» (16+).**
 22.25, 0.10 Маст. фільм «Белая ноч, пясчотная ноч». (16+).

РТР— Беларусь

7.00 «Раніца Расіі».
 10.55 Надвор'е на тыдзень.
 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Весткі.
 11.30 «Пра самае галоўнае». Ток-шоу. (12+).

12.35, 14.35 Маст. фільм «Не ў хлопцаў шчасце». (12+).
 13.35 «Наша справа». (16+).
 13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Навіны — Беларусь.
 15.35 «60 хвілін». Ток-шоу.
 17.25 «Лёс чалавека». (12+).
 18.35 «Андрэй Малахаў. Прамы эфір». (16+).
 20.40 **Серыял «Маскоўская барзая-2» (12+).**
 22.30, 23.10 **Серыял «Марозава» (12+).**
 0.30 «Вечар з Уладзімірам Салаўёвым».

НТБ— Беларусь

5.55 «Астрапрагноз».
 6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сёння.
 6.10 «Гаедзем, паядзім!» (0+).
 7.10 «Дзелавая раніца НТБ» (12+).
 7.55, 8.05 **Серыял «Вяртанне Мухтара» (16+).**
 9.40 «За гранню» (16+).
 10.20 «Чакай мяне» (12+).
 11.10, 14.00 **Баявік «Цэзар» (16+).**
 13.25 Агляд. Надзвычайнае здарэнне.
 16.35 **Баявік «Бой з ценем-2. Рэванш» (16+).**
 19.45 **Серыял «Мянтаўскія войны» (16+).**
 21.25 **Серыял «Шэф. Новае жыццё» (16+).**
 23.10 «НЗ.by».
 23.50 **Серыял «Сцэрвы» (18+).**

8 канал

7.00, 15.55, 19.45, 21.00, 0.10 «Надвор'е».
 7.05 «Сябры дзядулі Марка» (0+).
 7.30, 16.00 «Гумарынка».
 7.35 **Серыял «Нашчадкі» (12+).**
 8.40 **Серыял «Вербная нядзеля» (16+).**
 9.35, 19.50 **Серыял «Адваротны адлік» (16+).**
 10.25, 18.50 **Серыял «Гібель імперыі» (16+).**
 11.20 **Баявік «Крывавы дьямент» (16+).**
 13.45 «Сад і агарод».
 14.15 **Серыял «Прыгоды маладога Індыяны Джонс» (12+).**
 16.05 «Мультипарад». М/с «Сафія Чароўная» (0+).
 16.30 Дак. серыял «Малышы».
 17.15 «Стыльняшка».
 17.20 **Меладрама «Пражыць жыццё» (16+).**
 20.50 «Вечарніца».
 21.05 **Драма «Прывіды Гоі» (16+).**
 23.05 **Серыял «Блудлівая Каліфорнія» (18+).**

ВТВ

6.00 Скетч-шоу «6 кадраў» (16+).
 6.40 **Серыял «Татавы дочки» (12+).**
 8.00 «Турбаміксер» (16+).
 9.00 М/ф «Дуда і Дада» (0+).
 9.25 М/ф «Ліга Watchcat» (0+).
 9.55 М/ф «Маша і Мядзведзь» (0+).
 10.20, 18.20 «Уральскія пельмені» (16+).
 11.30 «Проста кухня» (16+).
 12.00 «Рогаў. Студыя 24» (16+).
 13.00 **Серыял «Як я стаў рускім» (16+).**
 15.10 Анімацыйны фільм «Сезон палявання» (6+).
 16.50 Анімацыйны фільм «Сезон палявання-2» (6+).
 20.20 **Баявік «Турыст» (6+).**



Настальгія

22.20 «Дзікія гульні» (12+).
 23.20 **Серыял «Маладзёжка. Лёд і полымя» (12+).**
 2.50 «Ералаш» (6+).
 4.00 «Лаві момант» (16+).
 5.00 «Дурні і дарогі» (16+).

Культура

6.30 «Энцыклапедыя загадак». Дак. серыял.
 7.05 «Падарожжа місіс Шэлтан». Маст. фільм.
 8.40 «Царэўна-жаба». «Адважнае аленяня». М/ф.
 9.40 «Звычайны канцэрт».
 10.10 «Мы — грамацеі!»
 10.50 Да юбілею Людмілы Крыловай. «Дарога да мора». Маст. фільм.
 12.05 «Письмы з правінцыі». Бароўск (Калужская вобласць).
 12.35, 1.10 Дыялогі пра жыццё. Маскоўскі заапарк.
 13.15 «Дом вучоных». Андрэй Галутвін.
 13.45 «Сыны Вялікай Мядзведзіцы». Маст. фільм.
 15.15 Леанард Бернстайн. «Пра што гаворыць музыка?»
 16.20, 1.50 «Шукальнікі». «Залатыя коні атамана Булавіна».
 17.05 «Пешшу...» Масква. 1900-я.
 17.35 «Блізкае кола Уладзіміра Хаціненкі».
 18.35 «Рамантыка раманса».
 19.30 Навіны культуры.
 20.10 «Каралева Марго». Маст. фільм. (16+).
 22.45 Гала-канцэрт у Парыжскай оперы.
 0.00 «Дарога да мора». Маст. фільм.
 2.35 «Арганаўты». М/ф для дарослых.

12.35, 1.10 Дыялогі пра жыццё. Маскоўскі заапарк.
 13.15 «Дом вучоных». Андрэй Галутвін.
 13.45 «Сыны Вялікай Мядзведзіцы». Маст. фільм.
 15.15 Леанард Бернстайн. «Пра што гаворыць музыка?»
 16.20, 1.50 «Шукальнікі». «Залатыя коні атамана Булавіна».
 17.05 «Пешшу...» Масква. 1900-я.
 17.35 «Блізкае кола Уладзіміра Хаціненкі».
 18.35 «Рамантыка раманса».
 19.30 Навіны культуры.
 20.10 «Каралева Марго». Маст. фільм. (16+).
 22.45 Гала-канцэрт у Парыжскай оперы.
 0.00 «Дарога да мора». Маст. фільм.
 2.35 «Арганаўты». М/ф для дарослых.

22.00 Маст. фільм «Дзённы цягнік». (16+).
 0.00 «Эліта Краіны Саветаў. Мікалай Дупак». 2007 год (16+).
 1.20 Маст. фільм «Шлях да сябе». 3-я серыя. (16+).
 4.00 «Народжаныя ў СССР» (12+).
 5.30 **Серыял «33 квадратныя метры. Дачныя гісторыі» (16+).**

EUROSPORT 1 EuroSport 1

4.00 Веласпорт. Бенш — Шыме — Бенш.
 5.00, 8.00, 18.00 Веласпорт. Кубак Італіі.
 6.30 Снукер. European Masters.
 9.30, 11.45, 0.00 Аўтагонкі. WTCR.
 13.00, 1.00 Футбол. Чэмпіянат MLS.
 15.00 Юнацкія Алімпійскія гульні. Буэнас-Айрэс. Цырымонія адкрыцця.
 16.15, 23.00 Веласпорт. Парыж — Тур.
 19.00, 2.30 Снукер. European Masters. Фінал.

Кінакамедыя

1.00 Трое і сняжынка. (16+).
 2.55 Дапамажыце стаць бацькам. (16+).
 4.40 Яго сабачая справа. (18+).
 6.25 Імя. (16+).
 8.35 Дом з паранармальнымі з'явамі. (16+).
 10.15 Дом з паранармальнымі з'явамі-2. (18+).
 11.50 Ёлкі 1914. (12+).
 13.55 Ёлкі. (12+).
 15.35 Ёлкі-2. (12+).
 17.35 Ёлкі-3. (6+).
 19.30 Ёлкі-5. (6+).
 21.05 Ёлкі новыя. (6+).
 22.45 Спатканне ўсплю. (16+).



ТБ1000 Рускае кіно

6.20 Каханне з абмежаваннямі (16+).
 8.20 Тэлі і Толі (12+).
 9.55 Сувязь (16+).
 11.40 Сіняя птушка (0+).
 13.30 Развітвацца не будзем (6+).
 16.05 Кухня. Апошняя бітва (12+).
 18.20 Дом Сонца (16+).
 20.20 9 рота (16+).
 23.00 Благаславіце жанчыну (12+).
 1.20 Разбудзі мяне (18+).
 3.05 Мне не баліць (16+).
 4.55 Калектар (16+).

ТБ3

6.00 М/ф (6+).
 9.45 «Паненка і кулінар» (12+).
 10.15 «Паехалі» (12+).
 10.45, 1.50 «Ідэальны шлюб». **Серыял (16+).**
 14.35 «Жонка. Гісторыя каханья» (16+).
 15.55 «Горад будучыні». Дак. фільм (6+).
 16.45 «Лішні». Дэтэктыў (12+).
 20.30 «Без падману» (16+).
 21.25 «Асцярожна, маляры!» (16+).
 22.00 «Добры год». Драма (16+).
 0.15 «Грань». **Серыял (16+).**
 5.15 «Нераскрытыя тайны» (12+).

TV 1000 ТБ1000

6.10, 17.30 Прывід оперы (12+).
 8.50 Аперацыя «Арго» (16+).
 11.10 Заўсёды гавары «Так» (16+).
 13.15 Маленькі прынец (6+).
 15.25 Сэрцаед (16+).
 20.10 Як выкрасці хмарачос (12+).
 22.10 Вяселле найлепшага сябра (12+).
 0.15 Голас з каменя (18+).
 2.00 8 міля (18+).
 4.00 Шакалад (12+).

ТБ1000 Рускае кіно

6.20 Каханне з абмежаваннямі (16+).
 8.20 Тэлі і Толі (12+).
 9.55 Сувязь (16+).
 11.40 Сіняя птушка (0+).
 13.30 Развітвацца не будзем (6+).
 16.05 Кухня. Апошняя бітва (12+).
 18.20 Дом Сонца (16+).
 20.20 9 рота (16+).
 23.00 Благаславіце жанчыну (12+).
 1.20 Разбудзі мяне (18+).
 3.05 Мне не баліць (16+).
 4.55 Калектар (16+).

National Geographic

6.00 Цуды інжынерыі (12+).
 7.40 Неверагодны доктар Пол (16+).
 9.10 Экстрэмальны Кітай (16+).
 9.55 Дзікі тунец (12+).
 12.10 Сіла племені (16+).
 14.30, 17.35 Навуковыя недарэчнасці (16+).
 18.00, 22.00, 0.20 Асушыць акіян (16+).
 18.45, 21.35 Гульні розуму (12+).
 1.10 Жах у нябёсах (16+).
 3.30 Золата Юкана (12+).
 5.00 Аўта-SOS (12+).
 5.45 Займальная навука (12+).

Discovery

8.00, 10.30 Як гэта ўстроена? (12+).
 11.00 Чыгунка Аўстраліі (12+).
 12.00 Як устроены Сусвет (12+).
 13.00 Голья і напалоханыя (16+).
 14.00 Зорнае выжыванне (16+).
 15.00 Мясцежны гараж (12+).
 16.00 Битвы за кантэйнеры (16+).



18.00 25 найлепшых момантаў «Разбуральнікаў легенд» (16+).
 20.00 Разбуральнікі легенд (12+).
 23.00 Тэхнагеніка (12+).
 0.00, 7.10 Вулчынныя гонкі (16+).
 1.00 Востраў (16+).
 2.00 Аляска: сям'я з лесу (16+).
 2.55 Найлепшы мадэліст (12+).
 3.50 Махінатары (12+).
 4.40 Круты віраж (12+).

У праграме мажымы змяненні. Перадрукі праграмы забаронена.

1 Беларусь 1

6.45 Слова мітрапаліта Тадэвуша Кандрусевіча на свята Прасветы Дзевы Марыі Разарыя.
6.55 Меладрама «Ад сэрца да сэрца» (16+).
 8.30 Гісторыі выратавання (12+).
 9.00, **12.00, 15.00** Навіны.
 9.10 «Арсенал». (12+).
 9.45 «Маршрут пабудаваны». Заслаўе (12+).
 10.25 «Народная раница» (6+).
 11.05 «Вакол планеты».
 12.10 Навіны. Цэнтральны рэгіён.
 12.35 «50 рэцэптаў першага» (12+).
 13.15 Меладрама «Майскі дождж» (16+).
 15.15 «Твой горад».
 15.30 «Сваты. Жыццё без грыму» (12+).
 16.35 Меладрама «Замкнутае кола» (16+).
 20.35 Навіны надвор'я.
 21.00 «Галоўны эфір».
 22.10 Меладрама «Высокія адносiны» (16+).

2 Беларусь 2

7.00 М/с «Усё пра Розі» (0+).
 7.30, **19.30** «Тэлебарометр».
 7.35 «Свет навыварат. Японія» (16+).
 8.40 «Блізняты». 1-ы выпуск (16+).
 9.45 «Спатканне для мамы». Заклучны выпуск (12+).
 10.50 М/с «Чып і Дэйл спяшаюцца на дапамогу» (0+).
 11.40, **23.05** «Вясельны памер» (16+).
 12.45, **0.05** «Калі мы дома-2». Скетчам (16+).
 13.15 Фэнтэзі «Малефісента» (12+).
 14.55 «Тата трапіў» (16+).
 17.25 «Бітва экстрасэнсаў. 17-ы сезон» (16+).
 20.10 «Вяселле ўспяваю» (16+).
 22.00 «Спортлато 5 з 36», КЕНО.
 22.05 «Арол і рэшка» (16+).

3 Беларусь 3

7.35, **23.15** «Святыні Беларусі».
 8.00, **12.45, 20.15** Навіны культуры.
 8.15, **13.00, 20.30** «Гэты дзень».

8.20 «Дом, у якім я жыў». Маст. фільм (12+).
 10.00 «Наперад у мінулае».
 10.30 «Беларуская кухня». Сашэнь.
 11.00 «Нацыянальны хіт-парад».
 11.50 «Майстры і куміры». Народны артыст Беларусі Валянцін Дудкевіч.
 13.05 «Легенды кіно». Алег Янкоўскі (12+).
 13.45 «Без права на правал». Дэтэктыў (12+).
 15.00 «Артэфакты». Каменная свідраваная сякера.
 15.30 «Мой родны кут» да 80-годдзя Ігара Лучанка.
 17.00 «Снайпер. Зброя помсты». Маст. фільм (12+).
 20.40 «Калыханка» (0+).
 21.05 «3 каханымі не расставайцеся». Меладрама (12+).
 22.20 «Вялікія мастакі». Клод Манэ (12+).

5 Беларусь 5

6.00, **21.05** Змешаныя адзінаборствы. UFC. Х. Нурмагаметдаў (Расія) — К. Макгрэгар (Ірландыя).
 8.00 Скачкі на батуце. Этап Кубка свету. Лоле.
 9.55 Спартыўныя бальныя танцы. Шоу «Пара па парах».
 11.30 Тэніс. WTA. Пекін. Фінал.
 13.25 Піт-стоп.
 13.55 Гульні «навыраст».
 14.25 Футбол. Беларусбанк — чэмпіят Беларусі. «Іслач» (Мінскі р-н) — БАТЭ (Барысаў). (У перапынку — Спорт-цэнтр.)
 16.25 Баскетбол. Адзіная ліга ВТБ. «Цмокі-Мінск» (Беларусь) — «Зелена Гура» (Польшча). (У перапынку — Спорт-цэнтр.)
 18.20 Футбол. Беларусбанк — чэмпіят Беларусі. «Дынама» (Мінск) — ФК «Смалявічы». (У перапынку — Спорт-цэнтр.)
 20.20 Вынікі тыдня.
 23.40 Трэнеравачны дзень.

Н АНТ

7.00, **9.00, 16.00** (з субцітрамі) «Нашы навіны».
 7.10 Камедыя «Сватанне гусара» (12+).
 8.45 М/с «Смяшарыкі. ПІН-код» (0+).
 9.10 «Нядзельная пропаведзь» (з субцітрамі).
 9.25 «Здароўе» (16+).

10.30 «Бесталковыя нататкі» (12+).
 10.50 «Слова гонару» (12+).
 11.40 Святочны канцэрт да Дня настаўніка (12+).
 13.40, **16.20** Серыял «Працэс» (16+).
 18.20 «Лепш за ўсіх!» (6+).
 20.00 «Контур».
 21.05 Маст. фільм «Дыхай дзеля нас» (16+).
 23.30 «Што? Дзе? Калі?» Восенняя серыя гульні (12+).

ТВ РЕН СТБ

6.25 «Няўдачнікаў. NET» Серыял (16+).
 8.50 «Жывая тэма» (16+).
 10.30 «Цэнтральны рэгіён».
 11.00, **21.05** Дакументальны спецпраект (16+).
 12.10, **13.40, 16.40** «Разумнік». Серыял (16+).
 13.30, **16.30** Навіны «24 гадзіны».
 19.30 «Тыдзень».
 20.35 «Тыдзень спорту».
 22.30 «Сакрэтныя тэрыторыі» (16+).
 0.05 «Соль». Канцэртная версія. «AC/DC Live at River Plate» (16+).

МІР МІР

6.00, **6.45, 8.05** М/ф (0+).
 6.30 «Мільён пытанняў аб прыродзе» (6+).
 7.15 «Ведаем рускую» (6+).
 8.15 Маст. фільм «Дзеці Дон-Кіхота» (12+).
 10.00, **16.00** Навіны (бягучы радок).
 10.15 «Як у рэстаране» (12+).
 10.45 «Культ/Турызм» (16+).
 11.15 «Здабытак рэспублік» (12+).
 11.45, **16.15, 19.30, 1.00** Серыял «Зачараваны ўчастак» (12+).
 18.30, **0.00** «Разам».
 1.20 Серыял «Адзел С.С.С.Р.» (16+).

БЕЛАРУСЬ РТР Беларусь

7.00 Маст. фільм «Пачатак».
 8.50 Серыял «Лорд. Сабак-паліцэйскі». (12+).
 10.30 «Смехапанарама Яўгена Петрасяна». (16+).
 11.00 Весткі.
 11.20 «Сам сабе рэжысёр». (16+).
 12.15 «Ранішняя пошта». (16+).
 13.00 «Калі ўсе дома». (12+).

14.00 Пакой смеху. (16+).
 14.40 Маст. фільм «Самае галоўнае».
 16.25 «Сваты 2012». (12+).
 18.15, **21.45** Маст. фільм «Можна мне цябе абняць?»
 20.00 Весткі тыдня.
 23.25 Масква. Крэмл. Пуцін.
 0.15 «Нядзельны вечар з Уладзімірам Салаўёвым».

НТБ Беларусь

6.20 «Астрапрагноз».
 6.25 «Ты супер» (6+).
 8.00, **10.00, 16.00** Сёння.
 8.20 «Іх норавы» (0+).
 8.45 «Урачэбныя тайны плюс» (12+).
 9.15 «Хто ў доме гаспадар?» (16+).
 10.25 «Першая перадача» (16+).
 11.05 «Цуд тэхнікі» (12+).
 12.00 «Дачны адказ» (0+).
 13.10 «НашСпажыўНагляд» (16+).
 14.10 Баявік «Цэзар» (16+).
 16.25 «Следства вялі...» (16+).
 18.05 «Новыя рускія сенсацыі» (16+).
 19.00 «Вынікі тыдня».
 20.10 «Зоркі сышліся» (16+).
 21.40 Ты не паверыш! (16+).
 22.35 «Зразумець і абясшкодзіць» (12+).
 23.10 «Кватэрнік НТБ у Маргуліса». Баста (16+).

8 канал мой

7.00, **15.50, 19.05, 21.00, 0.55** «Надвор'е».
 7.05 «Сябры дзядулі Марка».
 7.15 Дак. фільм «Малышы» (0+).
 8.00 М/ф «Спірыт душа прэры».
 9.25 «Утряндыя».
 9.30 «Мой любыя гадаванец».
 10.00 Камедыя «Сакрэтная служба» (18+).
 12.05 Камедыя «Брыджэт Джонс» (16+).
 14.10 Камедыя «Свецкае жыццё» (18+).
 15.55 «Стыльняшка».
 16.00 «Глядзім усёй сям'ёй». Мюзікл «Эні» (6+).
 18.00 «Адказвайка».
 18.05 Серыял «Яна напісала забойства» (12+).
 19.10 Дэтэктыў «Два бакі праўды» (16+).
 20.50 «Вечарніца».
 21.05 Трылер «Чырвоны дракон» (16+).
 23.15 Меладрама «Лёгкія паводзіны» (16+).

ВТВ ВТВ

6.00, **12.45** Серыял «Мамачкі» (16+).
 7.05, **3.30** М/ф «Тры калы» (0+).
 7.25, **3.45** М/ф «Дуда і Дада» (0+).
 7.50, **4.05** М/ф «Маша і Мядзведзь» (0+).
 8.15 «Ералаш» (6+).
 8.25 Серыял «Галыгін» (16+).
 9.30, **18.00, 23.50** «Уральскія пельмені» (16+).
 11.40 Скетч «Асцярожна: дзеці» (6+).
 13.50, **1.50** «Уважаемыя людзі-3» (16+).
 15.50 Серыял «Шчаслівыя разам» (16+).
 18.30 «Саюзнікі» (16+).
 20.00 Серыял «Кухня-5» (16+).
 22.00 Камедыя «Шопакоп» (12+).
 1.00 Серыял «Бязмоўны сведка» (16+).
 4.25 Серыял «Метад Лаўровай» (16+).

КУЛЬТУРА Культура

6.30, **7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40** Навіны культуры.
 6.35 «Пешшу...» Уладзімір разб'яны.
 7.05 «Эфект матылька». Дак. серыял.
 7.40, **14.00, 16.40, 1.25** Сусветныя скарбы.
 7.55 «Блуканне па пакутах». Маст. фільм.
 9.00, **17.40** Музычны фестываль Верб'е. Яўген Кісін.
 10.15 «Назіральнік».
 11.10, **1.40** XX стагоддзе. «Народны артыст СССР Аркадзь Райкін». 1974 год.
 12.15, **18.40, 0.40** Улада факта. «Генерал Скобелеў».
 12.55 «Лінія жыцця». Пётр Мамонаў.
 14.15 «Каралі дынастыі Фабержэ». Дак. фільм.
 15.10 «На гэтым тыдні... 100 гадоў таму. Нефрантавыя нататкі».
 15.40 «Агора». Токшоу.

16.55, **22.20** «Сіта і Раман». Серыял.
 19.45 Галоўная роля.
 20.05 «Правілы жыцця».
 20.30 «Добрай ночы, малы!»
 20.45 Ступені цывілізацыі. «Ваша ўнутраная рыба». Дак. серыял. 1-я серыя.
 21.40 «Саці. Нясумная класіка...»
 23.10 «Дзівы». Дак. серыял.
 0.00 Майстэрня Валерыя Фокіна.
 2.40 «Pro memora». Хоку.

НОВАЛЬГІЯ Настальгія

6.00 Маст. фільм «Нябесны ціхаход». (12+).
 7.15 «Вакол смеху». 1983 год (12+).
 8.30, **11.45, 13.30, 14.45, 18.55, 21.45, 23.00, 0.55, 2.30, 3.45** Музычная настальгія (12+).
 9.00 «Быў час». 2008 год (16+).
 10.00 «Пад знакам задзяка. Шалі». 1991 год (16+).
 12.00 «Акулы п'яра». Аляксандр Градскі. 1998 год (12+).
 12.50 «Тэма» з Уладзіславам Лісцэвым: «Гумар». 1992 год (12+).
 13.50 «12 разгневаных мужчын. Дзядзька Ваня і іншыя». 1993 год (12+).
 15.00 Тэлеспектакль «Дом, дзе разбіваюцца сэрцы». 1975 год (16+).
 18.00 «СевАлогія» з Севам Наўгародцавым: «Міцкі». 2005 год (18+).
 19.15 Маст. фільм «Два галасы». (16+).
 20.25 «Ранішняя пошта». 1989 год (12+).
 21.00, **3.00** «Мінулы час» (12+).
 22.00 «Народжаныя ў СССР» (12+).
 0.00 «Да і пасля...» з Уладзімірам Малчанавым. Год 1964. 1-я частка. 2011 год (12+).
 1.40 Маст. фільм «Прафесія — следчы». 4-я серыя. (16+).

EUROSPORT 1 EuroSport 1

4.00, **9.30** Футбол. Чэмпіят MLS.
 5.00, **12.30, 18.00, 1.30** Веласпорт (шасэ). Чэмпіят свету.
 6.30 Снукер. China Championship. Фінал.
 8.00, **0.15** Супербайк. Этап чэмпіянату свету.
 13.55, **19.55, 2.30** Снукер. European Masters.
 0.05 Watts.
 0.45 Аўтагонкі. WTCR.

КИНОКОМЕДИЯ Кінакамедыя

0.35 Чумавыя боты. (16+).
 2.35 SuperAlibi. (16+).
 4.25 Шлюб па-італьянску. (0+).
 6.15 Здрадай не лічыцца. (16+).
 8.15 Выпускны. (18+).
 10.10 Гудзонскі ястраб. (16+).
 12.05 Яго сабачая справа. (18+).
 14.00 Эвалюцыя. (12+).
 15.55 Мужчынская жаночая гульня. (16+).
 17.45 Трое і сняжынка. (16+).
 19.30 Таксі. (16+).



21.10 Таксі-2. (16+).
 22.50 Дом з паранармальнымі з'явамі. (16+).

ТВ 3 ТБЗ

6.00 М/ф (6+).
 7.50 «10 самых» (16+).
 8.20 «Доктар І...» (16+).
 8.50, **19.00, 2.10** «Вузел лёсу». Серыял (16+).
 10.30, **3.35** «Судовыя страсці». Дак. серыял (16+).

12.10 «Асцярожна, маляры!» (16+).
 12.40 «Без падману» (16+).
 13.30 «Ружа і чартапалох». Трылер (16+).
 15.20, **21.50** «Нераскрытыя тайны» (12+).
 16.20 «Мой герой» (12+).
 17.10 «Развітанне» (16+).
 18.05 «Горад будучыні». Дак. фільм (6+).
 20.45 «Лішні». Дэтэктыў (12+).
 22.45 «Уся праўда» (16+).
 23.20 «Грань». Серыял (16+).
 0.10 «Аб'яцаць не значыць ажаніцца». Меладрама (16+).
 5.05 «Часова даступны» (12+).

National Geographic National Geographic

6.00, **4.50** Інжынерныя ідэі (12+).
 6.50, **5.40** Навуковыя недарэчнасці (12+).
 8.00, **13.20** Неверагодны доктар Пол (16+).
 8.45, **10.20, 21.10, 2.35** Аўта-SOS (12+).
 9.30, **0.15** Асушыць акіян (16+).
 11.05, **1.50** Золата Юкана (12+).
 12.35 Гаспадары гор (16+).
 14.05 Дзікі тунец (12+).
 15.40, **19.35** Расследаванні авіякатастроф (16+).
 17.15 Зніклыя гарады Амазоніі (16+).
 18.00, **22.00, 1.05, 4.05** Лініі Наска (16+).
 18.45 Гады небяспечнага жыцця (12+).
 22.45 Дагістарычныя монстры Гілера (16+).
 23.30 Эвакуацыя Зямлі (16+).

TV 1000 ТБ1000

6.10 Больш, чым жыццё (12+).
 8.00 Нязносная жорсткасць (12+).
 10.00 Мацільда (0+).
 11.55 Я — легенда (16+).
 13.55 Дзвяткі (16+).
 15.50 Прыгоды Шаркбоя і Лавы (12+).
 17.40 Першы рыцар (12+).
 20.10 Інструкцыі не даюцца (12+).
 0.40 Уна (18+).
 2.25 Пакуль не згуляў у скрыню (12+).
 4.00 Ла-Ла Лэнд (16+).

ТВ 1000 Рускае кіно

6.20 Аб чым маўчаць дзюраты (12+).
 8.10 Дуэлянт (16+).
 10.25 Хлопчыкі + дзюраты = (12+).
 12.20 Адночы схлусіўшы (12+).
 14.20 Напарнік (12+).
 16.20, **4.20** Мышалоўка на тры персоны (12+).
 18.15 Сволачы (16+).
 20.20 Бывайце, доктар Фрэйд! (12+).
 22.35 Адліга. 1-я серыя (16+).

1 Беларусь 1

6.00, 7.20, 8.15 «Добрай раніцы, Беларусь!»
7.00, 8.00 (з сурдаперакладам), 9.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 1.15 Навіны.
7.05, 8.05 Навіны эканомікі.
7.10, 8.10, 18.15, 0.55 «Зона Х» (16+).
9.10, 22.10 Серыял «След» (16+).
10.50, 12.10, 18.35, 19.20 Серыял «Усмешка перасмешніка» (16+).
13.05 «Дзіцячы доктар».
13.35 «Дзень у вялікім горадзе».
14.35, 15.25 Серыял «Сухацвет. Новая надзея» (16+).
15.15, 18.00 Навіны рэгіёна.
17.05 «Беларуская часінка».
21.00 «Панарама».
21.50 Спецыяльны рэпартаж (12+).
0.35 «Сфера інтарэсаў».
1.30 «Дзень спорту».

2 Беларусь 2

7.00 «Тэлераніца» (12+).
9.00, 19.30 «Тэлебарометр».
9.05, 19.35 Серыял «Зразумець. Дараваць» (16+).
9.40, 20.05 Серыял «Сямейныя гісторыі» (16+).
10.20, 17.35 Серыял «Следства каханна» (16+).
12.10 «Вясельны памер» (16+).
13.15 «Спатканне з будучыняй» (16+).
14.20, 23.30 «Арол і рэшка» (16+).
15.15, 22.30 Серыял «Цэнтральная бальніца» (16+).
16.15, 0.25 «Нічога сабе нюз» (12+).
16.20, 0.30 «Пін_код». Інтэрактыўны маладзёжны праект (12+).
17.05 «Сыграй мяне, калі зможаш» (12+).
20.40, 22.05 «Вяселле ўспяваю» (16+).
22.00 «Спортлато 6 з 49», КЕНО.

3 Беларусь 3

7.00 «Дабраранак».
7.35 «Беларуская кухня». Квасоліха.
8.05, 12.00, 20.00 Навіны культуры.
8.25, 12.20, 20.20 «Гэты дзень».
8.30, 18.05 «Народжаная зоркай». Маст. фільм (12+).
9.15, 18.50 «Апошні дзень». Мікалай Старасцін (12+).
9.50 «Я хачу гэта ўбачыць!» Станькава (6+).

10.20, 16.25 «Шукальнікі». Маст. фільм (12+).
12.25 «Гарады Беларусі». Гродна.
12.50 «Жывая культура». Танцавальны стыль «Котчынская кадрыля».
13.15, 21.05 «ТАСС упайнаважаны заявіць...» Маст. фільм (12+).
14.25, 22.15 «ВМФ СССР. Хроніка Перамогі». «Лідар эскадрных мінаносцаў» (12+).
14.50 «Выпрабаванне». «Ваенурач другога рангу».
15.15 «Залаты шлягер — 2017». Урачыстае адкрыццё.
19.30 «Ваша лато». «Пяцёрка».
20.25 «Суразмоўцы».
20.40 «Калыханка» (0+).
22.40 «Артэфакты». Каменная свідраваная сякера.
23.05 «Майстэрня. Гісторыя аднаго мастака». Ганна Балаш.

5 Беларусь 5

6.45 Час футбола.
7.30, 14.30 Тэніс. WTA. Пекін.
13.30 Легенды сусветнага спорту.
14.00 Піт-стоп.
16.30 Спорт-кадр.
17.05 Матч-пойнт.
17.40 Хакей. Чэмпіянат Беларусі «Юнацтва-Мінск» — «Металург» (Жлобін). (У перапынках — Спорт-цэнтр.)
19.50 Футбол. Ліга чэмпіёнаў УЕФА. 2-і тур. «Хофенхайм» (Германія) — «Манчэстэр Сіці» (Англія). (У перапынку — Спорт-цэнтр.)
21.50 Футбол. Ліга чэмпіёнаў УЕФА. 2-і тур. Анлайн гульнявога дня. (У перапынку — Спорт-цэнтр.)
23.50 Футбол. Ліга чэмпіёнаў УЕФА. 2-і тур. Агляд гульнявога дня.
0.25 Настольны тэніс. Камандны ЧЕ-2019. Кваліфікацыя. Мужчыны. Беларусь — Украіна.

АНТ

6.00, 6.30, 7.00 (з субцітрамі), 7.30, 8.00 (з субцітрамі), 8.30, 9.00 (з субцітрамі), 11.00, 13.00, 16.00, 18.00 (з субцітрамі), 20.30 Нашы навіны.
6.10, 7.10, 8.10 «Наша раніца».
9.10 «Сёння 2 кастрычніка. Дзень пачынаецца» (12+).
10.00 «Жыць здорава!» (16+).
11.10 «Модны прыговор» (12+).
12.25, 13.10 Серыял «Дзеці Арбата» (12+).
14.40 «Давай пажэнімся!» (16+).
15.35, 16.20 «Мужчынскае/Жаночае» (16+).

16.55, 22.15 «На самай справе» (16+).
18.20 «Удача ў прыдачу!» з «Еўраопт».
19.05 «Няхай гавораць» (16+).
20.00 «Час».
21.10 Серыял «Аперацыя «Сатана»» (16+).
23.25 Серыял «Павук» (16+).
0.30 «Вячэрні Ургант» (16+).
1.20 «Начныя навіны».

СТБ

5.30 «Цэнтральны рэгіён».
6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 Навіны «24 гадзіны».
6.10, 20.15 «Міншчына».
6.20, 7.45 «Раніца. Студыя добрага настрою» (6+).
9.00, 23.05 «Загадкі чалавецтва» (16+).
10.40, 20.25 «Баец». Серыял (16+).
12.15 «Вадзіць па-руску» (16+).
12.40, 23.55 «Самыя шакіруючыя гіпотэзы» (16+).
13.45 «Сакрэтныя тэрыторыі» (16+).
14.40 «Жывая тэма» (16+).
15.35, 16.50 «Разумнік». Серыял (16+).
19.55, 23.00 «СТБ-спорт».
20.05 «Сталічныя падрабязнасці».
22.05 «Глядзець усім!» (16+).
0.35 Дакументальны спецпраект (16+).

МІР

6.00 «Вой, мамачкі!» (12+).
6.30 Серыял «АСА» (16+).
8.20, 10.10 Серыял «Участак».
5-6-я серыі (12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Навіны (бягучы радок).
13.10 «Зала суда. Бітва за грошы» (16+).
14.05, 1.30 «Справы сямейныя. Бітва за будучыню» (16+).
15.00, 2.20 «Справы сямейныя. Новыя гісторыі» (16+).
16.15, 0.35 «Гульня ў кіно» (12+).
17.10 Серыял «Вяртанне Мухтара-2». (16+).
19.20, 3.10 Серыял «Метад Лаўровай». (16+).
22.25, 0.10 Маст. фільм «Дарагая мая дачушка». (16+).

РТР—Беларусь

7.00 «Раніца Расіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Весткі.
11.25 «Пра самае галоўнае». Ток-шоу. (12+).

12.35, 14.25, 20.40 Серыял «Маскоўская барзая-2».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Навіны — Беларусь.
15.35 «60 хвілін». Ток-шоу.
17.25 «Лёс чалавека». (12+).
18.35 «Андрэй Малахаў. Прамы эфір». (16+).
22.30, 23.10 Серыял «Марозава». (12+).
0.30 «Вечар з Уладзімірам Салаўёвым».

НТБ—Беларусь

5.55 «Астрапрагноз».
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сёння.
6.10 «Ежа жывая і мёртвая» (12+).
7.10 «Дзелавая раніца НТБ» (12+).
7.55, 8.05 Серыял «Вяртанне Мухтара» (16+).
9.40, 23.10 «НЗ.by».
10.20 Серыял «Сведкі» (16+).
11.15 Серыял «Масква. Тры вакзалы» (16+).
13.25, 18.25 Агляд. Надзвычайнае здарэнне.
14.05 Серыял «Пчаляр» (16+).
15.00, 16.35 Серыял «Неўскі» (16+).
17.25 «ДНК» (16+).
19.45 Серыял «Мянтоўскія войны» (16+).
21.25 Серыял «Шэф. Новае жыццё» (16+).
23.50 Серыял «Сцервы» (18+).

8 канал

7.00, 15.55, 19.45, 21.05, 0.35 «Надвор'е».
7.05 «Сябры дзядулі Марка» (0+).
7.30, 16.00 «Гумарынка».
7.35 Серыял «Нашчадкі» (12+).
8.40 Серыял «Вербная нядзеля» (16+).
9.35, 19.50 Серыял «Адваротны адлік» (16+).
10.30 «Мой любімы гадаванец» (0+).
11.00, 18.50 Серыял «Гібель імперыі» (16+).
12.00 Рэтра-дэтэктыў. Серыял «Мегрэ».
14.15 Серыял «Прыгоды маладога Індыяны Джонс» (12+).
16.05 «Мультипарад». М/с «Сафія Чароўная» (0+).
16.30 Дак. серыял «Малышы». Маст. фільм.
17.15 «Адказвайка».
17.20 Меладрама «Пражыць жыццё» (16+).
20.50 «Вечарніца».
21.10 «Даведнік па краінах і кантынентах» (0+).
21.20 Драма «Зайздрасць багоў» (16+).
23.35 Серыял «Блудлівая Каліфорнія» (18+).

ВТВ ВТВ

6.00 Скетч-шоу «6 кадраў» (16+).
6.40 Серыял «Татавы дочки» (12+).
8.00 «Турбаміксер» (16+).
9.00 М/ф «Дуда і Дада» (0+).
9.25 М/ф «Ліга Watchcar» (6+).
9.55 М/ф «Маша і Мядзведзь» (0+).
10.20 «Ералаш» (6+).
10.40 «Саюзнікі» (16+).
12.10 Фэнтэзі «Джуманджы» (12+).
14.10 Фантастыка «Успомніць усё» (12+).
16.30, 19.40, 22.20 «Уральскія пельмені» (16+).
20.20 Баявік «Солт» (12+).



0.00 Камедыя «Суперперцы» (18+).
2.10 «Хачу верыць!» (16+).
4.00 «Лаві момант» (16+).
5.00 «Дурні і дарогі» (16+).

КУЛЬТУРА Культура

6.30 Біблейскі сюжэт.
7.05 «Настаўнік». Маст. фільм.
8.50 М/ф «Асцярожна, малпачкі!» «Малпачкі і рабаўнікі». «Як малпачкі абедалі». «Малпачкі, наперад!» «Малпачкі ў оперы».
9.45 «Перадзвіжнікі. Васіль Сурыкаў».
10.15 «Рабро Адама». Маст. фільм.
11.30 «Астравы». Іна Чурывава.
12.15 «Эфект матылька». Дак. серыял.
12.45 «Навуковыя стэнд-ап».
13.30, 2.00 «Дзікая прырода выспаў Інданезіі». Дак. фільм.
14.25 «Эрмітаж».

14.55 Міжнародны конкурс тэнараў Фонду Алены Абразавай «Хасэ Карэрас Гран-пры».
16.15 «Першыя ў свеце». Дак. серыял.
16.30 Кіно пра кіно. «Масква слязам не верыць» — вялікая латарэя». Дак. фільм.
17.15 «Энцыклапедыя загадак». Дак. серыял.
17.45 75 гадоў Аляксандру Шылаву. «Лінія жыцця».
18.40 Кіно на ўсе часы. «1984». Маст. фільм. (16+).
20.30 «Рассакрэчаная гісторыя». Дак. серыял.
21.00 «Агора». Ток-шоу.
22.00 Квартэт 4x4.
23.45 «2 Вернік 2».
0.30 «Сыны Вялікай Мядзведзіцы». Маст. фільм.

6.00 «Эліта Краіны Саветаў. Мікалай Дупак». 2007 год (16+).
6.50, 8.30, 9.45, 11.00, 13.00, 14.35, 15.45, 17.00, 23.30, 0.55, 2.30, 3.45, 5.00 Музычная настальгія (12+).
7.20, 1.20 Маст. фільм «Шлях да сябе». (16+).
8.50, 14.50, 2.50 М/ф «Бюро знаходак». (0+).
9.00, 15.00, 3.00 «Мінулы час» (12+).
10.00, 4.00 «Народжаная ў СССР» (12+).
11.30 Серыял «33 квадратныя метры. Дачныя гісторыі». (16+).
12.00 «Да і пасля...» з Уладзімірам Малчанавым. Год 1964. 2-я частка. 2011 год (12+).
13.20 Маст. фільм «Пакуль не выпаў снег...» (16+).
16.00 «Колба часу» (16+).
17.55 Маст. фільм «Волга-Волга». (12+).
19.35 «Вакол смеху». 1982 год (12+).
21.00 «Быў час». 2008 год (16+).
22.00 «Пад знакам задзяка. Вечар эпіграм». 1993 год (16+).

0.00 «Быў час» з Аляксандрам Паліткоўскім: «Чорны Кастрычнік 1993 года». 2005 год (16+).

EUROSPORT 1 EuroSport 1

4.00, 14.00 Супербайк. Этап чэмпіянату свету.
5.30 Watts.
6.30, 9.30, 18.35, 21.00, 23.30, 1.30 2.30 Снукер. European Masters.
8.00, 11.00 Скачкі з трампліна. Летні Гран-пры.



12.00 Дзюдо. Чэмпіянат свету.
12.35, 16.00 Веласпорт. Бенш — Шыме — Бенш.
14.30 Аўтагонкі. WTCR.
15.00 Веласпорт (шасэ). Чэмпіянат свету.
17.00, 0.30 Веласпорт. Кубак Італіі.

КИНОКОМЕДИЯ Кінакамедыя

0.55 Цырк. (6+).
2.50 Ліхтугі кітайца ў Кітаі. (16+).
4.55 Невеста любой цаной. (16+).
6.50 Дзікая штука. (16+).
8.40 Мадам. (16+).
10.30 Таксі. (16+).
12.10 Таксі-2. (16+).
13.50 Таксі-3. (16+).
15.30 Таксі-4. (16+).
17.15 Жаніх. (12+).
19.00 Горка! (16+).
20.55 Горка!-2. (16+).
22.50 Здрадай не лічыцца. (16+).

ТВ 3 ТБЗ

6.00 М/ф (6+).
9.15 «Школа доктара Камароўскага» (6+).
10.40 «Заўтра сёння» (12+).
11.15, 5.20 «Хронікі маскоўскага побыту» (16+).

12.05, 1.30 «Сямейная справа». Серыял (12+).
15.30 «Жанаты халасцяк». Камедыя (12+).
17.05 «РыА-2». Анімацыйны фільм (0+).
18.45 «Вокладка» (16+).
19.20 «10 самых» (16+).
19.55 «У Бога свае планы». Драма (16+).
21.50 «Я, робот». Фантастыка (12+).
23.55 «Грань». Серыял (16+).
4.35 «Нераскрытыя тайны» (12+).

6.00, 5.40 Займальная навука (12+).
6.25 Цуды інжынерыі (12+).
7.10, 8.40 Дзікі тунец (12+).
7.55 Неверагодны доктар Пол (16+).
11.40 Сіла племені (16+).
13.55, 17.00 Гісторыя Бога (16+).
18.00, 22.00 Другая сусветная вайна: пекла пад вадою (16+).
18.45, 20.20, 1.15 Расследаванні авіякатастроф. Сезон (16+).
19.35 Экстрэмальны Кітай (16+).
23.30 Настольная кніга дыктатара (16+).

TV 1000 ТБ1000

6.10, 16.25 Стой! Ці мая мама будзе страляць (12+).
8.00 Мацільда (0+).
10.00 Дар (16+).
12.10 Елізавета (16+).
14.30 Ва ўцёках (16+).
18.10 Каханне з паведаннем (12+).
20.10 Заўсёды гавары «Так» (16+).
22.10 Аперацыя «Арго» (16+).
0.30 Прыгажосць па-англійску (18+).
2.35 Я — легенда (16+).
4.15 Сэрцаед (16+).

ТВ 1000 Рускае кіно

6.20 Дзед Мароз. Бітва магаў (6+).
8.40 Мне не баліць (16+).
10.45 Тайна чатырох прынцэс (0+).
12.35 Мая марачка (12+).
14.15 Калектар (16+).
15.50 Кухня ў Парыжы (12+).

Discovery Discovery

8.00, 1.00 Металаломшчыкі (12+).
9.00 Чыгунка Аўстраліі (16+).
10.00 Як устроены Сусвет (12+).
11.00, 2.55 Загадкі планеты Зямля (16+).
12.00, 2.00 Забытая інжынерія (16+).
13.00, 7.10 Найлепшы мадэліст (12+).
14.00 Гарады, якія тонуюць (12+).
15.00 Тэхнагеніка (12+).
16.00 Прапажы на продаж (16+).
18.00, 22.00 Бітвы робатаў (16+).
23.00 Махінатары (12+).
0.00 Зорнае выжыванне (16+).
3.50 Голыя і напалоханыя (16+).
4.40 Аляска: сям'я з лесу (16+).

1 Беларусь 1

6.30 «Існасьць».
6.55 Меладрама «Майскі дождж» (16+).
8.25 «Кулінарная дыпламатыя» (12+).
9.00, 12.00, 15.00 Навіны.
9.10 «Маршрут пабудаваны». Маладзечна (12+).
9.50 «Здароўе» (12+).
10.45 «Дача» (12+).
11.20 «Зона Х». Вынікі тыдня (16+).
12.10 «50 рэцэптаў першага» (12+).
12.50 Меладрама «Ад сэрца да сэрца» (16+).
15.15 «Краіна».
15.45 Меладрама «Высокія адносінны» (16+).
19.55 «Махаёнка, 9».
21.00 «Панарама».
21.45 Меладрама «Парушэнне правілаў» (16+).
1.10 «Дзень спорту».

10.25 «Беларуская кухня». Пасажы.
10.55 «Я хачу гэта ўбачыць!» Мазыр (6+).
11.20 «Размаўляем па-беларуску». Тэлевіктарына.
11.50 «Снайпер. Зброя помсты». Маст. фільм (12+).
15.00 «Навукаманія» (6+).
15.50 «Штармавое папярэджанне». Маст. фільм (12+).
17.10 «Легенды кіно». Алег Янкуўскі (12+).
17.45 Канцэрт ансамбля народнай музыкі «Бяседа».
18.40 «Без права на правал». Дэтэктыў (12+).
20.00 «Суразмоўцы».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Дом, у якім я живу». Маст. фільм (12+).
22.45 «Камертон». Народны артыст Беларусі Валянцін Дудкевіч.
23.10 Юбілейны канцэрт Валянціна Дудкевіча.

5 Беларусь 5

7.05 Фактар сілы.
7.30 Хакей. КХЛ. «Авангард» (Омск) — «Дынама» (Рыга).
9.30, 14.30 Тэніс. WTA. Пекін. Паўфінал.
11.30 Вялікі спорт.
12.15 Футбол. Ліга Еўропы УЕФА. 2-і тур. Агляд гульнявога дня.
13.15 Спорт-мікс.
13.25 Футбол. Ліга чэмпіёнаў УЕФА. Відэачасопіс.
14.00 Трэнервачны дзень.
15.50 Хакей. КХЛ. ХК «Сочы» — «Дынама-Мінск». (У перапынках — Спорт-цэнтр.)
18.10 Гандбол. Ліга чэмпіёнаў. БГК імя Мяшкова (Беларусь) — «Веспрэм» (Венгрыя).
19.30 Футбол. Чэмпіят Англіі. «Манчэстэр Юнайтэд» — «Ньюкасл». (У перапынку — Спорт-цэнтр.)
21.30 Спартыўныя бальныя танцы. Шоу «Пара па парах».
23.10 Скачкі на батуте. Этап Кубка свету. Лолэ.

АНТ

7.00, 9.00, 16.00 (з субцітрамі) «Нашы навіны».
7.10 Маст. фільм «Душачка» (6+).
9.10 М/с «Смяшарыкі. Новыя прыгоды» (0+).
9.30 «Бонсцік-квэст па Беларусі» (6+).
9.50 Анімацыйны фільм «Вялікія сабачыя ўцёкі» (0+).
11.25 «Вакол смеху» (12+).
13.15, 16.20 «У наш час» (12+).
17.00 «Лёс мой — Беларусь» (12+).

17.20 «Эксклюзіў» (16+).
18.50, 21.10 «Сёння ўвечары» (16+).
20.00 «Нашы навіны». Суботні выпуск.
20.45 «Метэагід».
17.05 «Выхад у людзі». (16+).
18.25 «Суботні вечар» (16+).
19.55 Надвор'е на тыдзень.
20.00 Весткі ў суботу.
20.55 «Прывітанне, Андрэй!» (12+).
22.40 Маст. фільм «Поле Кацькі».

СТБ

6.25 «Анфас».
6.45 «Жывая тэма» (16+).
8.20 «Самая карысная праграма» (16+).
9.10 «Мінтранс» (16+).
10.00 «Мінск і мінчане».
10.30 «Вялікі горад».
11.00, 23.30 Дакументальны спецпраект (16+).
12.05, 13.40, 16.40 «Разумнік». Серыял (16+).
13.30, 16.30, 19.30 Навіны «24 гадзіны».
20.00 «СТБ-спорт».
20.10 «Прывітанне ад Кацюшы». Серыял (12+).
1.05 «Сакрэтныя тэрыторыі» (16+).

МІР

6.00, 6.45, 4.55 М/ф (0+).
6.30 «Мільён пытанняў аб прыродзе» (6+).
6.45 «Саюзнікі» (12+).
7.15 «Такія дзіўныя» (16+).
7.45 «Сакрэтныя матэрыялы» (16+).
8.10 Маст. фільм «Акселератка» (0+).
10.00, 16.00, 19.00 Навіны (бягучы радок).
10.15 «Як у рэстаране» (12+).
10.45 «Вой, мамачкі!» (12+).
11.15 «Наша кіно. Гісторыя вялікага каханьня» (12+).
11.45, 16.15, 19.15 Серыял «Адзел С.С.С.Р.» (16+).
20.10, 23.00 Серыял «Гэта нашы дзеці!» (12+).
0.30 Маст. фільм «Патрабееца няня» (16+).
2.50 Маст. фільм «Каханы па найму» (16+).
4.30 Маст. фільм «Дзеці Дон-Кіхота» (12+).

РТР— Беларусь

7.00 «Раніца Расіі. Субота».
9.50 Маст. фільм «Водпуск у верасні». (16+).
11.00 Весткі.
11.20 Маст. фільм «Камінны гошць».

12.00 «Дыялогі пра жывёл. Маскоўскі запарк». (12+).
13.00 «Пяцёра на аднаго». (12+).
14.00 «Далёкія блізкія».
15.15 Маст. фільм «Насуперак лёсу». (12+).
17.05 «Выхад у людзі». (16+).
18.25 «Суботні вечар» (16+).
19.55 Надвор'е на тыдзень.
20.00 Весткі ў суботу.
20.55 «Прывітанне, Андрэй!» (12+).
22.40 Маст. фільм «Поле Кацькі».

НТБ—Беларусь

5.30 «Астрапрагноз».
5.35 «Ты супер» (6+).
8.00, 10.00, 16.00 Сёння.
8.20 «НЗ.бу».
8.50 «Урачэбныя тайны плюс» (12+).
9.25 «Вялікі сэлфі-тур» (12+).
10.25 Галоўная дарога (16+).
11.10 «Ежа жывая і мёртвая» (12+).
12.10 Кватэрнае пытанне (0+).
13.15 «Паедзем, паядзім!» (0+).
14.10 Баявік «Цэзар» (16+).
16.20 «Следства вялі...» (16+).
17.15 «Сакрэт на мільён» (16+).
19.00 «Цэнтральнае тэлебачанне».
20.45 Маст. фільм «Зброя» (16+).
22.20 Баявік «Бой з ценем-3. Апошні раўнд» (16+).
0.40 «Аднойчы...» (16+).

8 канал

7.00, 18.50, 21.20, 1.05 «Надвор'е».
7.05 «Сябры дзядулі Марка».
7.15 Дак. фільм «Малышы» (0+).
8.00 М/ф «Прынцэса-лебедзь».
9.25 «Утряндыя».
9.30 «Даведнік па краінах і кантынентах» (0+).
9.40 Серыял «Англіскае забойства» (12+).
11.10 Серыял «Вербная нядзеля» (16+).
13.05 Драма «Заказ» (18+).
14.25 Камедыя «Міміно» (16+).
16.00 «Стыльняшка».
16.05 «Глядзім усёй сям'ёй». М/ф «Брыдкі я».
17.20 «Адказвайка».
17.25 Камедыя «Жаніцба Бальзамінава» (12+).
18.55 Камедыя «Сакрэтная служба» (18+).
20.55 «Вечарніца».
21.10 «Фэшн іс ту прафэшн».
21.25 Камедыя «Брыджэт Джонс» (16+).
23.25 Камедыя «Старыя-разбойнікі» (18+).

ВТВ ВТВ

6.00, 12.45 Серыял «Мамачкі» (16+).
7.05, 3.30 М/ф «Тры каты» (0+).
7.25, 3.45 М/ф «Дуда і Дада» (0+).
7.50, 4.05 М/ф «Маша і Мядзведзь» (0+).
8.15 «Ералаш» (6+).
8.45 Серыял «Галыгін. гу» (16+).
9.50 Камедыя «Шопакоп» (12+).
11.40 Скетч «Асцярожна: дзеці» (6+).
13.50, 1.50 «Узважаныя людзі-3» (16+).
15.50 Серыял «Шчаслівыя разам» (16+).
18.00, 23.50 «Уральскія пельмені» (16+).
19.00 Серыял «Маладзёжка. Лёд і польмя» (12+).
20.00 Серыял «Кухня-5» (16+).



22.00 Камедыя «Таўстун супраць усіх» (12+).
1.00 Серыял «Бязмоўны сведка» (16+).
4.25 Серыял «Метад Лаўровай» (16+).

Культура

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Навіны культуры.
6.35 «Пешшу...» Масква кніжная.
7.05, 20.05 «Правілы жыцця».
7.40 Колер часу. Тыцыян.
7.55 «Блуканне па пакутах». Маст. фільм.
9.10, 17.40 Музычны фестываль Верб'е. Андрэаш Шыф.
10.15 «Назіральнік».
11.10, 1.40 ХХ стагоддзе. «Мы спяваем вершы. Таццяна і Сяргей Нікіціны». 1984 год.

12.25, 18.40, 0.55 «Тым часам. Сэнсы».
13.10 Сусветныя скарбы.
13.30 «Дом вучоных». Вадзім Гладышаў.
14.00, 20.45 «Ваша ўнутраная рыба». Дак. серыял.
15.10 «Эрмітаж».
15.40, 23.10 «Дзівы». Дак. серыял.
16.10 «Белая студыя». Аляксандр Раднянскі.
16.55, 22.20 «Сіта і Рама». Серыял.
18.25 «Першыя ў свеце». Дак. серыял.
19.45 Галоўная роля.
20.30 «Добрай ночы, малыя!»
21.40 Штучны адбор.
0.00 «Самая шчаслівая восень. Вадзім і Юлія Сідур». Дак. фільм.

Настальгія

6.00 «Акулы п'яра». Аляксандр Градскі. 1998 год (12+).
6.50 «Тэма» з Уладзіславам Лісцэвым: «Гумар». 1992 год (12+).
7.30, 8.45, 12.55, 15.45, 17.00, 19.05, 20.35, 21.45, 23.00, 2.30, 5.45 Музычная настальгія (12+).
7.50 «12 разгневаных мужчын. Дзядзька Ваня і іншыя». 1993 год (12+).
9.00 Тэлеспектакль «Дом, дзе разбіваюцца сэрцы». 1975 год (16+).
12.00 «СевАлогія» з Севама Наўгародцавым: «Міцькі». 2005 год (18+).
13.15 Маст. фільм «Два галасы». (16+).
14.25 «Ранішняя пошта». 1989 год (12+).
15.00, 21.00 «Мінулы час» (12+).
16.00, 22.00 «Народжаныя ў СССР» (12+).
18.00 «Быў час» з Аляксандрам Палітоўскім: «Тэлебачанне Перабудовы: «Погляд». 2006 год (16+).
19.25 Маст. фільм «Шлях да сябе». 1-я серыя. (16+).

20.50 М/ф «Бюро знаходак». (0+).



0.00 Маст. фільм «Нябесны ціхэход». (12+).
1.15 «Вакол смеху». 1983 год (12+).
3.00 «Быў час». 2008 год (16+).
4.00 «Пад знакам задыяка. Шалі». 1991 год (16+).

EuroSport 1

4.00, 16.00 Веласпорт (шасэ). Чэмпіят свету.
5.00, 8.00, 11.00, 14.00 Футбол. Чэмпіят MLS.
6.30, 9.30, 19.35, 2.30 Снукер. Еўропеан Masters.
12.00, 0.00 Аўтагонкі. WTCR.
12.30 Супербайк. Этап чэмпіянату свету.
17.00, 1.30 Веласпорт. Бенш — Шыме — Бенш.
18.30 Конны спорт.
0.30 Аўтагонкі. Серыял Blancpain Endurance.

Кінакамедыя

0.25 Кухня ў Парыжы. (16+).
2.25 Кухня. Апошняя бітва. (12+).
4.40 Бязмежжа ў сярэдняй школе. (12+).
6.15 Шлюб па-італьянску. (0+).
8.10 Гудзонскі ястраб. (16+).
10.10 SuperАлібі. (16+).
12.00 Паляўнічыя на прывідаў. (6+).
14.00 Імя. (16+).
16.05 Таксі. (16+).
17.50 Таксі-2. (16+).
19.30 Таксі-3. (16+).
21.05 Таксі-4. (16+).
22.45 Дом з паранармальнымі з'явамі-2. (18+).

ТВ3 ТБЗ

6.00 М/ф (6+).
7.30 «Школа доктара Камароўскага» (6+).
8.00 «Доктар I...» (16+).
8.30, 19.00, 2.05 «Вузел лёсу». Серыял (16+).
10.00, 3.35 «Судовыя страсці». Дак. серыял (16+).
11.40, 17.10 «Варажбітка» (12+).
12.45, 16.05 «Містычныя гісторыі» (12+).
13.45 «Адкрыта» з Аксанай Байрак (16+).
14.40 «Простыя складанасці» (12+).
15.15 «Натуральны адбор» (12+).
20.50 «Лішні». Дэтэктыў (12+).
21.55, 5.10 «Нераскрытыя тайны» (12+).
22.55 «Вокладка» (16+).
23.30 «Грань». Серыял (16+).
0.20 «Грань будучыні». Фантастыка (12+).

National Geographic

6.00, 4.50 Інжынерныя ідзі (12+).
6.50, 17.10, 22.00, 1.00, 4.05, 5.40 Навуковыя недарэчнасці (12+).
8.00, 13.20 Неверагодны доктар Пол (16+).
9.35 Лініі Наска (16+).
10.20, 21.10, 2.35 Аўта-SOS (12+).
11.05, 1.50 Золата Юкана (12+).
12.35 Гаспадары гор (16+).
14.05 Дзікі тунец (12+).
15.40, 19.35 Расследаванні авіякатастроф (16+).
18.45 Гады небяспечнага жыцця (12+).
22.45 2000-я: найвялікшыя трагедыі (16+).
23.30 Эвакуацыя Зямлі (16+).
0.15 Асушыць акіян (12+).



TV 1000 ТБ1000

6.10, 17.50 Куды прыводзяць мары (12+).
8.30 Новая эра Z (16+).
10.45 Інструкцыі не дадаюцца (12+).
13.10 Ла-Ла Лэнд (16+).
15.45 Пакуль не згуляў у скрыню (12+).
20.10 Каханне з паведамленнем (12+).
22.10 Стой! Ці мая мама будзе страляць (12+).
0.00 Ва ўцёках (16+).
2.00 Апошняя каханне на Зямлі (16+).
3.55 Жонка наглядчыка запарка (16+).

ТВ1000 Рускае кіно

6.20 Бывайце, доктар Фрэйд! (12+).
8.30, 22.35 Адліга (16+).

10.00 Снежны анёл (12+).
12.15 Крымінальны квартал (12+).
14.10 Каханне з акцэнтам (16+).
16.20, 4.30 Настаўнікі. 1-2-я серыі (12+).
18.20 Зязюля (16+).
20.20 Развітвацца не будзем (6+).
23.45 Калектар (16+).
1.15 Маскоўскі жыгала (18+).
2.55 Без межаў (12+).

National Geographic

6.00, 4.50 Інжынерныя ідзі (12+).
6.50, 17.10, 22.00, 1.00, 4.05, 5.40 Навуковыя недарэчнасці (12+).
8.00, 13.20 Неверагодны доктар Пол (16+).
9.35 Лініі Наска (16+).
10.20, 21.10, 2.35 Аўта-SOS (12+).
11.05, 1.50 Золата Юкана (12+).
12.35 Гаспадары гор (16+).
14.05 Дзікі тунец (12+).
15.40, 19.35 Расследаванні авіякатастроф (16+).
18.45 Гады небяспечнага жыцця (12+).
22.45 2000-я: найвялікшыя трагедыі (16+).
23.30 Эвакуацыя Зямлі (16+).
0.15 Асушыць акіян (12+).

Discovery

8.00, 14.00, 17.00, 22.00, 3.50 Махінатары. (12+).
9.00, 15.00, 23.00, 4.40 Бітвы робатаў. (16+).
10.00, 16.00, 21.00 Як гэта зроблена? (16+).
11.00, 20.00, 5.30 Паляўнічыя на рэліквіі. (16+).
12.00, 18.00, 7.10 Відавочка. (12+).
13.00 Чыгунка Аўстраліі (16+).
19.00 Пяцёрка найлепшых (12+).
0.00 Востраў (16+).
1.00 Смяротны ўлоў (16+).
2.00 Не спрабуйце паўтарыць (16+).
2.55 Мяцежны гараж (12+).
6.20 Хуткія і гучныя (16+).

1 Беларусь 1

6.00, 7.20, 8.15 «Добрай раніцы, Беларусь!»
7.00, 8.00 (з сурдаперакладам), 9.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 1.05 Навіны.
7.05, 8.05 Навіны эканомікі.
7.10, 8.10, 18.15, 0.45 «Зона Х» (16+).
9.10, 22.05 Серыял «След» (16+).
10.50, 12.10, 18.35, 19.20 Серыял «Усмешка перасмешніка» (16+).
13.05 «Дзіцячы доктар».
13.35 «Дзень у вялікім горадзе».
14.35, 15.25 Серыял «Сухацвет. Новая надзея» (16+).
15.15, 18.00 Навіны рэгіёна.
17.05 «Беларуская часінка».
21.00 «Панарама».
21.50 На кантролі Прэзідэнта.
0.25 «Сфера інтарэсаў».
1.25 «Дзень спорту».

12.25 «Гарады Беларусі». Віцебск.
12.50 «Жывая культура». Тэхналогія вырабу падвойных дыванаў.
13.15, 21.05 «ТАСС упайнаважаны заявіць...» Маст. фільм (12+).
14.25, 22.15 «ВМФ СССР. Хроніка Перамогі». «Падводныя лодкі серыі «Д» (12+).
14.50 «Выпрабаванне». «Ідзі і змагайся».
15.15 «Залаты шлягер — 2017». Закрыццё.
19.30 «Артэфакты». Унікальны ўзор ручнога ткацтва — кунтушовы пояс слудкага тыпу.
20.15 «Я хачу гэта ўбачыць!» Пінск. Частка 1-я (6+).
20.40 «Калыханка» (0+).
22.40 «Артэфакты». Касцыяны крыж часоў Лівонскай вайны.
23.05 «Майстэрня. Гісторыя аднаго мастака». Уладзімір Ганчарук.

2 Беларусь 2

7.00 «Тэлераніца» (12+).
9.00, 19.35 «Тэлебарометр».
9.05, 19.40 Серыял «Спячая» (16+).
10.10, 17.35 Серыял «Следства каханя» (16+).
12.05 «Вясельны памер» (16+).
13.15 «Блізняты» (16+).
14.20 «Арол і рэшка» (16+).
15.15, 23.20 Серыял «Цэнтральная бальніца» (16+).
16.15, 0.25 «Нічога сабе нюз» (12+).
16.20, 0.30 «Пін_код». Інтэрактыўны маладзёжны праект (12+).
17.05 «Сыграй мяне, калі зможаш» (12+).
20.45, 22.05 «Тата трапіў» (16+).
22.00 «Спортлато 5 з 36», КЕНО.

5 Беларусь 5

7.05 Футбол. Ліга чэмпіёнаў УЕФА. 2-і тур. Агляд гульнявога дня.
7.30, 16.00 Тэніс. WTA. Пекін.
15.40 Козел пра футбол.
17.20 Футбол. Ліга чэмпіёнаў УЕФА. 2-і тур. ЦСКА (Расія) — «Рэал» (Іспанія).
19.15 Слэм-данк.
19.45 Футбол. Ліга чэмпіёнаў УЕФА. 2-і тур. «Лакаматыв» (Расія) — «Шальке-04» (Германія). (У перапынку — Спорт-цэнтр.)
21.50 Футбол. Ліга чэмпіёнаў УЕФА. 2-і тур. Анлайн гульнявога дня. (У перапынку — Спорт-цэнтр.)
23.50 Футбол. Ліга чэмпіёнаў УЕФА. 2-і тур. Агляд гульнявога дня.

3 Беларусь 3

7.00 «Дабрананак».
7.35 «Беларуская кухня». Жулікі па-далецу.
8.05, 12.00, 19.55 Навіны культуры.
8.25, 12.20 «Гэты дзень».
8.30, 18.05 «Народжаная зоркай». Маст. фільм (12+).
9.15, 18.50 «Апошні дзень». Валеры Абадзінскі (12+).
9.50 «Я хачу гэта ўбачыць!» Паставы (6+).
10.20 «Тэатр у дэталю». Опера Нацыянальнага акадэмічнага Вялікага тэатра оперы і балета Рэспублікі Беларусь «Кармэн».
10.50, 16.55 «Калье Шарлоты». Дэтэктыў. 1-я серыя (12+).

АНТ

6.00, 6.30, 7.00 (з субцітрамі), 7.30, 8.00 (з субцітрамі), 8.30, 9.00 (з субцітрамі), 11.00, 13.00, 16.00, 18.00 (з субцітрамі), 20.30 Нашы навіны.
6.10, 7.10, 8.10 «Наша раніца».
9.10 «Сёння 3 кастрычніка. Дзень пачынаецца» (12+).
10.00 «Жыць здорава!» (16+).
11.10 «Кантрольная закупка» (12+).
11.50 «Модны прыгавор» (12+).
13.10 Серыял «Дзеці Арбата» (12+).
15.00 «Давай пажэнімся!» (16+).
16.20 «Мужчынскае/Жаночае» (16+).
17.30, 18.20, 22.15 «На самай справе» (16+).

18.55 «Удача ў прыдачу!». Дзённік (12+).
19.00 «Няхай гавораць» (16+).
20.00 «Час».
21.10 Серыял «Аперацыя «Сатана»» (16+).
23.25 Серыял «Павук» (16+).
0.30 «Вячэрні Ургант» (16+).
1.20 «Начныя навіны».

СТБ

5.30 «Тыдзень спорту».
6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 Навіны «24 гадзіны».
6.10, 20.15 «Міншчына».
6.20, 7.45 «Раніца. Студыя добрага настрою» (6+).
9.00 «Мінск і мінчане».
9.30, 23.05 «Загадкі чалавецтва» (16+).
10.40, 20.25 «Баец». Серыял (16+).
12.20 «Вадзіць па-руску» (16+).
12.40, 23.55 «Самыя шакіруючыя гіпотэзы» (16+).
13.45 «Сакрэтныя тэрыторыі» (16+).
14.40 «Жывая тэма» (16+).
15.35, 16.50 «Разумнік». Серыял (16+).
19.55, 23.00 «СТБ-спорт».
20.05 «Сталічныя падрабязнасці».
22.05 «Глядзець усім!» (16+).
0.45 Дакументальны спецпраект (16+).

МІР

6.00 «Культ/Турызм» (16+).
6.30 Серыял «АСА» (16+).
8.20, 10.10 Серыял «Участак» (12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Навіны (бягучы радок).
13.10 «Зала суда. Бітва за грошы» (16+).
14.00, 1.40 «Справы сямейныя. Бітва за будучыню» (16+).
15.00, 2.30 «Справы сямейныя. Новыя гісторыі» (16+).
16.15, 0.45 «Гульня ў кіно» (12+).
17.10 Серыял «Вяртанне Мухтара-2». (16+).
19.20, 3.20 Серыял «Метад Лаўровай». (16+).
22.25, 0.10 Маст. фільм «Хронікі здрады» (16+).

РТР—Беларусь

7.00 «Раніца Расіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Весткі.
11.25 «Пра самае галоўнае». Ток-шоу. (12+).
12.35, 14.25, 20.40 Серыял «Маскоўская барзая-2».

13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Навіны — Беларусь.
14.25 Серыял «Маскоўская барзая-2».
15.35 «60 хвілін». Ток-шоу.
17.25 «Лёс чалавека». (12+).
18.35 «Андрэй Малахаў. Прамы эфір». (16+).
22.30, 23.10 Серыял «Марозава». (12+).
0.30 «Вечар з Уладзімірам Салаўёвым».

НТБ—Беларусь

5.55 «Астрапрагноз».
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сёння.
6.10 «Цуд тэхнікі» (12+).
7.10 «Дзелавая раніца НТБ» (12+).
7.55, 8.05 Серыял «Вяртанне Мухтара» (16+).
9.40, 23.10 «НЗ.бу».
10.20 Серыял «Сведкі» (16+).
11.15 Серыял «Масква. Тры вакзалы» (16+).
13.25, 18.25 Агляд. Надзвычайнае здарэнне.
14.05 Серыял «Пчаляр» (16+).
15.00, 16.35 Серыял «Неўскі» (16+).
17.25 «ДНК» (16+).
19.45 Серыял «Мянтаўскія войны» (16+).
21.25 Серыял «Шэф. Новае жыццё» (16+).
23.50 Серыял «Сцэрвы» (18+).

8 канал

7.00, 15.55, 19.45, 21.05, 0.35 «Надвор'е».
7.05 «Сябры дзядулі Марка» (0+).
7.30, 16.00 «Гумарынка».
7.35 Серыял «Нашчадкі» (12+).
8.40 Серыял «Вербная нядзеля» (16+).
9.35, 19.50 Серыял «Адваротны адлік» (16+).
10.30 «Здароўе».
11.20, 18.50 Серыял «Гібель імперыі» (16+).
12.20 «Сад і агарод».
12.35 Рэтра-дэтэктыў. Серыял «Каломба» (12+).
14.15 Серыял «Прыгоды маладога Індыяны Джонс» (12+).
16.05 «Мультипарад». М/с «Сафія Чароўная» (0+).
16.30 Док. серыял «Малышы».
17.15 «Стыльняшка».
17.20 Меладрама «Пражыць жыццё» (16+).
20.50 «Вечарніца».
21.05 Драма «Эскадрылля «Лафает» (16+).
23.25 Серыял «Блудлівая Каліфорнія» (18+).

ВТВ ВТВ

6.00, 12.45 Серыял «Мамачкі» (16+).
7.05, 3.30 М/ф «Дуда і Дада» (0+).
7.30, 3.50 М/ф «Ліга Watchcar» (0+).
8.00, 4.15 М/ф «Маша і Мядзведзь» (0+).
8.30 Баявік «Скалалаз» (16+).
11.40 Скетч «Асцярожна: дзеці» (6+).
13.50 «Паспець за 24 гадзіны» (16+).
14.50 «Рогаў. Студыя 24» (16+).
15.50 Серыял «Шчаслівыя разам» (16+).
18.00, 23.50 «Уральскія пельмені» (16+).
19.00 Серыял «Маладзёжка. Лёд і полымя» (12+).
20.00 Камедыя «Пацучыныя скачкі» (6+).



Настальгія

22.15 Містыка «Дар» (12+).
0.30 «Кіно ў дэталю» (16+).
1.00 Серыял «Бязмоўны сведка» (16+).
1.50 Серыял «Як я стаў рускім» (16+).
4.25 Серыял «Метад Лаўровай» (16+).

Культура

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Навіны культуры.
6.35 «Пешшу...» Масква пасольская.
7.05, 20.05 «Правілы жыцця».
7.35 «Каралі і капуста». Маст. фільм. 2-я серыя.
8.45, 17.30 Музычны фестываль Верб'е. Валеры Гергіеў і Фестывальны аркестр Верб'е.
10.20 Шэдэўры старога кіно. «Леначка і вінаград». Маст. фільм.

11.10, 1.40 ХХ стагоддзе. «Персона. Іна Чурыкава». 1999 год.
12.05 «Алтайскія кержакі». Дак. фільм.
12.35 Майстэрня Валеры Фокіна.
13.20 Чорныя дзіркі. Белья плямы.
14.00 «Самая шчаслівая восень. Вадзім і Юлія Сідур». Дак. фільм.
15.10 «Письмы з правінцыі». Бароўск (Калужская вобласць).
15.40, 23.10 «Дзівы». Дак. серыял.
16.10 «Энігма. Феручча Фуранета».
16.50 «Хто прыдумаў ксеракс?» Дак. фільм.
18.45 «Царская ложа».
19.45 Смеханастальгія.
20.15 Юбілей Іны Чурыкавай. «Рабро Адама». Маст. фільм.
21.30 Хрустальны баль «Хрустальнай Турандо» у гонар Іны Чурыкавай.
23.40 «Ролінг Стоўнз». Ураган перакрываюцца агню». Дак. фільм.
2.35 «Шут Балакіраў». М/ф для дарослых.

Настальгія

6.00 «Быў час» з Аляксандрам Паліткоўскім: «Чорны Кастрычнік 1993 года». 2005 год (16+).
7.00, 8.35, 9.45, 11.00, 12.55, 14.30, 15.45, 17.00, 18.55, 20.35, 21.45, 23.00, 1.05, 2.30, 3.45, 5.00 Музычная настальгія (12+).
7.20, 13.20, 1.25 Маст. фільм «Шлях да сябе». (16+).
8.50, 14.50, 20.50, 2.50 М/ф «Бюро знаходак». (0+).
9.9.00, 15.00, 21.00, 3.00 «Мінулы час» (12+).
10.00, 16.00, 4.00 «Народжаныя ў СССР» (12+).
12.00 «Эліта Краіны Саветаў. Мікалай Дупак». 2007 год (16+).
17.30 Серыял «33 квадратныя метры. Дачныя гісторыі». (16+).
18.00 «Да і пасля...» з Уладзімірам Малчанавым. Год 1964. 2-я частка. 2011 год (12+).

19.20 Маст. фільм «Пакуль не выпаў снег...» (16+).
22.00 «Колба часу» (16+).
0.00 «Быў час» з Аляксандрам Паліткоўскім: «Тэлебачанне Перабудовы: «Погляд». 2006 год (16+).

EuroSport 1

4.00, 11.00, 1.30 Watts.
5.00 Скачкі з трампліна. Летні Гран-пры.
6.30, 9.30, 13.55, 19.35, 0.05, 2.30 Снукер. European Masters.
8.00 Веласпорт. Бенш — Шыме — Бенш.
12.00, 18.00 Алімпійскія гульні. «Зала славы».
13.00 Алімпійскія гульні. «Алімпійская спадчына».
13.30 Аўтагонкі. WTCR.
19.00 Дзюдо. Чэмпіят свету.

Кінакамедыя

1.00 Таксі-3. (16+).
2.50 Таксі-4. (16+).
4.40 Манія велічы. (6+).
6.50 Мужчынская жаночая гульня. (16+).
8.40 Трое і сняжынка. (16+).
10.20 Хлапечнік у Новым Арлеане. (16+).
12.05 Дапамажыце стаць бацькам. (16+).
13.55 Дзетародныя. (16+).
15.45 Найлепшы і самы яркі. (16+).
17.30 Гудзонскі ястраб. (16+).
19.30 Спатканне ўсплюю. (16+).
21.20 Гэта ўсё яна. (16+).
23.10 Бязмежжа ў сярэдняй школе. (12+).

ТВ3 ТВ3

6.00 М/ф (6+).
7.45 «У выдатнай форме» (12+).
8.15 «Доктар I...» (16+).

8.45 «Вузел лёсу». Серыял (16+).
10.20, 4.25 «Судовыя страсці». Дак. серыял (16+).
11.55, 16.55 «Варажбітка» (12+).
13.00 «Містычныя гісторыі» (12+).
14.00 «Адкрыта» з Аксанай Байрак (16+).
14.55 «Нераскрытыя тайны» (12+).
16.00 «Мой герой» (12+).
18.45, 0.25 «Адрэналін». Дак. фільм (12+).
20.20 «Напруж звліны». Камедыя (12+).
22.25 «Чорны лебедзь». Драма (12+).
1.50 «90-я» (16+).
2.35 «Савецкія мафіі» (16+).
3.15 «Закулісныя войны» (12+).
3.55 «Уся праўда» (16+).

TV 1000 ТВ1000

6.10, 17.45 Інструкцыі не даюцца (12+).
8.35 Выратавальны світанак (16+).
11.05 Шакалад (12+).
13.25 Новая эра Z (16+).
15.35 Прышэльцы-3: узяцце Бастыліі (12+).
20.10 Елізавета (16+).
22.30 Нязносныя босы (16+).
0.25 Дар (16+).
2.30 Ва ўцёках (16+).
4.20 Каханне з паведамленнем (12+).

ТВ1000 Рускае кіно

6.20 Кухня. Апошняя бітва (12+).
8.35, 17.10 Адліга (16+).
9.45 Пра жонку, мару і яшчэ адну... (12+).
11.20 Дзіўныя мужчыны Сямёнавай Кацярыны (16+).
14.10 Бывайце, доктар Фрэйд! (12+).
16.20, 4.10 Настаўнікі (12+).
18.20 Алімпіус інферна (16+).
20.20 Дзед Мароз. Бітва магаў (6+).

National Geographic

6.00, 4.55 Інжынерныя ідэі (12+).
6.50, 5.45 Навуковыя неадарэчнасці (12+).
7.40 Як перамагаць ва ўсім (12+).
8.05, 13.25 Неверагодны доктар Пол (16+).
9.35 Расследаванні авіякатастроф (16+).
10.20, 21.10, 3.20 Аўта-SOS (12+).
11.05, 1.50 Золата Юкана (12+).
12.35 Гаспадары гор (16+).
14.05 Дзікі тунец (12+).
15.40, 19.35 Расследаванні авіякатастроф (16+).
17.15 Дзікая прырода Інданезіі (12+).
18.00, 22.00, 1.05, 4.10 Шандун: краіна Канфуцыя (16+).
18.45 Гады небяспечнага жыцця (12+).
22.45, 0.15 Асушыць акіяны (12+).
23.30 Эвакуацыя Зямлі (16+).
2.35 Машыны: разабраць і прадаць (12+).

Discovery

8.00, 17.00, 22.00 Махінатары. (12+).
9.00, 15.00, 23.00, 4.40 Бітвы робатаў. (16+).
10.00, 16.00, 21.00 Як гэта зроблена? (16+).
11.00, 20.00, 5.30 Паляўнічыя на рэліквіі. (16+).
12.00, 18.00 Відавочка. (12+).
13.00 Тэхнагеніка (12+).
14.00, 3.50 Зорнае жыццё (16+).
19.00 Пяцёрка найлепшых (12+).
0.00 Аляска: сям'я з лесу (16+).
1.00, 7.10 Не спрабуйце паўтарыць (16+).
2.00 Што магло пайсці не так? (16+).
2.55 Загадкі планеты Зямля (16+).
6.20 Хуткія і гучныя (16+).

1 Беларусь 1

6.00, 7.20, 8.15 «Добрай раніцы, Беларусь!»
 7.00, 8.00 (з сурдаперакладам), 9.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 1.15 Навіны.
 7.05, 8.05 Навіны эканомікі.
 7.10, 8.10, 18.15 «Зона Х» (16+).
 9.10 **Серыял «След» (16+).**
 10.50, 12.10, 18.45, 19.20 **Серыял «Сямейныя абставіны» (16+).**
 13.05 «Дзіцячы доктар».
 13.35 «Дзень у вялікім горадзе».
 14.25, 15.25 **Серыял «Сухацвет. Новая надзея» (16+).**
 15.15, 18.00 Навіны рэгіёна.
 17.05 «Сваты. Жыццё без грыву» (12+).
 21.00 «Панарама».
 21.50 **Меладрама «Замкнутая кола» (16+).**
 1.35 «Дзень спорту».

2 Беларусь 2

7.00 «Тэлераніца» (12+).
 9.00, 19.35 «Тэлебарометр».
 9.05, 19.40 **Серыял «Спячая» (16+).**
 10.15, 17.40 **Серыял «Следства каханя» (16+).**
 12.20 «Вясельны памер» (16+).
 13.30, 20.50 «Чалавек-невідзімка» (16+).
 14.35 «Калі мы дома-2». Скетчкам (16+).
 15.10 **Серыял «Цэнтральная бальніца» (16+).**
 16.15, 0.05 «Нічога сабе ньюз» (12+).
 16.20, 0.10 «Пін_код». Інтэрактыўны маладзёжны праект (12+).
 17.05 «Сыграй мяне, калі зможаш» (12+).
 22.00 «Спортлато 5 з 36», КЕНО.
 22.05 «Бітва экстрасэнсаў. 17-ы сезон» (16+).

3 Беларусь 3

7.00 «Дабрананак».
 7.35 «Беларуская кухня». Трабух.
 8.05, 12.00, 19.55 Навіны культуры.
 8.25, 12.20 «Гэты дзень».
 8.30, 18.05 «**Народжаная зоркай**». Маст. фільм, заключная **серыя (12+).**
 9.15, 18.50 «Апошні дзень». Уладзімір Зельдзін (12+).
 9.50 «Я хачу гэта ўбачыць!» Мір (6+).
 10.20 «Тэатр у дэталю». Спектакль Рэспубліканскага тэатра беларускай драматургіі «Раскіданае гнездо».

10.50, 16.55 «**Калье Шарлоты**». **Дэтэктыў (12+).**
 12.25 «Сіла веры».
 12.50 «Жывая культура». Абрад «Ваджэне і пахаванне Стралы».
 13.15, 21.05 «**ТАСС упайнаважаны заявіць...**» **Маст. фільм (12+).**
 14.25, 22.15 «ВМФ СССР. Хроніка Перамогі». «Ціхаакіянскі флот» (12+).
 14.50 «Выпрабаванне». «Плошча рабоў — тэрыторыя барацьбы».
 15.15 XXV Дзень беларускага пісьменства. Канцэрт майстроў мастацтваў «Львецца песня над Палессем».
 19.30 «Камертон». Народны артыст Беларусі Валянцін Дудкевіч.
 20.15 «Я хачу гэта ўбачыць!» Тураў (6+).
 20.40 «Калыханка» (0+).
 22.40 «Час кіно». Работы студэнтаў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў.
 22.50 «**Асколак**». **Маст. фільм (16+).**
 23.05 «**Шчаслівыя дні**». **Маст. фільм (12+).**

5 Беларусь 5

6.05 Футбол. Ліга Еўропы УЕФА. 2-і тур. БАТЭ (Беларусь) — ПАОК (Грэцыя).
 8.00, 16.00, 23.20 Тэніс. WTA. Пекін. Чвэрцьфіналы.
 13.30 Футбол. Ліга Еўропы УЕФА. 2-і тур. «Зеніт» (Расія) — «Славія» (Чэхія).
 15.30 Свет англійскай прэм'ер-лігі. Відэачасопіс.
 17.30 Футбол. Ліга Еўропы УЕФА. 2-і тур. «Краснадар» (Расія) — «Севілья» (Іспанія).
 19.20 Хакей. КХЛ. «Авангард» (Омск) — «Дынама» (Рыга). (У перапынках — Спорт-цэнтр.)
 21.50 Фактар сілы.
 22.20 Футбол. Ліга Еўропы УЕФА. 2-і тур. Агляд гульнявога дня.

Н АНТ

6.00, 6.30, 7.00 (з субцітрамі), 7.30, 8.00 (з субцітрамі), 8.30, 9.00 (з субцітрамі), 11.00, 13.00, 16.00, 18.00 (з субцітрамі), 20.30 Нашы навіны.
 6.10, 7.10, 8.10 «Наша раніца».
 9.10 «Сёння 5 кастрычніка. Дзень пачынаецца» (12+).
 10.00 «Жыць здорава!» (16+).
 11.10 «Кантрольная закупка» (12+).
 11.50 «Модны прыгавор» (12+).
 13.10 **Серыял «Дзеці Арбата» (12+).**
 15.00 «Мужчынскае/Жаночае» (16+).
 16.20, 18.20 **Драма «Кіроўца для Веры» (16+).**

18.55 «Удача ў прыдачу!». Дзённік (12+).
 19.00 «Поле цудаў» (16+).
 20.00 «Час».
 21.10 «Што? Дзе? Калі?» у Беларусі. Восенняя серыя гульні (12+).
 22.40 «Голас 60+». Фінал (12+).
 1.00 «Начныя навіны».

ТВ РЕН СТБ

5.30 «Усім па катку» (16+).
 6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 Навіны «24 гадзіны».
 6.10, 20.15 «Міншчына».
 6.20, 7.45 «Раніца. Студыя добрага настрою» (6+).
 9.00 «Спецыяльны рэпартаж СТБ».
 9.20, 23.05 «Загадкі чалавецтва» (16+).
 10.40, 20.25 «Баец». **Серыял (16+).**
 12.20 «Вадзіць па-руску» (16+).
 12.40, 23.55 «Самыя шакіруючыя гіпотэзы» (16+).
 13.45 «Сакрэтныя тэрыторыі» (16+).
 14.40 «Жывая тэма» (16+).
 15.35, 16.50 «**Прывітанне ад Кацюшы**». **Серыял (12+).**
 19.55, 23.00 «СТБ-спорт».
 20.05 «Сталічныя падрабязнасці».
 20.25 «Скардзіцца дазваляецца».
 20.50, 0.35 Дакументальны спецпраект (16+).

МИР МИР

6.00 «Як у рэстаране» (12+).
 6.30 **Серыял «АСА» (16+).**
 8.15, 10.15 **Серыял «Гэта нашы дзеці!» (12+).**
 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Навіны (бягучы радок).
 10.10 «Еўразія. Вялікая цыфра» (12+).
 13.10 «Зала суда. Бітва за грошы» (16+).
 14.00, 1.45 «Справы сямейныя. Бітва за будучыню» (16+).
 15.00, 2.35 «Справы сямейныя. Новыя гісторыі» (16+).
 16.15, 0.55 «Гульня ў кіно» (12+).
 17.10 **Серыял «Вяртанне Мухтара-2» (16+).**
 19.20, 3.25 **Серыял «Метад Лаўровай» (16+).**
 22.25, 0.10 **Маст. фільм «Патрабуецца няня» (16+).**

БЕЛАРУСЬ РТР РТР— Беларусь

7.00 «Раніца Расіі».
 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Весткі.
 11.25 «Пра самае галоўнае». Ток-шоу. (12+).

12.35, 14.25 **Серыял «Маскоўская барзая-2».**
 13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Навіны — Беларусь.
 15.35 «60 хвілін». Ток-шоу.
 17.25 «Лёс чалавека». (12+).
 18.35 «Андрэй Малахаў. Прамы эфір». (16+).
 20.40 «Гумарына». (16+).
 22.40, 23.10 **Серыял «Марозава» (12+).**
 0.35 **Маст. фільм «Маё чужое дзіця».**

НТБ—Беларусь

5.55 «Астрапрагноз».
 6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сёння.
 6.10 «Таямнічая Расія» (16+).
 7.10 «Дзелавая раніца НТБ» (12+).
 7.55, 8.05 **Серыял «Вяртанне Мухтара» (16+).**
 9.40, 23.10 «НЗ.by».
 10.20 **Серыял «Сведкі» (16+).**
 11.15 **Серыял «Масква. Тры вакзалы» (16+).**
 13.25, 18.25 Агляд. Надзвычайнае здарэнне.
 14.05 **Серыял «Пчаляр» (16+).**
 15.00, 16.35 **Серыял «Неўскі» (16+).**
 17.25 «ДНК» (16+).
 19.45 **Серыял «Марскія д'яблы. Рубяжы радзімы» (16+).**
 23.50 **Серыял «Сцверы» (18+).**

8 канал мой

7.00, 15.55, 19.45, 21.00, 0.25 «Надвор'е».
 7.05 «Сябры дзядулі Марка» (0+).
 7.30, 16.00 «Гумарынка».
 7.35 **Серыял «Нашчадкі» (12+).**
 8.40 **Серыял «Вербная нядзеля» (16+).**
 9.35, 19.50 **Серыял «Адваротны адлік» (16+).**
 10.25 «Здароўе».
 11.00, 18.30 **Серыял «Гібель імперыі» (16+).**
 11.55 **Маст. фільм «Звычайны чюд» (12+).**
 14.15 **Серыял «Прыгоды маладога Індыяны Джонс» (12+).**
 16.05 «Мультипарад». М/с «Сафія Чароўная» (0+).
 16.30 Дак. серыял «Дзеці пра звераня».
 16.55 «Стыльняшка».
 17.00 **Меладрама «Пражыць жыццё» (16+).**
 19.20 «Мой любімы гадаванец».
 20.50 «Вечарніца» (0+).
 21.05 **Драма «Ганібал» (18+).**
 23.20 **Серыял «Блудлівая Каліфорнія» (18+).**

ВТВ ВТВ

6.00, 12.45 **Серыял «Мамачкі» (16+).**
 7.05, 3.30 М/ф «Тры каты» (0+).
 7.25, 3.45 М/ф «Дуда і Дада» (0+).
 7.50, 4.05 М/ф «Маша і Мядзведзь» (0+).
 8.15 «Ералаш» (6+).
 8.45 **Серыял «Галыгін. ги» (16+).**
 9.45 **Камедыя «Таўстун супраць усіх» (12+).**
 11.40 **Скетч «Асцярожна: дзеці» (6+).**
 13.50, 1.50 «Уважаючыя людзі-3» (16+).
 15.50 **Серыял «Шчаслівыя разам» (16+).**
 18.00, 0.05 «Уральскія пельмені» (16+).
 19.00 **Серыял «Маладзёжка. Лёд і полімя» (12+).**
 20.00 **Серыял «Кухня-5» (16+).**
 22.00 **Камедыя «Таўстун на рынку» (12+).**



1.00 **Серыял «Бязмоўны сведка» (16+).**
 4.25 **Серыял «Метад Лаўровай» (16+).**

КУЛЬТУРА Культура

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Навіны культуры.
 6.35 «Пешшу...» Смаленск пагранічны.
 7.05, 20.05 «Правілы жыцця».
 7.35 Колер часу. Клод Манэ.
 7.45 «Блуканне па пакутах». Маст. фільм, заключная серыя.
 9.00, 17.40 Музычны фестываль Верб'е. Міхал Плятнёў, Янін Янсэ.
 10.15 «Назіральнік».
 11.10, 1.30 ХХ стагоддзе. «Сяргей Каралёў. Галоўны канструктар».
 «Разбег».

12.15, 18.40, 0.55 «Што рабіць?»
 13.05 **Дарогі старых майстроў.** «Абрэзкавы тэатр».
 13.15 Штучны адбор.
 14.00, 20.45 «Ваша ўнутраная рыба». Дак. серыял.
 15.10 Біблейскі сюжэт.
 15.40, 23.10 «Дзівы». Дак. серыял.
 16.10 «Саці. Нясумная класіка...»
 16.55, 22.20 «Сіта і Рама». **Серыял.**
 19.45 Галоўная роля.
 20.30 «Добрай ночы, малыя!»
 21.40 Кіно пра кіно. «Масква слязам не верыць» — вялікая латарэя». Дак. фільм.
 0.00 «Хто прыдумаў ксеракс?» Дак. фільм.
 2.35 Сусветныя скарбы.

НОЎАЛЬГІЯ Настальгія

6.00 «СевАлогія» з Севам Наўгародцавым: «Міцькі». 2005 год (18+).
 7.00, 9.45, 11.00, 12.55, 13.05, 14.35, 15.45, 17.00, 18.55, 20.35, 21.45, 23.00, 1.30, 2.45 Музычная настальгія (12+).
 7.15 **Маст. фільм «Два галасы» (16+).**
 8.25 «Ранішняя пошта». 1989 год (12+).
 9.00, 15.00, 21.00 «Мінулы час» (12+).
 10.00, 16.00, 22.00 «Народжаныя ў СССР» (12+).
 12.00 «Быў час» з Аляксандрам Паліткоўскім: «Тэлебачанне Перабудовы: «Погляд». 2006 год (16+).
 13.25, 19.20 **Маст. фільм «Шлях да сябе» (16+).**
 14.50, 20.50 М/ф «Бюро знаходак». (0+).
 18.00 «Быў час» з Аляксандрам Паліткоўскім: «Чорны Кастрычнік 1993 года». 2005 год (16+).
 0.00 «Акулы пярэ». Аляксандр Градскі. 1998 год (12+).

6.00 М/ф (6+).
 7.30 «Школа доктара Камароўскага» (6+).
 8.00 «Доктар I...» (16+).

ТВ 3 ТВ3

6.00 М/ф (6+).
 7.30 «Школа доктара Камароўскага» (6+).
 8.00 «Доктар I...» (16+).

1.50 «12 разгневаных мужчын. Дзядзька Ваня і іншыя». 1993 год (12+).
 3.00 Тэлеспектакль «Дом, дзе разбіваюцца сэрцы». 1975 год (16+).

EUROSPORT 1 EuroSport 1

4.00, 14.30, 19.00, 1.30 Скачкі з трампліна. Летні Гран-пры.
 5.00, 0.00 Веласпорт. Бенш — Шыме — Бенш.
 6.30, 9.30, 17.00, 19.55, 2.30 Снукер. European Masters.
 8.00, 13.00 Футбол. Чэмпіянат MLS.
 11.00 Аўтагонкі. Серыя Blancpain Endurance.
 12.00 Супербайк. Этап чэмпіянату свету.
 12.30 Аўтагонкі. WTCR.
 13.30 Веласпорт (шасэ). Чэмпіянат свету.
 18.00 Watts.

КИНОКОМЕДИЯ Кінакамедыя

TV 1000 ТВ1000

6.10, 18.05 Даспехі Бога: у пошуках скарбаў (12+).
 8.15 Стой! Ці мая мама будзе страляць (12+).
 10.00 Ва ўцёках (16+).
 11.50 Каханне з паведаннем (12+).
 13.50 Апошняя каханне на Зямлі (16+).
 15.40 Жонка наглядчыка заапарка (16+).
 20.10 Прывід оперы (12+).
 23.00 Голас з каменя (18+).
 0.45 Сэрцаед (16+).
 2.40 Прыстанак зла: адплата (18+).
 4.15 Нязносная жорсткасць (12+).

ТВ 1000 Рускае кіно

6.20 Развітацца не будзем (6+).
 8.45, 22.35 Адліга (16+).
 9.50 Краіна глухіх (12+).
 12.10 Вірыня (0+).
 14.20 Сняданак у таты (12+).
 16.20, 4.40 Настаўнікі (12+).

18.20 Пра што гавораць мужчыны. Працяг (16+).
 20.20 Кухня ў Парыжы (12+).
 23.40 Дом Сонца (16+).
 1.40 Супердрэнныя (18+).
 3.05 Сняданак у таты (12+).

National Geographic

6.00, 5.10 Інжынерныя ідэі (12+).
 6.50, 9.30 Навуковыя неадарэчнасці (12+).
 7.40 Як перамагаць ва ўсім (12+).
 8.00, 13.20 Неверагодны доктар Пол (16+).
 10.20, 21.10, 2.45 Аўтасос (12+).
 11.05, 2.00 Золата Юкана (12+).

12.35 Гаспадары гор (16+).
 14.05, 17.10, 22.00, 1.10, 4.20 Дзікі тунец (12+).
 15.35, 19.40 **Раследаванні авіякатастроф (16+).**

18.45 Гады небяспечнага жыцця (12+).
 22.45 Фідэль Кастра: страшныя плёнкі (16+).
 23.30 Эвакуацыя Зямлі (16+).
 0.20 Асушыць акіян (16+).

Discovery Discovery

8.00, 17.00, 22.00 Махінатары. (12+).
 9.00, 15.00, 23.00, 4.40 Бітвы робатаў. (16+).
 10.00, 16.00, 21.00 Як гэта зроблена? (16+).
 11.00, 20.00, 5.30 Паляўнічыя на рэліквіі. (16+).
 12.00, 18.00, 7.10 Відавочка. (12+).
 13.00 Голья і напалоханыя (16+).
 14.00, 3.50 Востраў (16+).
 19.00 Пяцёрка найлепшых (12+).
 0.00 Як устроены Сусвет (12+).
 1.00 Смяротны ўлоў (16+).
 2.00 Не спрабуйце паўтарыць (16+).
 2.55 Тэхнагеніка (12+).
 6.20 Хуткія і гучныя (16+).

1 Беларусь 1

6.00, 7.20, 8.15 «Добрай раніцы, Беларусь!»
7.00, 8.00 (з сурдаперакладам), 9.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 1.15 Навіны.
7.05, 8.05 Навіны эканомікі.
7.10, 8.10, 18.15, 0.55 «Зона Х» (16+).
9.10, 22.10 **Серыял «След» (16+).**
10.50, 12.10, 18.35, 19.20 **Серыял «Сямейныя абставіны» (16+).**
13.05 «Дзіцячы доктар».
13.35 «Дзень у вялікім горадзе».
14.35, 15.25 **Серыял «Сухацвет. Новая надзея» (16+).**
15.15, 18.00 Навіны рэгіёна.
17.05 «Беларуская часінка».
21.00 «Панарама».
21.50 Спецыяльны рэпартаж (12+).
0.35 «Сфера інтарэсаў».
1.30 «Дзень спорту».

12.25 «Гарады Беларусі». Полацк.
12.50 «Жывая культура». Абрад «Юр'я».
13.15, 21.05 «ТАСС упайнаважаны заявіць...» **Маст. фільм (12+).**
14.25, 22.15 «ВМФ СССР. Хроніка Перамогі». «Абарона Адэсы» (12+).
14.50 «Чорны крумкач». Дак. фільм (12+).
15.30 XVIII Нацыянальны фестываль беларускай песні і паэзіі «Маладзечна-2018». Закрыццё. «Маладзечанскі зарапад».
19.30 «Артэфакты». Паясны набор — «Пояс Вітаўта», XV — перш. пал. XVI ст. Срэбра.
20.15 «Я хачу гэта убачыць!» Пінск. Частка 2-я (6+).
20.40 «Кальханка» (0+).
22.40 «Артэфакты». Знакамітая манаграфія Казіміра Семяновіча — трактат «Вялікае мастацтва артылерыі».
23.05 «Майстэрня. Гісторыя аднаго мастака». Уладзімір Зінкевіч.

16.20 «Мужчынскае/Жаночае» (16+).
17.30, 18.20, 22.15 «На самай справе» (16+).
18.55 «Удача ў прыдачу!». Дзённік (12+).
19.00 «Няхай гавораць» (16+).
20.00 «Час».
21.10 **Серыял «Аперацыя «Сатана» (16+).**
23.25 **Серыял «Павук» (16+).**
0.30 «Вячэрні Ургант» (16+).
1.20 «Начныя навіны».

СТБ

5.30 «Усім па катку» (16+).
6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 Навіны «24 гадзіны».
6.10, 20.15 «Міншчына».
6.20, 7.45 «Раніца. Студыя добрага настрою» (6+).
9.00, 23.05 «Загадка чалавецтва» (16+).
10.40, 20.45 «Баец». **Серыял (16+).**
12.20 «Вадзіць па-руску» (16+).
12.40, 23.55 «Самыя шакіруючыя гіпотэзы» (16+).
13.45 «Сакрэтныя тэрыторыі» (16+).
14.40 «Жывая тэма» (16+).
15.35, 16.50 «Разумнік». **Серыял (16+).**
19.55, 23.00 «СТБ-спорт».
20.05 «Сталічныя падрабязнасці».
20.25 «Спецыяльны рэпартаж СТБ».
0.35 Дакументальны спецпраект (16+).

5 Беларусь 5

5.50 Футбол. Ліга чэмпіёнаў УЕФА. 2-і тур. ПСЖ — «Црвена Звезда».
7.40 Футбол. Ліга чэмпіёнаў УЕФА. 2-і тур. Аглед гульнявога дня.
8.10, 14.30 Тэніс. WTA. Пекін.
13.30 Легенды сусветнага спорту.
14.00 Слэм-данк.
16.30 Футбол. Ліга чэмпіёнаў УЕФА. 2-і тур. «Тотэнхэм» (Англія) — «Барселона» (Іспанія).
18.35 Спорт-мікс.
18.45 Авертайм.
19.20 Хакей. КХЛ. «Спартак» (Масква) — «Дынама-Мінск» (У перапынках — Спорт-цэнтр.)
21.50 Футбол. Ліга Еўропы УЕФА. 2-і тур. БАТЭ (Беларусь) — ПАОК (Грэцыя). (У перапынку — Спорт-цэнтр.)
23.50 Спорт-цэнтр.

АНТ

6.00, 6.30, 7.00 (з субцітрамі), 7.30, 8.00 (з субцітрамі), 8.30, 9.00 (з субцітрамі), 11.00, 13.00, 16.00, 18.00 (з субцітрамі), 20.30 Нашы навіны.
6.10, 7.10, 8.10 «Наша раніца».
9.10 «Сёння 4 кастрычніка. Дзень пачынаецца» (12+).
10.00 «Жыць здорава!» (16+).
11.10 «Кантрольная закупка» (12+).
11.50 «Модны прыгавор» (12+).
13.10 **Серыял «Дзеці Арбата» (12+).**
15.00 «Давай пажанімся!» (16+).

МІР

6.00 «Трымайся, шоубіз!» (16+).
6.30, 10.10 **Серыял «АСА» (16+).**
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Навіны (бягучы радок).
13.10 «Зала суда. Бітва за грошы» (16+).
14.00, 1.35 «Справы сямейныя. Бітва за будучыню» (16+).
15.00, 2.25 «Справы сямейныя. Новая гісторыя» (16+).
16.15, 0.45 «Гульня ў кіно» (12+).
17.10 **Серыял «Вяртанне Мухтара-2» (16+).**
19.20, 3.15 **Серыял «Метад Лаўровай» (16+).**
22.25, 0.10 **Маст. фільм «Кяханы па найму» (16+).**

РТР— Беларусь

7.00 «Раніца Расіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Весткі.
11.25 «Пра самае галоўнае». Ток-шоу. (12+).
12.35, 14.25, 20.40 **Серыял «Маскоўская барзая-2».**

13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Навіны — Беларусь.
15.50 «60 хвілін». Ток-шоу.
17.25 «Лёс чалавека». (12+).
18.35 «Андрэй Малахаў. Прамы эфір». (16+).
22.30, 23.10 **Серыял «Марозава» (12+).**
0.30 «Вечар з Уладзімірам Салаўёвым».

НТБ—Беларусь

5.55 «Астрапрагноз».
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сёння.
6.10 «НашСпажыўНагляд» (16+).
7.10 «Дзелавая раніца НТБ» (12+).
7.55, 8.05 **Серыял «Вяртанне Мухтара» (16+).**
9.40, 23.10 «НЗ.by».
10.20 **Серыял «Сведкі» (16+).**
11.15 **Серыял «Масква. Тры вакзалы» (16+).**
13.25, 18.25 Аглед. Надзвычайнае здарэнне.
14.05 **Серыял «Пчаляр» (16+).**
15.00, 16.35 **Серыял «Неўскі» (16+).**
17.25 «ДНК» (16+).
19.45 **Серыял «Мянтаўскія войны» (16+).**
21.25 **Серыял «Шэф. Новае жыццё» (16+).**
23.50 **Серыял «Сцэрвы» (18+).**

8 канал

7.00, 15.55, 19.45, 21.05, 0.25 «Надвор'е».
7.05 «Сябры дзядулі Марка» (0+).
7.30, 16.00 «Гумарынка».
7.35 **Серыял «Нашчадкі» (12+).**
8.40 **Серыял «Вербная нядзеля» (16+).**
9.35, 19.50 **Серыял «Адваротны адлік» (16+).**
10.30 «Здароўе».
11.20, 18.45 **Серыял «Гібель імперыі» (16+).**
12.15 Дак. фільм.
12.45 **Рэтра-дэтэктыў. Серыял «Айцец Браўн» (16+).**
14.15 **Серыял «Прыгоды маладога Індыяна Джонса» (12+).**
16.05 «Мультипарад». М/с «Сафія Чароўная» (0+).
16.30 «Мой любімы гадаванец» (0+).
17.00 «Сад і агарод».
17.15 «Адказвайка».
17.20 **Меладрама «Пражыць жыццё» (16+).**
19.40 «Фэшн is my прафэшн».
20.50 «Вечарніца».
21.10 «Даведнік па краінах і кантынентах» (0+).
21.20 **Драма «Маўчанне ягнят» (18+).**
23.25 **Серыял «Блудлівая Каліфорнія» (18+).**

ВТБ

6.00, 12.45 **Серыял «Мачкі» (16+).**
7.05, 3.30 М/ф «Дуда і Дада» (0+).
7.30, 3.50 М/ф «Ліга Watchсаг» (0+).
8.00, 4.15 М/ф «Маша і Мядзведзь» (0+).
8.30 **Серыял «Галыгін.ru» (16+).**
9.35 **Камедыя «Таўстун на рынгу» (12+).**
11.40 **Скетч «Асцярожна: дзеці» (6+).**
13.50, 1.50 «Узважаныя людзі-3» (16+).
15.50 **Серыял «Шчаслівія разам» (16+).**
18.00, 0.15 «Уральскія пельмені» (16+).
19.00 **Серыял «Маладзёжка. Лёд і польмя» (12+).**
20.00 **Серыял «Кухня-5» (16+).**
22.00 **Баявік «Скалалаз» (16+).**



1.00 **Серыял «Бязмоўны сведка» (16+).**
4.25 **Серыял «Метад Лаўровай» (16+).**

Культура

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Навіны культуры.
6.35 «Пешшу...» Масква гатычная.
7.05, 20.05 «Правілы жыцця».
7.35 **Колер часу. Эдуард Манэ. «Бар у Фолі-Бержэ».**
7.45 «Каралі і капуста». Маст. фільм. 1-я серыя.
9.05, 17.40 **Музычны фестываль Верб'е. Міхаіл Плятнёў і Фестывальны аркестр Верб'е.**
10.15 «Назіральнік».

11.10, 1.40 XX стагоддзе. «Сяргей Каралёў. Галоўны канструктар». «Узлёт».
12.15, 18.40, 0.55 «Гульня ў бісер». «Мікалай Гогаль. «Выбраныя месцы з перапіскі з сябрамі».
12.55 **Сусветныя скарбы. 13.15 «Абсалютны слых».**
14.00 «Ваша ўнутраная рыба». Дак. серыял.
15.10 **Мая любоў — Расія!» «Швабскі дыялект вёскі Аляксандраўка».**
15.40, 23.10 «Дзівы». Дак. серыял.
16.10 «2 Вернік 2».
16.55, 22.20 «Сіта і Рама». **Серыял.**
18.35 **Колер часу. Жан-Эцэн Ліатар. «Прыгожая шакаладніца».**
19.45 **Галоўная роля.**
20.30 «Добрай ночы, малыя!»
20.45 «Сяргей Ясенін. Апошняя паэма». Дак. фільм.
21.40 «Энігма. Феручча Фурланета».
0.00 Чорныя дзіркі. Белыя плямы.
2.30 «Дом мастацтваў». Дак. фільм.

Настальгія

6.00 «Быў час» з Аляксандрам Паліткоўскім: «Тэлебачанне Перабудовы: «Поглед». 2006 год (16+).
7.00, 8.35, 9.45, 11.00, 12.55, 14.35, 15.45, 17.00, 18.55, 20.35, 21.45, 23.00, 0.55, 3.45, 5.00 **Музычная настальгія (12+).**
7.25, 13.20, 19.20 **Маст. фільм «Шлях да сябе» (16+).**
8.50, 14.50, 20.50 М/ф «Бюро знаходак». (0+).
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 «Мінулы час» (12+).
10.00, 16.00, 22.00, 4.00 «Народжаныя ў СССР» (12+).
12.00 «Быў час» з Аляксандрам Паліткоўскім: «Чорны Кастрычнік 1993 года». 2005 год (16+).
18.00 «Эліта Краіны Саветаў. Мікалай Дупак». 2007 год (16+).
23.30 **Серыял «33 квадратныя метры. Дачныя гісторыі» (16+).**

0.00 «СевАлогія» з Севам Наўгародцавым: «Міцькі». 2005 год (18+).
1.15 **Маст. фільм «Два галасы» (16+).**
2.25 «Ранішняя пошта». 1989 год (12+).

EUROSPORT 1 EuroSport 1

4.00, 0.00 **Скачкі з трампліна. Летні Гран-пры.**
5.00, 12.00, 1.30 **Супербайк. Этап чэмпіянату свету.**
6.30, 9.30, 13.55, 19.35, 2.30 **Снукер. European Masters.**
8.00, 11.00 **Веласпорт (шасэ). Чэмпіят свету.**
13.00 **Аўтагонкі. WTCC.**
13.30 **Футбол. Чэмпіят MLS.**
18.00 **Алімпійскія гульні. «Зала славы».**
19.00 **Алімпійскія гульні. «Алімпійская спадчына».**

КИНОКОМЕДИЯ Кінакаедыя

1.15 Таксі. (16+).
2.55 Таксі-2. (16+).
4.50 Імя. (16+).
7.00 **Хлапечнік у Новым Арлеане. (16+).**
8.40 **Мужчынская жаночая гульня. (16+).**
10.30 **Усё магу. (16+).**
12.10 **Дзетародныя. (16+).**
14.00 **Трое і сняжынка. (16+).**



15.40 **Жаніх. (12+).**
17.30 **Нявеста любой цаной. (16+).**
19.30 **Найлепшы і самы яркі. (16+).**

21.15 **Дапамажыце стаць бацькам. (16+).**
23.00 **Яго сабачая справа. (18+).**

ТВ 3 ТБЗ

6.00 М/ф (6+).
7.35 «Школа доктара Камароўскага» (6+).
8.05 «Доктар І...» (16+).
8.35, 19.00, 2.35 «Вузел лёсу». **Серыял (16+).**
10.10, 4.05 «Судовыя страсці». Дак. серыял (16+).
11.50, 17.10 «Варажбітка» (12+).
12.55, 16.10 «Містычныя гісторыі» (12+).
13.50 «Адкрыта» з Аксанай Байрак (16+).
14.45 «Простыя складанасці» (12+).
15.20 «Натуральны адбор» (12+).
20.50 «Лішні». Дэтэктыў (12+).
21.55 «Савецкія мафіі» (16+).
22.45 «Закулісныя войны» (12+).
23.30 «Грань». **Серыял (16+).**
0.15 «Палонніцы». Трылер (16+).
5.35 «Нераскрытыя тайны» (12+).

TV 1000 ТБ1000 National Geographic

6.10, 18.15 **Я — легенда (16+).**
8.00 **Прыгоды Шаркбоя і Лавы (12+).**
9.45 **Сэрцаед (16+).**
11.45 **Прывід оперы (12+).**
14.25 **Нязносная жорсткасць (12+).**
16.20 **Мацільда (0+).**
20.10 **Шакалад (12+).**
22.25 **Выратавальны світанак (16+).**
0.50 **8 міля (18+).**
2.45 **Новая эра Z (16+).**
4.35 **Апошняя каханне на Зямлі (16+).**
6.20 **Кухня ў Парыжы (12+).**
8.25, 22.35 **Адліга (16+).**
9.35 **Дом Сонца (16+).**
11.35 **Вольны вецер (6+).**
14.20 **Без межаў (12+).**
16.20, 4.10 **Настаўнікі (12+).**
18.10 **Дуэлянт (16+).**
20.20 **Кухня. Апошняя бітва (12+).**
23.45 **Пацыенты (16+).**
1.40 **Маленькая Вера (18+).**
6.00, 4.45 **Інжынерныя ідэі (12+).**
6.50, 5.35 **Навуковыя недарэчнасці (12+).**
7.40 **Як перамагчы ва ўсім (12+).**
8.05, 13.25 **Неверагодны доктар Пол (16+).**
9.35, 14.05 **Дзікі тунец (16+).**
10.20, 21.10, 2.20 **Аўта-SOS (12+).**
11.10, 1.35 **Золата Юкана (12+).**
12.35 **Гаспадары гор (16+).**
15.40, 18.00, 19.35, 22.00, 0.45, 3.55 **Раследаванні авіякатастроф (16+).**
18.45 **Гады небяспечнага жыцця (12+).**
22.45 **Секунды да катастрофы (16+).**
23.10 **Гарачыя граніцы: Лацінская Амерыка (18+).**
0.00 **Асушыць акіян (16+).**
8.00, 17.00, 22.00 **Махінатары. (12+).**
9.00, 15.00, 23.00, 4.40 **Бітвы робатаў. (16+).**
10.00, 16.00, 21.00 **Як гэта зроблена? (16+).**
11.00, 20.00, 5.30 **Палаяўнічыя на рэліквіі. (16+).**
12.00, 18.00, 7.10 **Відавочца. (12+).**
13.00 **Забытая інжынерныя (16+).**
14.00, 3.50 **Як устроены Сусвет (12+).**
19.00 **Пяцёрка найлепшых (12+).**
0.00 **Зорнае выжыванне (16+).**
1.00 **Смяротны ўлоў (16+).**
2.00 **Што магло пайсці не так? (16+).**
2.55 **Найлепшы мадэліст (12+).**
6.20 **Хуткія і гучныя (16+).**

ЦІ ТАЎНХАУС

распрададзены. Што далей?

Прычым не вызначана абочына, дзе можна было б спакойна ісці. Але, здаецца, пешшу тут ніхто не ходзіць. Ва ўсялякім выпадку мне не ўдалося нікога сустрэць.

— Дарога — наша галоўная праблема, — адзначае Віктар Мікалаевіч. — Летам — пыл, што нічога не відаць, а прайдучь дажджы — бруд. Ды і машыны на такіх ямах ды ўхабах калечацца.

Жонка Святлана Фёдаруна непакоіцца і за дзяцей, якім даводзіцца хадзіць па дарозе ў школу. Падвозу няма, а забраць іншы раз не атрымаецца. А дзяцей тут будзе даволі многа, лічыць жанчына, бо пасёлак малады не толькі па забудове, але і па ўзросце насельнікаў (засяляюцца ў асноўным маладыя сем'і). Асабліва гэты працэс стаў відавочны з пачатку года, калі цэны панізіліся. Па словах Святланы Фёдаруны, цана кватэры ў таўнхаусе «ўпала» з 87 тысяч долараў да 60, да такіх жа значэнняў упаў і кошт шчытавога дома пры першапачатковым у 96 тысяч долараў.

Пацікавілася, чаму сям'я не стала будаваць свой дом на ўчастку індывідуальнай забудовы, а вырашыла купіць гатовы. Па словах гаспадары, гэта можна патлумачыць зручным месцам, поўным наборам камунікацый, у тым ліку вулічным асвятленнем, і даступнай цаной. Свая забудова, як правіла, вядзецца не вельмі хутка і сродкаў патрабуе амаль столькі ж, калі не болей.

Жыхары пасёлка думаюць, як зрабіць свой квартал аўтаномным і паставіць на ўездзе шлагбаум. Кажуць, што праз пасёлак едуць дачнікі, каб не ў аб'езд. Па ўсім відаць, людзі, якія абралі месцам жыхарства ціхую мясціну, будуць аберагаць гэты здабытак.

Ці ёсць перспектывы ў «лясных» пасёлкаў?

Паколькі пасёлак знаходзіцца ў межах горада, узнікае пытанне: як гарадскія ўлады забяспечваюць жыццяздольнасць ляснага мікрараёна, куды не ходзіць транспарт, няма ніводнага гандлёвага пункта і наогул нічога, акрамя жылых дамоў? Ведаю, што падчас жылога будаўніцтва планавалася, што тут размесціцца гандлёвы цэнтр, і нават месца для яго пакінулі. У гарвы-



канкаме, між тым, патлумачылі, што наўрад ці прыватны інвестар зацікавіцца гэтым пасёлкам — ім прапануюць участкі ў больш ажыўленых месцах. Цяпер галоўная задача — гэта дарога. Зваротаў наконт добраўпарадкавання гравійнага ўчастка няма. Але ці будучы яны задаволены ў найбліжэйшы час, пакуль невядома. Канкрэтных тэрмінаў тут не назвалі.

Па словах саміх забудоўшчыкаў, патрэба ў такім жыллі будзе расці. Бо яно спалучае ў сабе прывабны архітэктурны ландшафт і прыроду. Многія якраз і мараць пра такія дамы. Хаця пасёлак тыпавы, усе дамы адрозніваюцца адзін ад аднаго, але не выбіваюцца з агульнага шэрагу, як, напрыклад, пры індывідуальнай забудове. Няма разна-масных катэджаў і зацяжной будоўлі — сям'я прыязджае і засяляецца ў гатовы лясны гародок.

Для будаўнічага прадпрыемства такі кірунак таксама выгадны. У краіне скарачаецца субсідаванне будаўніцтва жылля для насельніцтва, якое складае асноўную частку работы забудоўшчыка. Гэта значыць, што трэба шукаць іншыя магчымасці. Лясныя пасёлкі якраз і могуць стаць альтэрнатывай гарадскім шматпавярхоўкам. Па словах **начальніка праектнага ўпраўлення ААТ «Гроднажылбуд» Сяргея СКОРБА**, на такую забудову прадпрыемства будзе накіравана і далей. Падобныя пасёлкі будуць узводзіцца па такім жа тыпавым праекце. Галоўнае, каб знайшліся адпаведныя ўчасткі. Пакуль вядзецца іх пошук, а гэта справа не аднаго дня. Да таго ж значных укладанняў патрабуюць падрыхтоўка ўчастка і пракладка камунікацый. Таму казаць канкрэтна аб з'яўленні яшчэ аднаго ляснага пасёлка тут не бяруцца.

Галоўны архітэктар будаўнічага прадпрыемства Анатоль ПАРХУТА

больш катэгарычны: узніклі праблемы з бытавой культурай некаторых жыхароў. Маўляў, яны выказваюць пажаданні, якія патрабуюць амаль што перабудовы памяшканняў. На такія ўступкі тут не могуць пайсці, бо гэта патрабуе перагляду праекта.

Разам з тым Анатоль Пархута згодны, што будаўніцтва тыпавых пасёлкаў — кірунак перспектывы. Па такім шляху ідуць многія краіны, добры вопыт мае і суседняя Польшча, дзе аналагічныя пасёлкі атрымалі шырокае распаўсюджванне. Менавіта іх вопыт быў улічаны ў беларускім варыянце.

Як бы там ні было, адмаўляцца ад падобнага будаўніцтва прадпрыемства не мае намеру. **Намеснік генеральнага дырэктара ААТ «Гроднажылбуд» Антон МАРКЕВІЧ** запэўніў: тыпавыя пасёлкі будавацца будуць. У чалавека павінен быць выбар: жыць у шматпавярхоўцы ці ў асабняку. Эксперымент паказаў, што попыт ёсць, усе дамы распраданы. «Калі ў нас з'явіцца магчымасць будаваць яшчэ адзін такі пасёлак, мы гэтым абавязкова скарыстаемся, — адзначаў Антон Антонавіч. — Лясны пасёлак — прыклад гнуткага індывідуальнага будаўніцтва. Гэта дамы для гарадскіх жыхароў, якія марылі жыць за горадам і здзейснілі сваю мару».

Гарадскія ўлады гатовы падтрымаць падобны кірунак. Разглядаецца магчымасць будаўніцтва тыпавых кварталаў у мікрараёнах індывідуальнай забудовы. Для будаўніцтва абрана тэрыторыя каля магістральных дарог, якія вядуць на Аўгустоўскі канал і ў бок Літвы. Каркасны квартал там можа з'явіцца ў недалёкай будучыні. Дамы будуць прапанаваны для тых, хто стаіць на чарзе, а таксама могуць быць прададзены з аўкцыёну.

Маргарыта УШКЕВІЧ. Фота аўтара.

ДА КАГО ЁСЦЬ ПРЭТЭНЗІІ?

На чарговай сесіі Віцебскага абласнога Савета дэпутатаў на адрас будаўнікоў прагучала нямала крытыкі. А раней яна была агучана на пасяджэнні аблвыканкама

Па сутнасці, галіна можа стаць адным з лакаматываў эканомікі, але ж у сферы будаўніцтва не ўсё добра. Хаця ёсць нямала добрых прыкладаў, калі ёсць чаму павучыцца аўтасайдарам.

Канешне, у першую чаргу паказчык эфектыўнасці працы будаўнікоў — увод жылля. У Прыдзвінскім краі ў студзені — ліпені пабудавалі каля 134 тысяч «квадратаў» — 45 % ад задання.

Як канстатвала **старшыня камітэта эканомікі Віцебскага аблвыканкама Анжаліка НІКІЦІНА**, неэфектыўна працуе кожная чацвёртая будаўнічая арганізацыя. Пры гэтым, у адрозненне ад дзяржаўных, камерцыйных працуюць паспяхова. Напрыклад, ёсць у абласным цэнтры фірма, памер прыбытку якой перавышае агульны паказчык каля дзесяці перасоўных механізаваных калон.

А ў цэлым чысты прыбытак недзяржаўных будаўнічых арганізацый большы, чым у так званых камунальных, прыкладна ў 3,5 раза. І наконт эксперту паслуг: сітуацыя аналагічная — каля 90 % ад прыватных фірмаў.

Эканаміст таксама расказала пра тое, што прыкладна ў палове раёнаў вобласці і ў Наваполацку меншы аб'ём будаўніча-мантажных работ. Ад дзяржаўных будаўнікоў, як падкрэсліла выступоўца, мясцовая ўлада чакае «работы над памылкамі».

Калі абмяркоўвалі вынікі першага паўгоддзя, сваімі думкамі падзяліўся губернатар.

За шэсць месяцаў здалі пад ключ 119,1 тысячы «квадратаў» жылля. Адпаведнае гадавое заданне Савета Міністраў у цэлым па вобласці перавыканалі на 4,8 %. Але кіраўніцтва абласной вертыкалі ўлады акцэнтавала ўвагу тых, ад каго залежыць узвядзенне і ўвод жылля пад ключ, не расслабляцца.

Старшыня Віцебскага аблвыканкама Мікалай ШАРСНЁУ патрабаваў актывізаваць працэс і зрабіць усё магчымае, каб выканаць гадавы план, і даручыў кіраўнікам гарадскіх і раённых выканаўчых камітэтаў наладзіць сістэмны кантроль. У прыватнасці, калі не будзе дастатковай колькасці рабочых, не арганізуецца праца і па выхадных і святах і, зноў жа, пры адсутнасці кантролю за будаўніцтвам, выкананне гадавога задання вобласцю ў цэлым можа быць сарванае.

Напрыклад, ёсць факты незадавальняльнай работы выканкамаў па каардынацыі ўзвядзення шматкватэрнага жылля, на будаўніцтва якога ў неабходных аб'ёмах вылучаны грошы дзяржаўнай падтрымкі. Сярод праблемных у гэтым пытанні — Аршанскі, Браслаўскі, Полацкі раёны, Наваполацк і Віцебск.

Дарэчы, у абласным цэнтры, як канстатвалі ў камітэце па архітэктуры і будаўніцтве аблвыканкама, трэба пабудавача палову ад усяго жылля на Віцебшчыне. Адпаведнае заданне за першыя шэсць месяцаў было выканана толькі на 39,1 % (пабудавалі каля 59,1 тысячы «квадратаў»). І, бадай, як агучылі па пасяджэнні, галоўная прычына тармажэння — маруднасць пры афармленні праектна-каштарыснай дакументацыі.

Наўрад ці буйныя гарады Віцебшчыны можна параўнаць з мегаполісамі ў пытанні ўрбанізацыі, нават з Мінскам, дзе забудова ўжо даволі шчыльная. Таму трэба развіваць гарады-спадарожнікі.

Аказваецца, у вялікіх гарадах Прыдзвіння амаль адсутнічаюць свабодныя зямельныя ўчасткі для будаўніцтва шматпавярхоўкаў. У прыватнасці, у Наваполацку такіх участкаў ужо няма. Распрацавалі дэталёвыя планы двух мікрараёнаў, перадпраектную дакументацыю іх забудовы. А вось грошы на распрацоўку праектнай дакументацыі і на пракладку інжынерных сетак — у дэфіцыце.

Штогод запланавана значнае павелічэнне долі індывідуальнага жыллёвага будаўніцтва. Гэта прадугледжана дзяржаўнай праграмай «Будаўніцтва жылля на 2016—2020 гады». Як адзначалі на пасяджэнні, сёлета адпаведная работа недастаткова вядзецца ў Верхнядзвінскім, Лепельскім, Полацкім, Чашніцкім і Талачынскім раёнах.

У вобласці існуе добры вопыт супрацоўніцтва ва ўзвядзенні жылля з КНР. Сёлета, у прыватнасці, пры тэхніка-эканамічнай дапамозе кітайскага ўрада запланавана пабудавача па адным доме ў Лепелі, Полацку, Наваполацку, а таксама ў абласным цэнтры. Там адзначаць наваселлі малазабяспечаныя грамадзяне, якія маюць права на дзяржаўную дапамогу ў вырашэнні жыллёвага пытання.

Сярод пунктаў абласной стратэгіі вырашэння праблем будаўніцтва — актывізацыя работы па адводзе зямлі, праекціроўшчыкаў. Важная задача — не дапусціць перавышэння кошту 1 квадратнага метра жылля, якое будоўецца з дзяржаўнай падтрымкай.

У 2019 годзе на Віцебшчыне ўсяго запланавана ўвесці каля 300 тысяч квадратных метраў жылля. Задзел, як лічаць спецыялісты, трэба зрабіць ужо ў кастрычніку. Каб усё паспее пабудавача свочасова.

Аляксандр ПУКШАНКІ.

нага жылля ацэньваецца па-свойму. Акрамя таго, пастаўленыя задачы прывязваюцца да мэтавага фінансавання таго ці іншага горада.

Напрыклад, у Мінску ў бягучым годзе будоўецца такое жыллё за тры грошы, якія паступілі ад эксплуатацыі камерцыйных кватэр. Тры дамы ў сталіцы будуцца па такім механізме. Атрымаецца, што чым больш арэнднага жылля ў краіне, тым больш актыўна яно зможа само сябе ўзнаўляць. А ўлічваючы вялікія чэргі на такое жыллё, адназначна — за імі будучыня.

Акрамя таго, арэнднае жыллё могуць будаваць непасрэдна вытворчыя прадпрыемствы. А гэтыя кватэры новыя ўласнікі маюць права размяркоўваць па сваім меркаванні.

Сяргей КУРКАЧ.

ЗВЯЗДА

Сёлета па краіне будзе пабудавана 90 ТЫСЯЧ КВАДРАТНЫХ МЕТРАЎ КАМЕРЦЫЙНАГА ЖЫЛЛЯ



Інфарграфія Аляксандра АСПІПЕНКІ.

ЖЫЛЛЁ МАЁ

З КВАТЭРЫ — У ПРЫГАРАД

Па меры ўшчыльнення Мінска ўсё больш людзей задумваецца аб змене кватэры ў мегаполісе на заградны дом. Еўропа ўжо даўно зразумела перавагі жыцця за горадам, а ў нашай краіне гэты кірунак толькі пачынае фарміравацца. Якім павінен быць індывідуальны дом у прыгарадзе, каб не спустыць на яго ўтрыманне ўсе запасы былога гараджаніна? І галоўнае пытанне тут далёка не ў плошчы жылля. А ў чым жа? Паспрабуем разабрацца разам.

РАЗБОР ЧУЖЫХ ПАМЫЛАК

Пачнём агляд з недалёкіх ад сталіцы невялікіх населеных пунктаў, дзе выдаваліся ўчасткі пад індывідуальную забудову. Там і сёння можна заўважыць досыць шмат законсерваванага недабудаванага катэджаў. Значная частка з іх замерла на стадыі будаўніцтва якраз з прычыны нерацыянальнага выбару праекта дома. Таму ўладальнікі незавершанай нерухомасці вырашылі яе прадаць. Але попыт на падобныя недабудаваныя аб'екты вельмі нізкі — з тых жа прычын, з якіх яны і выстаўлены на продаж. Ускладняе сітуацыю тое, што прадавец рэальна лічыць, быццам вялікая (і не пралічаная) плошча дома з'яўляецца яго патэнцыялам, і ўсё гэта закладвае ў кошт продажу.

Або іншы варыянт. Пабудаваўшы дом, уладальнік разумее, што для яго патрэб ён занадта вялікі і вельмі дарагі ў абслугоўванні. І нават у гэтым выпадку завышаная цана часцяком становіцца краевугольным каменем на шляху продажу дома. Бо сабекошт будаўніцтва хаты, не кажучы ўжо пра іншыя спадарожныя выдаткі, істотна вышэйшы за рынковы кошт. Гэта значыць той цаны, якая забяспечыць дому канкурэнтаздольнасць сярод іншых аб'ектаў.

ТРЫ ПАВЕРХІ — СЁННЯ НЕ МОДНА

— Час вялікіх катэджаў ужо ў мінулым, — расказвае **начальнік аддзела агенцтва нерухомасці «Твая сталіца» Алена АКУЛІЧ.** — Тры паверхі з плоскім дахам, падземны гараж і агульная плошча дома больш за 200 квадратных метраў — гэта прыклад тых рашэнняў, якія пры куплі дома выглядаюць вартасцямі, але ў працэсе эксплуатацыі больш патрабуюць выдаткаў на абслугоўванне, чым прыносяць камфорту. Сучасныя пакупнікі незалежна ад дастатку ўмеюць лічыць грошы, якіх на абслугоўванне прыватнага дома неабходна адчувальна больш, чым на ўтрыманне кватэры.

Па словах экспертаў рынку жыллёвай нерухомасці, найбольш прывабнымі для пакупні-



Фота Анастасія КІЕШЧУКА

коў выступаюць заградныя дамы наступнага фармату. Асноўны паказчык — плошча жылля павінна быць у межах ад 130 да 180 квадратных метраў. Гэта аптымальная плошча, можа быць крыху менш, больш — не пажадана.

«На мінімуме» гэта можа быць дом тыпу «шале», «на максімуме» — двухпавярховы катэдж ці таўнхаўсз плошчай паверхі каля 80 квадратных метраў. Па сутнасці, у выпадку

калі дом на двух узроўнях, то гэта дзве трохпакаёвыя кватэры.

Для захоўвання машыны выкарыстоўваецца не гараж, а ўсяго толькі паветка ад снегу і дажджу. Гэта абумоўлена тым, што гараж, як убудаванае ў цокаль або прыбудаванае да дома збудаванне, па-першае, павялічвае сабекошт, па-другое, рэдка выкарыстоўваецца па прызначэнні, але патрабуе абслугоўвання, а па-трэцяе,

калі гэта падземны гараж, то яшчэ і павялічвае спажыванне энерга-рэсурсаў на ацяпленне.

ЛЕПШ КАМЕНЬ, ЧЫМ ДРЭВА

Ад матэрыялу сцен залежыць многае. Напрыклад, дамы з драўлянага зруба, якімі б яны капіталнымі ні былі, большасць пакупнікоў разглядае толькі як варыянты для часовага знаходжання.

СИТУАЦЫЯ

ЧЫМ БЛІЖЭЙ ЛЕС...

У 2014 годзе Прэзідэнт даручыў Мінаблвыканкаму і Мінскаму гарвыканкаму пабудаваць у прыгарадзе сталіцы два сады-школы. Абласныя ўлады паспяхова справіліся з гэтай задачай. У выніку ў 2016-м у вёсцы Лескаўка Бараўлянскага сельсавета адкрыўся дзіцячы сад на 230 месцаў. І ў 2018-м — школа на 720 месцаў. А вось горад сутыкнуўся з праблемай пошуку месца для будаўніцтва. Справа ў тым, што ў Бараўлянах праблематычна знайсці падыходзячыя плошчы: забудова вельмі шчыльная. Пытанне вывучалі адпаведныя службы, якія прыйшлі да высновы, што пад комплекс дзіцячы сад-школа неабходна не менш як пяць гектараў зямлі. Удалося падабраць два ўчасткі — адзін на землях сельгасугоддзяў, другі — у лясным масіве. Спыніліся на апошнім. Паколькі гэта лес першай катэгорыі, на будаўніцтва аб'екта патрабаваўся дазвол Прэзідэнта, які быў атрыманы.

Дзіцячыя школьныя і дашкольныя ўстановы як паветра неабходны Бараўлянам. Шматдзяцей бацькі возяць у школы і дзіцячыя садкі ў сталіцу. У Бараўлянах на чарзе ў дзіцячы сад стаіць каля 5000 малых. Каб вырашыць праблему, неабходна яшчэ сем такіх устаноў. Участак лесу для будаўніцтва комплексу выбралі невыпадкова: не ставіць жа аб'ект у чыстым полі на пяску. Аднак з гэтым не пагадзілася частка жыхароў, якія стварылі ініцыятыўную групу. Яны сцвярджаюць, што аб'ект не лепшым чынам паўплывае на экалогію, паветра, жывёльны і раслінны свет. У выніку спецыялістамі, вучонымі была праведзена адпаведная экспертыза.

Бараньскі сельвыканкам арганізаваў чарговы сход для абмеркавання справядзачы па ўздзеянні аб'екта на навакольнае асяроддзе. Дарэчы, папярэдне гэтая працэдура праходзіла з 27 жніўня па 25 верасня. У сельвыканкаме быў заведзены журнал, дзе ўсе зацікаўленыя маглі пакінуць свае запісы. Усяго ўнесена шаснаццаць заўваг і прапановаў.

— Сесіяй Мінскага раённага Савета дэпутатаў 24 жніўня зацверджаны генеральны план пасёлка Лясны і вёскі Бараўляны, — паведаміла **старшыня сельвыканкама Жанна ВАРАБЕЙ.** — Асноўнае, што ўлічвалася яго распрацоўшчыкамі, — забяспечэнне аб'ектамі сацыяльнай сферы населеных пунктаў Лясны, Бараўляны, Лес-

каўка, Вопытны. Дакументам прадугледжаны сем дзіцячых садоў і чатыры школы, вызначаны месцы для гэтых і іншых сацыяльных аб'ектаў. Адзін з участкаў — у вёсцы Бараўляны па вуліцы Жамчужнай для ўзвядзення дзіцячага сада на 240 і сярэдняй школы на 1020 месцаў.

— Мы супраць устаноў адукацыі менавіта тут, сярод лесу. Гэта ўнікальны куток прыроды з яго расліннай і жывёльнай разнастайнасцю. Тут водзяцца рэдкія віды птушак і жывёл, у тым ліку і занесеныя ў Чырвоную кнігу. Напрыклад, зялёны дзяцел, чарналобы саракапут, сапсан і нават жук Борас Шнай-дэра, што пацверджана вывадамі незалежнай экспертызы па ініцыятыве жы-

хароў, — раздаліся воклічы з залы.

Між іншым, загадчык навукова-даследчай лабараторыі экалогіі ландшафта БДУ Савелій Кузьмін адзначыў, што вучоныя, спецыялісты ўсебакова вывучылі сітуацыю, жывёльны і раслінны свет, карпатліва правялі даследаванні па ўсіх пазіцыях, якія паказалі, што ў гэтым лясным масіве плошчай 4,8 гектара не выяўлена вышэйазначаных звяроў, насякомых і птушак. Напрыклад, жук Борас Шнай-дэра селіцца там, дзе ёсць ссохлая драўніна, у камлях дрэў пасля пажарышча. Сухастой на гэтым лясным участку своечасова прыбіраецца дзеля бяспекі людзей. Чарналобы саракапут гняздуецца толькі на поўдні Беларусі, пераважна ў Гомельскай вобласці, у дубовых і змешаных лясах. Тут жа растуць толькі хвойныя пароды дрэў.

Што датычыцца лілеі кудраватай, якая занесена ў Чырвоную кнігу, то яна тут сапраўды расце. Вучоны прапанаваў: калі будаўніцтва пачнецца, пе-

расадзіць расліны ў іншае месца. Для гэтага заказчык павінен атрымаць дазвол адпаведных службаў. Такі вопыт у Беларусі ёсць.

«Дзіцячыя і дашкольныя ўстановы як паветра неабходны Бараўлянам. Шматдзяцей бацькі возяць у школы і дзіцячыя садкі ў сталіцу. У Бараўлянах на чарзе ў дзіцячы сад стаіць каля 5000 малых.

— Але ж да школы дзяцей будуць прывозіць на машынах, тысячы машын, падумайце, як гэта будзе ўздзейнічаць на навакольнае асяроддзе. Акрамя таго, кацельная, адходы гаспадарчай дзейнасці значна пагоршаць экалогію. Вунь у лесе звалкі смецця і ніхто іх не прыбірае... — выказвала прэтэнзіі аўдыторыя.

Дарэчы, а хто захламяе лес, як не самі мясцовыя жыхары? Нездарма кажуць, чыста там, дзе не смецяць.

Кацельная будзе працаваць на газавым паліве і пагрозы навакольнаму асяроддзю не нясе, растлумачылі спецыялісты.

Разам з тым нямала і прыхільнікаў будаўніцтва дашкольнай і школьнай дзіцячых устаноў. У прыватнасці, дырэктар Бараўлянскай сярэдняй школы № 2 Алена Хіля заклапочана, што дзючая школа перапоўнена — 1650 вучняў, у кожным класе па 30 чалавек. Акрамя таго, многія педагогі не маюць свайго жылля, гадамі вымушаны здымаць кватэры за свае невялікія зарплаты. «А там, дзе ініцыятыўная група прапанаўвае школу, мы хацелі б, каб з'явілася жылая забудова. Магчыма, нарэшце абзавядзёмся сваім кутком», — падтрымалі яе калегі.

Кропка ў гэтай няпростай сітуацыі пакуль не па-стаўлена.

Таццяна
ЛАЗОЎСКАЯ.
ЗВЯЗДА

Загарадны дом падыдзе не кожнай сям'і. Галоўнае — з гэтым вызначыцца перад пераездам, а не пасля...

Ці, напрыклад, зборна-каркасныя дамы. Нягледзячы на іх распаўсюджанасць у краінах Паўднёвай Амерыкі, у нашай краіне з-за больш халоднага і вільготнага клімату для пастаяннага пражывання не карыстаюцца попытам. Нават нягледзячы на адносную бюджэтнасць будаўніцтва. У паўднёвых абласцях Беларусі пакупнікі яшчэ цікавяцца каркаснымі дамамі, а ў ветранай Мінскай вобласці кліенты выбіраюць мураваныя.

ДЗВЕ ПРЫБІРАЛЬНІ — НЕ РАСКОША

Планіроўка дома прадугледжвае два пакоі агульнага карыстання — у кватэрах яны звычайна называюцца гасцёўнямі. Пры гэтым адна з іх можа быць, па аналогіі з еўрапланіроўкамі кватэр, сумешчана з кухняй.

Мінімальная колькасць спальняў пачынаецца ад трох. У выпадку, калі сям'я невялікая — адна для бацькоў, другая і трэцяя для дзяцей. Але не рэдкасць і дамы яшчэ з адной спальняй на першым жылым узроўні — для гасцей або пажылых членаў сям'і.

Па адным санвузле на кожным узроўні — як паказвае практыка, большая колькасць не апраўдвае сябе. А вось падагрэў падлогі для санвузлоў — гэта вельмі запатрабаваная опцыя. Як, зрэшты, і для пячурных пакояў. Гаспадарчых памяшканняў павінна быць як мінімум два, паколькі ў доме заўсёды знойдуцца рэчы, якім месца толькі ў бакоўцы.

У якасці найбольш запатрабаваных опцый невялікіх катэджаў выступае аўтаномнае газавое ацяпленне і высокая дазволеная магутнасць электрасетак. Кандыцыяніраванне, як правіла, не прымяняецца, калі будынак тэхналагічна правільна ўцяпляецца.

АД 100 ТЫСЯЧ «ЗЯЛЁНЫХ»

Зыходзячы з падобных характарыстык, пакупнікі могуць разлічваць на кошт невялікага будынка да 110—150 тысяч долараў, калі дом ужо гатовы да пражывання. Калі ж стадыя будаўнічай гатоўнасці яшчэ прадугледжвае ажыццяўленне аздаблення, то цана зніжаецца да 60—90 тысяч.

Загарадны дом падыдзе не кожнай сям'і. Напрыклад, калі дзеці яшчэ ходзяць у пачатковыя класы, то часцяком бацькі сутыкаюцца са складанасцямі адвезці (забраць) іх са школы, звадзіць на гурткі самадзейнасці і многае іншае. Акрамя таго, некаторыя гарадскія жыхары, пераязджаючы з кватэры ў дом, адчуваюць нейкую адлучанасць ад навакольнага свету. Бо, у адрозненне ад мегаполіса, за горадамі няма мітусні, шуму, столькіх людзей у асяроддзі. Камусьці такая абстаноўка падабаецца, а камусьці не. Галоўнае — з гэтым вызначыцца перад пераездам у новае жыллё.

Сяргей КУРКАЧ.

МІКРАРАЁН ДЛЯ ШАХЦЁРАЎ

Да канца года на Гомельшчыне ўвядуць у эксплуатацыю 450 тысяч квадратных метраў жылля. Будаўніцтва вядзецца практычна ва ўсіх раёнах вобласці. У самім Гомелі амаль тысячы кватэр забудоўшчыкі прапаноўваюць на продаж ужо сёлета.

Як раскажаў старшыня камітэта па архітэктуры і будаўніцтве Гомельскага аблвыканкама Андрэй БАРАНОЎСКИ, 100 тысяч квадратных метраў узводзяцца з дзяржаўнай падтрымкай — для людзей, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў, астатнія — па прынцыпе долевага ўдзелу. Налета аб'ём дзяржпадтрымкі мяркуюць павялічыць удвая.

У Петрыкаве ў наступным годзе будзе закладзены новы жылы мікрараён Усходні. Для яго ўжо абрана пляцоўка, цяпер распрацоўваецца план дэталёвага праектавання тэрыторыі з неабходнай інфраструктурай. Таксама для шахцёраў горна-абагачальнага камбіната актыўнымі тэмпамі ўзводзяцца шматкватэрныя дамы ў існуючым мікрараёне

Паўночны. Суразмоўнік паведаміў, што першачарговая задача — забяспечыць жыллём больш за 700 чалавек, якія прыедуць на новае прадпрыемства:

— Дарэчы, кіраўніцтва ГАКа выйшла з ініцыятывай аб будаўніцтве шматкватэрных дамоў для супрацоўнікаў камбіната і іх сем'яў. У планах на наступны год — пяць новых дамоў у Петрыкаве. Чатыры з іх — на 180 кватэр, яшчэ адзін па дамовах долевага будаўніцтва — на 40 кватэр. Першыя наваёлы змогуць засяліцца ўжо ў чэрвені наступнага года. Абмяркоўваецца і магчымасць будаўніцтва дома (з размяшчэннем васьмі кватэр на паверсе) па новым праекце Гомельскага ДБК, які рэалізаваны ў Добрушскім раёне.

Трэба дадаць, што распрацоўка Петрыкаўскага радовішча калійных соляў з запускам новага горна-абагачальнага комплексу стала адным з самых буйных інвестпраектаў ААТ «Беларуськалій» за апошнія гады. Праектная магутнасць Петрыкаўскага ГАКа складзе не менш за 1,5 мільёна тон хларыду калію ў год. Першую чаргу плануюць здаць у эксплуатацыю ў канцы наступнага года.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

РАЗГЛЕДЖАНА НА СЕСІІ

Новыя музеі і дасье на Каложу

Падчас сесіі Гродзенскага абласнога Савета дэпутаты даведаліся, як у вобласці рэалізуецца праграма мерапрыемстваў да Года малой радзімы

У рэгіёне ідзе фарміраванне праграмы мерапрыемстваў на перспектыву. Як вядома, пад знакам Года малой радзімы пройдуць і два наступныя гады — 2019 і 2020. Важнымі падзеямі стануць юбілей Гродзенскай вобласці, 75-годдзе вызвалення Беларусі, у 2020-м — 75 гадоў Перамогі. Дэпутатам прапанавалі вызначыць знакавыя аб'екты ў кожным раёне і за два гады аднавіць іх. Была агучана і задумка аб выданні кнігі і фотаальбомаў аб цікавых мясцінах і людзях Гродзенскай вобласці.

Тэма малой радзімы стала лейтматывам у святкаванні юбілеяў гарадоў. Маштабна адзначылі свята Ліда, Астравец, Скідзель і Гродна. Не засталіся па-за ўвагай і юбілейныя даты вядомых людзей Гродзеншчыны. На 2018 год у Спіс памятных дат ЮНЕСКА ўнесена 300-годдзе з дня нараджэння ўраджэнкі Навагрудчыны Саламеі Рэгіны Русецкай, першай у гісторыі Рэчы Паспалітай жанчыны-лекара. Вядома яна і мемуарамі «Авантуры майго жыцця».

Працягнецца работа па падрыхтоўцы дасье па Каложы. Пакуль царква XII стагоддзя ўнесена ў папярэдні Спіс гісторыка-культурнай спадчыны ЮНЕСКА. Як раскажаў начальнік галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы і па справах моладзі аблвыканкама Аляксандр ВЯРСОЦКІ, зараз ідзе пошук міжнароднага эксперта. Да гэтай справы падключаны і пасол Беларусі ў Францыі Павел Латушка, які з'яўляецца пастаянным прадстаўніком Рэспублікі Беларусь пры ЮНЕСКА. Ідзе размова і аб уключэнні ў Спіс Аўгустоўскага канала. Што датычыцца Каложы, цяпер тут працягваюцца аднаўленчыя работы, рыхтуецца праектна-каштарысная дакументацыя па рэканструкцыі элементаў убранства царквы, на гэта з абласнога бюджэту выдзелены сродкі. Вядуцца работы на іншых гісторыка-культурных

аб'ектах — Старым замку, палацы ў Свяцку, Крэўскім і Гальшанскім замках. Аляксандр Вярсоцкі параіў дэпутатам звярнуць увагу ў сваіх раёнах на знакавыя аб'екты і прывесці іх у належны стан. Механізмы гэтай работы могуць быць розныя, у тым ліку і праз удзел у трансгранічных праектах. Напрыклад, так пачалася рэканструкцыя сядзібы Міхала Клеафаса Агінскага ў Сморгонскім раёне. У рамках праекта ўдалося правесці значны аб'ём работ. На думку Аляксандра Вярсоцкага, кожны дэпутат можа праявіць сябе ў межах такой праграмы.

Важнае значэнне надаецца стварэнню музеяў і музейных пакояў. У гэтым — стартывым Годзе малой радзімы — можна казаць аб адкрыцці 13 новых аб'ектаў. Сярод іх унікальныя экспазіцыі музея пісанкі ў Сапоцкіне, адноўленая калекцыя цэнтра культуры «Фестывальны» ў Гродне, даведзеная да канца рэканструкцыя гісторыка-краязнаўчага музея ў Сморгоні. У наступным годзе падобных экспазіцый і музеяў будзе адкрыта не менш.

Як вядома, сёлета адзначаецца 400-годдзе Буквара. У складанні сучаснага дапаможніка прымае ўдзел Надзея Старажава, якая нарадзілася на Гродзеншчыне ў вёсцы Канюхі.

— Такія людзі даюць падставу ганарыцца землякамі, а для кагосьці могуць стаць і прыкладам для ўдасканалвання, — лічыць старшыня Гродзенскага абласнога Савета дэпутатаў Ігар ЖУК. — І нам, дэпутатам, трэба падумаць аб тым, каб зрабіць нешта карыснае для малой радзімы. Няхай гэта будуць не маштабныя праекты, важна працягваць работу па ўвекавечванні памяці сваіх землякоў, магчыма, незаслужана забытых, трэба ўспомніць пра іх, стварыць экспазіцыю ў музеі на сваёй малой радзіме.

Маргарыта УШКЕВІЧ.

Шукаць рэзервы і магчымасці

Работу органаў мясцовай улады па забеспячэнні ўстойлівага сацыяльна-эканамічнага развіцця абмеркавалі на чарговай сесіі Віцебскага абласнога Савета дэпутатаў.

У прыватнасці, па словах старшыні камітэта эканомікі Віцебскага аблвыканкама Анжалікі НІКІЦІНАЙ, Прыдзвінскі край — сярод лепшых у краіне па эксарце, колькасці інавацыйнай прадукцыі, узроўні складскіх запасаў вырабленага. Навідавоку і іншыя станоўчыя вынікі.

Але ёсць і рэзервы для таго, каб эканоміка стала больш устойліва. Напрыклад, кіраўніцтва аблвыканкама неаднаразова патрабавала пераарыентаваць пастаўкі прадукцыі за мяжу. Вядома, што ў гэтым пытанні супрацоўнічаць з Расіяй, мякка кажучы, бывае няпроста. Таму канкурэнтаздольныя тавары трэба больш актыўна прасоўваць, напрыклад, ва Украіну, Казахстан, Арменію, Туркменістан. І, вядома, неабходна больш рашуча засвойваць прывабны рынак Еўрапейскага саюза. Пры гэтым, зноў жа, якасць тавараў павінна быць высокая, а цана параўнальна нізкая. Пакуль жа ў цэлым па эксарце сітуацыя складаная. А канкрэтна — пры

заданні не менш за 65 % долі продажаў за мяжу вытворцы выйшлі на ўзровень 47 %.

Старшыня камітэта па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Віцебскага аблвыканкама Аляксандр ХРЫСТАФОРАЎ канстатаваў, што сітуацыя на рынку працы стабільная. Узровень беспрацоўя ў першым паўгоддзі склаў 0,6 % (ад колькасці эканамічна актыўнага насельніцтва) пры дапушчальным 2 %. На ўліку ў службе занятасці было зарэгістравана прыблізна 2,8 тысячы беспрацоўных. А колькасць вакансій, заяўленых наймальнікамі, перавышала 6,7 тысячы. У ахвотных ёсць магчымасці атрымаць новую спецыяльнасць, пераехаць на пастаяннае месца жыхарства ў іншы населены пункт. Як і распачаць сваю справу, ды не «з нуля», а атрымаўшы пад'ёмныя для стварэння бізнесу.

Сярэдняя заробатная плата за шэсць месяцаў склала 773,5 рубля, а тэмп росту да адпаведнага леташняга перыяду — 119,5 %. Сярод новых рабочых месцаў ёсць такія, дзе плацяць добра, напрыклад, 1,3 тысячы рублёў у месяц. Аляксандр Хрыстафораў нагадаў, што ў наступным годзе тыя, хто афіцыйна нідзе не працуюць,

будуць поўнацю аплачваць некаторыя камунальныя паслугі. І гэтая перспектыва — добры стымул, каб легалізавацца.

Старшыня Віцебскага абласнога Савета дэпутатаў Уладзімір ЦЯРЭНЦЬЕЎ запатрабаваў актывізавацца, каб выканаць усе пастаўленыя заданы. Да канца года засталася не так шмат часу, а значыць, выканаўчай і прадстаўнічай уладам трэба працаваць не складаючы рук. На жаль, аўтсайдары — а гэта пераважная колькасць раёнаў — цягнуць усю вобласць назад.

Каб выправіць сітуацыю, не трэба вынаходзіць ровар. Неабходна выкарыстоўваць правяраны гадамі алгарытм. Напрыклад, прапаноўваць інвестарам прывабныя праекты, дапамагаць ім рэалізоўваць свае, больш актыўна выкарыстоўваць нерухомасць, якая не запатрабаваная, рэкламаваць магчымасці набыцця зямельных участкаў.

Чарговы раз народным выбраннікам нагадалі, што неабходна шукаць рэзервы для скарачэння бюджэтных выдаткаў. І па-ранейшаму ад рэгіёнаў чакаюць зніжэння датацыйнасці. У ідэале яны павінны самі сябе забяспечваць.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

ГУЛЬНІ З ТОКАМ

Скраў на 1,5 тысячы рублёў — заплаці ў пяць разоў больш. Якія меры прымаюцца супраць тых, хто крадзе электраэнергію, даведаўся карэспандэнт «Полесской правды».

Не так даўно ў Пінску якраз папаўся адзін жыхар на такім крадзяжы. Ён падключыў электрапрыёмнікі ў абыход лічальніка. Шкоду ацанілі ў 1493 рублі, а штраф па законе ў такім выпадку налічваецца ў пяцікратным памеры.

— Акрамя фінансавага «спусташэння», крадзеж электраэнергіі ставіць пад пагрозу жыццё і здароўе як непасрэднага парушальніка, так і членаў яго сям'і, — падкрэслівае інспектар энергаінспекцыі Віктар ЛЕМЯШЭЎСКИ. Ён дадае, што самавольнае далучэнне электраправодак і ўмяшальніцтва ў работу электралічальніка можа прывесці да ўзгарання жылога памяшкання ці паражэння токам.

ЧАКАЕМ ПЕРАПРАВЫ

Новы драўляны мост з'явіўся ў жніўні над Нёманам. Ён звязваў вёскі Наберажная і Дзяляцічы Любчанскага сельсавета. Зараз будуюцца яшчэ адзін у вёсцы Панямонь Шчорсаўскага сельсавета. Як там ідуць справы, высвятляў карэспандэнт газеты «Новае жыццё» Навагрудскага раёна.



— Па мосце людзі звычайна дабіраюцца да сельсавета, раённага цэнтры ды і проста да аднавяскоўцаў, — расказвае старшыня Шчорсаўскага сельвыканкама Алег МАРУШКА. — На другім беразе Нёмана жыве практычна палова жыхароў Панямоні. Калі праезд па мосце закрылі, суседзі апынуліся адрэзанымі адзін ад аднаго. Дабрацца да вёскі можна было па аб'язной дарозе або на лодцы. У вёсцы ў асноўным жывуць пажылыя людзі, якім часта неабходна дапамога. Аказваць яе зараз можна будзе хутчэй. А яшчэ нашы мясціны славяцца сваёй маляўнічасцю. Улетку тут шмат дачнікаў, якія адпачываюць. Важна і тое, што па новым мосце пройдзе і цяжкая машына, і энергана-сычаная сельгастэхніка.

ЗАСТАЁМСЯ ЗІМАВАЦЬ

У роднай вёсцы Валынеж Іван Герашчанка лічыцца старажылам: яму 84 гады. Старшыня Пралетарскага сельсавета Пётр Багачоў наведваў дзядулю разам з карэспандэнтам «Голаса Касцюкоўшчыны».

З дзяцінства Івану падабалася тэхніка. У арміі — служыў ён у воінскай часці ў Барысаве — быў механікам-кіроўцам. Пасля вяртання пайшоў у мясцовы калгас механізатарам. Так і працаваў да выхаду на пенсію. Зараз яго раздва на месяц наведвае дачка Галіна. Нядаўна прыязджала разам з мужам, дачкой і зяцем — выкапалі бульбу. Таксама яна дапамагае і з нарыхтоўкай прадуктаў на зіму. «Не забывае яна мяне», — гаворыць Іван.

Надзея АНІСОВІЧ.

Павільёны замест зэдлікаў

У красавіку прэзідыумам гарадскога Савета дэпутатаў было прынятае рашэнне аб упарадкаванні стыхійнага вулічнага гандлю сельгаспрадукцыяй. Як жа яго ўпарадкавалі? У кожным горадзе, у тым ліку ў Баранавічах, ёсць мясціны, дзе многія гады можна сустрэць пенсіянераў, што прадаюць агародніну ці садавіну тут жа на вуліцы. Сядзяць такія гандляры, як правіла, на складных зэдліках альбо на скрынках, а то і стоячы прапануюць агуркі, памідоры, яблыкі з кашоў і вёдзер. Перыядычна кампэтэнтныя службы праводзяць рэйды ды праганяюць гэтых стыхійных гандляроў з іх «наседжаных» месцаў. Але праходзіць некалькі дзён, і бабулькі вяртаюцца зноў. Бо яны тут прывыклі стаяць з таварам, ды і пакупнікі прызвычаліся да зручнага гандлю крокавай даступнасці.

« У красавіку прэзідыумам гарадскога Савета дэпутатаў было прынятае рашэнне аб упарадкаванні стыхійнага вулічнага гандлю сельгаспрадукцыяй.

Рыгор Касабуцкі, яшчэ калі займаў пасаду кіраўніка гарадской камунальнай гаспадаркі, не раз думаў, як вырашыць гэтае пытанне, каб акультурыць гандаль, а не забараняць яго. А тут і дэпутаты падтрымалі, і дырэктар прадпрыемства «Баранавіцкая адміністрацыйна-тэхнічная інспекцыя» Вячаслаў Козел прапанаваў свой праект. Ідэя была падтрыманая, і названае КУП, якое займаецца гарадской рэкламай, вырабіла спецыяльныя навесы-павільёны. Гэтыя канструкцыі знешне падобныя на прыпыначныя павільёны, іх, дарэчы, усталявалі менавіта на тых месцах, дзе людзі гадамі альбо нават дзесяцігоддзямі прадавалі прадукцыю з ага-

(Заканчэнне.

Пачатак на 1-й стар. «МС».)

НЕ ЗАБАРАНИЦЬ, А ЗРАБІЦЬ КУЛЬТУРНЫМ



Старшыня гарадскога Савета дэпутатаў Рыгор КАСАБУЦКІ з гандлярамі на вуліцы Чырвонаармейскай.

родаў і садоў. Такім чынам ужо з'явілася 58 гандлёвых месцаў.

— Гэта мае сваю карысць, — гаворыць Вячаслаў Козел, — бо мы размяшчаем там рэкламу сваіх кліентаў. У сваю чаргу мы даглядаем за прывабным выглядам павільёнаў, падтрымліваем парадак. Дарэчы, на наш заклік адгукнуўся адзін з гарадскіх прадпрыемальнікаў. Ніяз Абдулаеў — каваль, ён аздобіў павільён цэлай каванай кампазіцыяй. Думаю, што з часам з'явіцца і іншыя прапановы ад прадпрыемальнікаў, мы заўсёды гатовыя падтрымаць ініцыятыву.

Сацыяльны праект для пенсіянераў

У павільёне па вуліцы Чырвонаармейскай расклалі сваю прадукцыю пенсіянеркі Марыя Іванаўна Дронава, Ядвіга Макараўна Бурак і Вера Сяргееўна Квасава.

— Мы вельмі ўдзячныя, што для нашага гандлю зрабілі такія добрыя ўмовы, — кажа Марыя Іванаўна. — І не проста зрабілі, але па нашых просьбах канструкцыю нават удасканалілі. Спачатку навес быў крыху меншы, і нам проста дзьмула ў спіну, а потым канструкцыю дах прадоўжылі да вышыні лаўкі. Цяпер і прыгожа, і камфортна.

— Прадаём прадукцыю са сваіх агародаў, — уступае ў гаворку Вера Сяргееўна. — Гэта ж добрая падтрымка пенсіянеру. У горадзе сёння цяжка праіснаваць на пенсію, асабліва калі застаецца

адзін. Ды і людзі задаволеныя, мы ўжо, можна сказаць, маем сваіх пакупнікоў.

Цікава, што побач з наваесам для індыўідуальных гандляроў разгорнутая вялікая палатка-шацёр, дзе падобную прадукцыю прадае раённае спажывецкае таварыства. Такім чынам, маем яркі прыклад здаровай канкурэнцыі.

І калі на Чырвонаармейскай мы пачулі толькі словы падзякі, то гандляры павільёна ў Паўночным мікрараёне сустрэлі у горшым настроі. Пенсіянеры ледзь не пракліналі вандалаў, якія пазамінулай ноччу не проста пабілі адзін з двух павільёнаў, а выразалі ў ім прамавугольныя вялікія дзіркі, нібы на здзек тым, хто будзе сядзець тут у ветранае надвор'е. «Гэта ўсё дармаеды гэтыя, беспрацоўныя! — не хавае эмоцыі энергічная Ганна Пятроўна. — Каб іншы з іх нарабіўся за змену на будоўлі ці на заводзе, ледзьве б ногі цягнуў, ды не пайшоў бы псаваць добра, а тут вось, бачыце...» Калі першы паток эмоцыяў прайшоў, жанчыны расказалі, што ім тут гандляваць вельмі падабаецца. І не толькі капейка для іх каштоўная, якую заробяць, але і магчымасць сустрэцца, пагаварыць з равеснікамі. Дарэчы, тут заўважаны не толькі гандляры, але і гандляры-мужчыны.

Пазней дырэктар прадпрыемства — уладальнік павільёна расказаў, што тут ведаюць пра акт вандалізму і ў найбліжэйшы час заменяць пакрыццё павільёна ў Паўночным.

Выхаваннем — па вандалізме?

А на вуліцы Леніна ў павільёне, упрыгожаным выкаваным жалезнымі кветкамі, старшыня гарадскога Савета пазнаў сваю нядаўнюю наведвальніцу. Яна прыходзіла на прыём да Рыгора Рыгоравіча прасіць, каб паспрыялі паліпшэнню ўмоў для гандлю. І калі ён сказаў, што пытанне ўжо вырашанае і хутка будуць стаяць павільёны, жанчына, як яму падалося, не вельмі павярнула. Таму пры цяперашняй сустрэчы шчыра падзякавала і таксама паскардзілася на гарадскіх хуліганаў. Тут яны паспелі папсаваць стол.

« Гэтыя канструкцыі знешне падобныя на прыпыначныя павільёны, іх, дарэчы, усталявалі менавіта на тых месцах, дзе людзі гадамі альбо нават дзесяцігоддзямі прадавалі прадукцыю з агародаў і садоў.

— Вельмі прыкра, што даводзіцца сустракацца з падобнымі прыкладамі, — заўважыў потым старшыня гарадскога Савета дэпутатаў. — Зрабілі добрую справу, абсталявалі гандлёвыя месцы, бясплатныя для гандляроў, зручныя для гараджан. Яны займаюць мала месца, не псуецца знешні выгляд вуліцы, адным словам, з усіх бакоў карысць. Але ж знаходзяцца злымынікі, якія ломяць, псуецца агульную маёмасць. І што тут зробіць? Да кожнага павільёна міліцыянеры не прыставілі. Застаецца карпатлівая работа па выхаванні гараджан. Мы ўжо з дэпутатамі не раз гаварылі, што трэба прыцягваць любымі спосабамі як мага большую колькасць людзей да агульных спраў па добраўпарадкаванні. Вось і цяпер у нас запланавана нямаала акцыяў накшталт «А ў нашым двары» па абсталяванні дзіцячых пляцовак, па ўборцы і ўпрыгожванні дваровых тэрыторый. Той, хто зрабіў нешта добрае сваімі рукамі, ламаць і псаваць не будзе.

Святлана ЯСКЕВІЧ.
г. Баранавічы.

МЯСЦОВАЕ САМАКІРАВАННЕ

РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ № 15 ад 17 лютага 2009 года выдана Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Заснавальнікі: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч. Адказны за выпуск: АНУФРЫЕВА В. А.

Грамадскі савет: ПАПКОЎ А. А., старшыня Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па рэгіянальнай палітыцы і мясцовым самакіраванні; ЦУПРЫК Л. А., старшыня Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па дзяржаўным будаўніцтве, мясцовым самакіраванні і рэгламенце; ПАПКО В. М., намеснік старшыні Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па міжнародных справах; БЕЛЯКОЎ А. Э., намеснік старшыні Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па адукацыі, навуцы, культуры і сацыяльным развіцці; ПАНАСЮК В. В., старшыня Мінскага гарадскога Савета дэпутатаў; ДРЫЛЁНАК Т. Л., старшыня Лёзненскага раённага Савета дэпутатаў; СУШЧАНКА М. Л., старшыня Глушанскага пасялковага Савета дэпутатаў Бабруйскага раёна.

Выдавец — рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда»

АДРАС РЭДАКЦЫІ: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.

КАНТАКТНЫ ТЭЛЕФОН 292 44 12;

e-mail: info@zviadza.by

Газета адрэкавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 03.04.2009. 220013, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 79.

Тыраж 20.008. Нумар падпісаны ў 19.30 27 верасня 2018 года.